

НАУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

ВЫПУСК 7

**РАЦЫЯНАЛІЗАЦІЯ
ВЫТВОРЧЫХ ПРАЦЭСАЎ
У ХАРЧОВАЙ
ПРАМЫСЛОВАСЦІ**

(ЗБОРНИК ПРАЦ)

ВЫДАННЕ НДІ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

1935



Депозитарий


НАУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

ВЫПУСК 7

РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ
ВЫТВОРЧЫХ ПРАЦЭСАЎ
У ХАРЧОВАЙ
ПРАМЫСЛОВАСЦІ

(ЗБОРНИК ПРАЦ)

11 ИЮН 1968



ВЫДАННЕ НДІ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ
1985



Редакція:

Адк. редактар Позняк С. І.

Члены: { Вечар А. С.
Ярмашэвіч Я. М.
Майдан З. М.

Упраўн. Галоўлітбела П-558

Зак. № 543

Тыраж 500 экз.

Здана ў набор 21/III—1935 г.

Падпісана да друку 8/IV—1935 г.

Друкфірня Беларускай Акадэміі Навук. Менск, Няміга, 7

С. ПОЗНЯК.

УПЛЫЎ ФІЗІКА-ХІМІЧНЫХ ФАКТАРАЎ І МІКРАФЛОРЫ МЕЛЯСЫ НА ВЫХАД І ЯКАСЦЬ ДРАЖДЖЭЙ

У с т у п

З вельмі даўніх часоў, пры хлебапечанні, для разрыхлення цеста, карысталіся дражджамі. Для гэтай мэты ўжывалі галоўныя чынам пўнныя дрожджы ці розныя разрыхляльныя ляпешкі, змешчуючыя дрожджы. Аднак арганізацыя спецыяльнай вытворчасці дражджай для хлебапечання трэба аднесці да 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі ў Вене быў побудаваны першы завод, на якім разам з выкураваннем спірта, была наладжана і вытворчасць прасаваных дражджэй. Спосаб, па якому працавалася работа на гэтым заводзе атрымаў назыву „Венскага“.

У 80-х гадах у дражджавой прамысловасці адбываецца пераворот у сувязі з увядзеннем так званага „паветранага спосабу вырабу дражджэй“, заснаванага на прадуванні паветра праз брацеільную вадкасць. Павелічэнне выхаду дражджэй з 10% ад заданай сырвіны, па венскаму спосабу да 27—30%, пры паветраным спосабе, было вялікім дасягненнем таго часу і ў корані змяніла погляды на дражджавую вытворчасць. Калі раней, у асноўным, у выніку браджэння атрымліваўся спірт, а дрожджы, з'яўляліся толькі пабочным прадуктам, то ўжо пры паветраным спосабе работы роля гэтых канечных прадуктаў змянілася. Змяншэнне выхаду спірта, атрымоўваецца ў выніку павелічэння выхаду дражджэй, і ставіць у некаторых выпадках пад сумненне матэгоднасць яго выкурвання, прымаючи пад увагу вялікі кошт топліва, а значыць і высокі сабекошт спірта і назва „дражджавы вінакурны завод“ · паступова змяніеца называю „дражджавы завод“.

Далейшыя ўдасканаленні працэсаў вытворчасці прыводзілі да ўсё большага павелічэння выхаду дражджэй, лепшаму выкарыстанню ўсёй сырвіны, задаваемай у брацеільны чан і ўсё меншаму выхаду спірта.

Як пры венскім, так і пры паветраным спосабах выпрацоўкі дражджай сырвайнай служылі, галоўным чынам, крухмалістыя вешчства і ў першую чаргу хлебныя злакі: ячмень, жыта, авёс, кукуруза, а таксама ў значнай ступені бульба. Усе гэтыя віды сырвіны змяшчаюць у сабе побач з крухмалам, таксама і бялковыя вешчства і солі арганічных і мінеральных кіслот з якіх найбольш важныя—фасфаты. Гэта наяўнасць у сырвіне крухмала, азоцістых вяшчстваў і фасфатаў, а таксама другіх зольных элементаў, забясьпечвалі нармальнае развіццё дражджэй і выхад іх, у паказаных вышэй предзелах. Больш паглыбленае вывучэнне хімічнага складу дражджэй паказала аднак, што суадносіны ў сырвіне гэтых асноўных трох элементаў—крухмала, азота і фосфара—не адпавядае аптымальнаму суаднашэнню пры якім можна было бы чакаць поўнага выкарыстання дражджамі гэтых элементаў, а значыць і дастаткова высокіх выхадаў дражджэй. Частка вуглеводаў з'яўляецца не выкарыстанай, у выніку недахопаў азоцістага і фосфарнага жыўлення. Гэтыя абставіны прымусілі дражджэвікоў ужыватць пры варцы затораў таксама і саладавыя расткі, багатыя на азоцістыя вешчства і фасфаты, якія лёгка ўсвойваюцца дражджамі. Далей было ўстаноўлена, што наяўнасць у пачатку браджэння значнай колькасці цукру спрыяе развіццю дзеяніяў зімазы, а значыць павялічэнню выхаду алкаголя і змяншэнню размножэння дражджэй.

У рэзультате гэтых нагляданняў быў выпрацаваны новы метад вытворчасці, пры якім з аднаго боку была выкарыстана ўласцівасць дражджэй усвайваць не арганічны азот і фосфар, шляхам дабаўлення солі азота і фосфара (аміак, сернакіслы амоній, суперфасфат, дзіамафос) і з другога боку спажыўны цукровы раствор—сусла пачалі паступова прыліваць у брадзільны чан на працягу 8 гадзін, стараючыся ўвесе час браджэння падтрымліваць ніzkую кантэнтрацыю цукру ў суадпаведнасці, аднак, з колькасцю знаходзячыхся на даны момант дражджэй у брадзільным чане (так званы хлебна прыточны спосаб).

Вендэлем была складзена табліца колькасці ўсвяемага дражджамі цукру (крухмалу), азоту і фосфару для розных відаў сырвіны, ужываемай у дражджавой вытворчасці. Пры дапамозе гэтай табліцы, паставіўшы сабе задачай раней вызначаную колькасць выхаду дражджэй, у вытворчасці шляхам вылічэння вызначаюць тую колькасць сернакіслага амонія і суперфасфата, якую неабходна дабавіць да сырвіны, звычайна больш багатай вуглеводамі і беднай азоцістымі і фосфарнымі злучэннямі. Такая магчымасць загадзя вызначаецца выхада і дазіраваць сырвіну ўносіць значны парадак ва ўсю работу завода і ўстаранье тое „майстэрства“, якое шырока было распаўсюджана ў дражджавой прамысловасці. Па хлебна-праточнаму метаду, выхады ўдалося павысіць да 55—60%, ад усей сырвіны. У часе імперыялістычнай вайны германскія і аўстрыйскія заводы, на якіх дражджавая вытворчасць стаяла на самым высокім тэхнічным узроўні,

у звязку з недахопам запасаў хлебнай сывавіны, вымушаны былі шукаць новыя віды сывавіны для дражджавой вытворчасці, тым больш, што дрожджы атрымалі шырокое распаўсюдженне, як каштоўныя бялковы, і вітамінозныя харчовыя прэпараты, а таксама як добрыя бялковы корм для жывёлы.

З усіх новых відаў сывавіны найбольш удачнай заменай хлебнай, выявілася меляса (чорная патака), з'яўляючаяся алкідным прадуктам у бурачна-цукровай вытворчасці, якая дагэтуль выкарыстоўвалася акрамя корму для жывёлы, часткова таксама для вінакурнай вытворчасці, як прадукт, багаты сахарозай (да 50 і больш процентаў).

Ужыванне новейшых метадаў вытворчасці—дабаўленнем азотных і фосфарных соляй, на якія меляса бедная, а таксама прытокам сусла ў час браджэння, дала магчымасць узніць выхад дражджэй да 75 і больш процентаў, прычым сам працэс вытворчасці ў частцы прыгатавання сусла значна спрасціўся і паскорыўся. Сталі непатрэбныя цэхі, якія былі неабходны для зернавой сывавіны, як напрыклад: ачышчальны, мачыльны, соладавы, соладасушыльны і заторны.

Асаблівых поспехаў дасягнулі ў сучасны момант Чэха-Славакія і ЗША, дзе выхад дражджэй падняты да 80 і нават да 100% ад вагі сывавіны—мелясы.

У нас, у Саюзе, з 1927 г. пачаўся перавод дражджавых заводоў на мелясавую сывавіну, калі на гэтую новую сывавіну былі пераведзены маскоўскія і менскія дражджавыя заводы. І цяпер амаль усе заводы СССР працуюць на мелясе.

Асваенне новага метада работы прыйшло ў пачатку зусім здавальняюча. Нашы заводы, пры нармальнай работе, атрымалі выхад дражджэй да 75%, ад вагі мелясы. Аднак, на працягу першых 2-3-х год былі паасобныя выпадкі атрымання тым ці іншым заводам зніжаных выхадаў, прычым гэта з'явішча тлумачылася выпадковасцю ці недаглядам тэхперсанала завода. Аднак, ужо і тады выказваліся думкі паасобных работнікаў дражджавой прамысловасці аб тым, што гэтыя з'явішчы маюць больш глубокія прычины і звязаны з уласцівасцю мелясы, змяняючайся ў залежнасці ад стану самога бурака (ступень спеласці, заражанаесці рознымі хваробамі, прamerзласцю і інш.), а таксама ад змянення працэсаў вытворчасці на бурачна-цукровых заводах.

У 1931-32 г. на ўсіх дражджавых заводах Саюза наглядалася разкае зніжэнне выхаду дражджэй, якое дайшло па некаторым заводам да 35—40%. Гэта з'явішча працягвалася поўгода, да таго часу, пакуль дражджавыя заводы не атрымалі мелясу ад перапрацоўкі новага ўраджая буракоў.

У лютым 1932 г. Бродпрам РСФСР была склікана спецыяльная канферэнцыя па пытанню выхада дражджэй. На канферэнцыі выявілася, што працэс вытворчасці на ўсіх заводах за гэтыя часы не змяняўся, і ў асноўным вялікага разыходжання паміж паасобнымі заводамі не маецца.

Гэта нарада з усёй яснасцю паказала, што прычыну змяншэння выходаў і частага іх вагання, траба шукаць у якасці меласы, паступающей на дрэджжавы завод. Удзельнікі нарады хацелі растлумачыць прычыну змяншэння выходаў змяненнем хімічнага складу меласы, яе вялікай заражанастью розныхімі мікраарганізмамі, наяўнасцю ў значнай колькасці прадуктаў жыццязейнасці мікраарганізмаў, таксічасці дзеянічаючых на дрэджжы і затрымліваючых іх размнажэнне і інш. Аднак усе гэтага да-пушчанні і паказанні як з імі весці барацьбу ці не мелі дастатковая аргументаванага пацвярдження лабараторнай і заводскай практикай, або пры праверцы ў заводскім маштабе сябе не апраўдалі.

Выявілася, аднак, што рад лабараторый навукова даследчых інстытутаў і заводаў уключыліся ў вывучэнне гэтага няяснага для вытворчасці пытания, але да ўпэўненага вываду пакуль што ні адна з іх не прыйшла.

Як ужо вышэй было паказана, з паступленнем на заводы меласы ад новага ўраджаю буракоў, выхад дрэджжэй амаль на ўсіх заводах падняўся, дасягнуўшы па некаторым заводам зноў ранейшага ўзроўню.

На жаль траба канстатаваць, што гэтага абставіны разхладзілі некаторых лабараторных работнікаў дрэджжавой пра-мысловасці і, па маючымся ў нас звесткам, значна скараціўся лік даследванняў у галіне прычын, выклікаючых змяншэнне выходу дрэджжэй.

Гэта работа ставіць сабе метай:

- 1) азнаёміць работнікаў дрэджжавой пра-мыловасці з даслед-ваннямі, якія праведзены за апошні час у брадзільнай лабара-торы Навукова даследчага інстытута харчовай пра-мыловасці БССР.
- 2) напомніць работнікам лабараторыі дрэджжавой пра-мыло-васці аб тым, што пытанне ваганняў выходу дрэджжэй застаецца яшчэ не вырашаным і, што мы не гарантаваны ад узікнення новых цяжкасцей у гэтым пытаниі, таму, што часовая змяншэнне выходу наглядаецца і цяпер па розных заводам.

1. Аптымальная канцэнтрацыя вадародных іонаў пры браджэнні ў разведзеных мелісавых растворах

Вывучэнню ўплыву канцэнтрацыі вадародных іонаў на спіравое браджэнне прысведчана вялікая колькасць даследванняў. У А. Гардэна маюцца паказанні аб тым, што аптымальная рэакцыя для вадкасцей з фасфатнымі буферамі знаходзіцца, у залежнасці ад канцэнтрацыі буфернага раствора, у предзелах паміж $pH=4$ і $pH=6$. В. М. Кулікаў прыводзіць табліцу ўплыву розных pH на размножэнне дрэджжэй і бактэрый, з якой відаць, што аптымальная канцэнтрацыя вадародных іонаў для размнаж-

жания дражджэй, знаходзіцца паміж рН—4,6 і 5,4. Аднак, усе гэтая паказанні траба аднесці да браджэння на хлебнай сырэвіне, а не да ўмоў браджэння сучасных дражджавых заводаў, працаючых на мелясе. Толькі прафесар М. С. Філасофаў прыводзіць ў сваёй кнізе „Дрожджы і іх ужыванне ў тэхніцы”, аптымальную канцэнтрацыю вадародных іонаў для мелясавага браджэння, роўную, па яго паказанню рН=5.

Па гэтаму мы лічылі патрэбным праверыць перш за ўсё, якая канцэнтрацыя вадародных іонаў з'яўляецца аптымальнай пры работе ў сільна разведзеных мелясавых растворах, пры якіх праводзіцца браджэнне на нашых дражджавых заводах. Для атрымання больш менш стабільнай канцэнтрацыі вадародных іонаў, кіслотнасць асяроддзя регуліравалася намі дабаўленнем раствораў сернай кіслаты і соды (15% раствор). Браджэнне праводзілася паралельна ў 2-х чанах з якіх у адных браджэнне шло пры нармальнай кіслотнасці (кантрольнае браджэнне) у другім, канцэнтрацыя вадародных іонаў устанаўлівалася намі паступова ў прэдзелах паміж рН=3 і рН=8. Усе іншыя ўмовы, як напрыклад меляса, колькасць і ражым прытока сусла і соляй і колькасць паветра заставаліся для ўсіх вопытаў адноўльковымі. Браджэнне працягвалася 11 гадзін і задатачнымі дражджамі, у колькасці 15%, былі дрожджы завода „Красная Заря”. Выход дражджэй вызначаўся фільтраваннем пробы адбрадзіўшай вадкасці, адабранай пры старанным перамешванні, праз тыгель Гутча, на дне якога быў змешчаны слой дробна-валакністага азбеста ў 2,5—3 мм таўшчынёю. Тыгель Гутча разам з азбеставай пракладкай быў папярядне высушаны да сталай вагі. Пасля алфільтравання дражджэй, знаходзячыхся ў вызначаным аб'ёме адабранай пробы, тыгель зноў высушваўся да сталай вагі і па рознасці вызначаўся вес сухога вешчества дражджэй, а па аб'ёму вадкасці ў пробе і ў чану—выход дражджэй пасля браджэння.

Рэзультаты гэтых вопытаў паказаны на табліцы 1.

Табліца 1.

рН пры якім праведзена браджэнне.	3	4	5	6	6,5	7	8
Выход дражджэй у процентах (сухога вешчества дражджэй)	7,96	9,22	9,57	11,86	11,02	11,1	6,64
Кантрольны выход пры ваганні рН ад 4,5 да 6.	12,9	10,53	9,2	9,67	9,24	9,4	10,95
Рознасць у выходах	+4,94	+1,31	+0,37	+2,19	+1,78	+1,7	-4,31

З прыведзенай табліцы відаць, што найбольш спрыяючая канцэнтрацыя вадародных іонаў ва ўмовах мелясавага бра-

дзёння знаходзіцца ў прэдзелах паміж рН = 5, рН = 7 і дасягае свайго оптымума пры рН = 6, якога трэба прытрымлівацца ў працэсе ўсяго браджэння.

II. Аптымальныя ўмовы падачы цукровага, азоцістага і фосфарнага жыўлення ў працэсе браджэння

Для высвятlenня гэтага пытання, намі была праведзена вялікая колькасць эксперыментальных браджэнняў (звыш 40), пры якіх паступова змяняўся рэжым падачы жыўлення, асобна для сусла, раствору серна-кіслага амонія і суперфасфата.

Аб уплыве таго ці іншага фактара на ўзрастанне колькасці дражджавых клетак мы меркавалі па ўзрастанню колькасці дражджэй, у цэнтрафужнай прабірцы, з адзнакамі, у якой праз кожныя $\frac{1}{2}$ гадз. цэнтрафугавалась проба брадзільнай вадкасці, узятай з чана пры старанным перамешванні.

Увесь працэс браджэння намі разбіваўся на 5 стадый, таксама як гэта робіцца і на вытворчасці, а менавіта: на разброджванне— $1\frac{1}{2}$ гадз., I-ую фазу—3 гадзіны, II-ую фазу—3 гадз., III-ю фазу—2 гадз., I, наканец, дабраджванне $1\frac{1}{2}$ гадзіны.

Агульная працягласць браджэння была раўна 11-12 гадз.

Ва ўсіх эксперыментальных зборжванні падлягала 500 гр. мелясы. Колькасць сернакіслага амонія суперфасфата і задатачных дражджэй таксама заставалась стабільнай і была раўнай: сернакіслага амонія 4% ад вагі мелясы, суперфасфата— 10% і дражджэй— 15% ад вагі мелясы.

Такім чынам змяненню падпадалі колькасці таго ці іншага прытоку ў розныя стадыі браджэння, але не агульная колькасць жывічных солей. Усе лічбавыя матэрыялы зведзеныя намі да крыжых, якія ў большасці ўяўляюць сабой ломаныя лініі, паказваючыя надзвычайную нераўнамернасць нарастання дражджэй. Найбольшае набліжэнне да прямых ліній атрымана намі пры двух варыянтах з якіх у абодвух выпадках прыток сусла размяркоўваўся па фазам у аднашэнні 1:2:2 і працягваўся—8 гадз. (перед пачаткам браджэння ў чан спускалася 15% ад агульной колькасці прытока і шчыльнасць прыточнага сусла была раўна 19-20% Балінга, а шчыльнасць пачатковага сусла у брадзільных чанах—1° Бал.), прыток раствора суперфасфата ў першым варыянце працягваўся 7—5 гадзін і раздзеляўся па фазам у аднашэнні 3:2:1, а раствора сернакіслага амонія ў працягу 9 гадз. у аднашэнні 1:2:2 (як раствор суперфасфата, так і сернакіслага амонія падліваўся пачынаючы з першай гадзіны браджэння, таму і час разброджвання далучаецца да 1 фазы).

У другім варыянце раствор суперфасфата і сернакіслага амонія намі былі заданы адразу ў чан, пры пачатку браджэння.

Таблица 2.

3. Пачатковы Балінг = 1⁰. Супер у 3 фазы (9³⁰ да 5) у аднашэнні 3:2:1. Амоній у 3 фазы (9³⁰ да 6³⁰) у аднашэнні 1:2:2. Прыйток у 3 фазы (11 да 7³⁰) у аднашэнні 1:2:2. Задатак 75 гр дражджэй.

Мелясы—500 гр. Вады—9750 к.с.





Таблица 3.

5. Пачатковы Балінг = 1⁰. Прыйток у 3 фазы (з 11 да 7³⁰) у аднашэнні 1:2:2. Супер і амоній у чан; задатак—75 гр. дражджэй.

Мелясы—500 гр; вады—9750 к.с.



Такім чынам мы прышлі да вываду, што рэжым дражджэй, приняты нашымі дражджавымі заводамі, ~~найбогацшы~~ ~~найбогацшы~~ удалы і забяспечвае ~~найбогацшы~~ ~~найбогацшы~~ нарастанне дражджэй.



у працягу ўсяго браджэння. Аднак, гэта датычыцца галоўным чынам да падачы цукравога раствора, што-ж датычыцца раствораў сернакіслага амонія I , асабліва суперфасфата, то тут важна мець злішак гэтых соляй пры пачатку браджэння, відавочна, у звязку з той буфернасцю, якую ўтвараюць фосфарныя солі ў вадкасцях.

III. Упłyў мікрафлоры мелясы на выхад і якасць дражджей ¹⁾

Для выяснення гэтага пытання, намі ўся работа была разбіта на тры часткі, а менавіта:

1. Вызначэнне колькасці мікраарганізмаў у шасці ўзорах мелясы, з якіх чатыры былі атрыманы намі на заводзе „Красная Заря“, адзін узор на заводзе „Пролетарий“ і адзін—на заводзе малочнай кіслаты. Усе ўзоры паступілі на гэтыя з-ды з розных месц і з розных цукровых заводаў.

2. Вывучэнне метадаў стэрэлізацыі мелясы і ачысткі ад старонніх мікраарганізмаў задатачных дражджей і іх ўмацаванне.

3. Правядзение серыі браджэнняў, у магчымы стэрэльных умовах, пры дапасаванні найлепшых метадаў стэрэлізацыі мелясы і ўмацавання і ачысткі дражджэй.

Для вызначэння ступені заражэння мелясы, усе шэсць узоруў падпадалі развядзенню звычайным бактэрыялагічным метадам у 200 разоў і пасеву на цвёрдым агар-агаравым асяроддзі ў чашках „Петри“. Пасля знаходжання ў чашках у працягу 48 гадзін у тэмпературе пры 30°C , рабіўся падлік колькасці ўзросших калёній і апошнія падпадалі мікраскаліраванню. Для праверкі рабіўся пасеў яшчэ аднаго развядзення—у 10 разоў большага. У якасці жывячага асяроддзя мы карысталіся аўсяным, соладавым і дражджавым, якія рабіліся наступным чынам.

Для аўсянага асяроддзя мы бралі на літр вады 100 гр аўсянай муки, сумесь награвалася ў вадзяной бане адну гадзіну пры 60°C , потым фільтравалася і па дабаўленні $1\frac{1}{2}\%$ агар-агары, стэрэлізавалася 15 мін. у аўтаклаве пры $1\frac{1}{2}$ атмасферах. Дражджавое асяроддзе 70 гр дражджэй размешвалася ў адным літры вады і падпадала двух гадзіннаму награванню пры 60°C ; потым сумесь заставалася на ноц, дэканціравалася пры дапамозе сіфона, пасля чаго да вадкасці дабаўляўся агар-агар ($1\frac{1}{2}\%$), і рабілася стэрэлізацыя ў аўтаклаве. Ячменна-соладавае асяроддзе: 120 г Балінгавае сусла, ачышчанае палірэдня бялком яйца, перамешвалася з $1\frac{1}{2}\%$ агар-агарам і стэрэлізавалася ў аўтаклаве.

1) Гэта і наступныя часткі работы выкананы сумесна з навуковымі работнікамі Інстытута т. С. М. Безносік.

Таблица 4.

Назва мелясы	Характэр асяроддзе	К олькас ць калоній			
		Развядзенне ў 200 раз		Развядзенне ў 2000 разоў	
		Колькас. калоній на паверх. кубка	Колькас. калоній на 1 см ³	Кольк. калоній на паверх. кубка	Кольк. калоній на 1 см ³
1	2	3	4	5	6
Канстанцінаўская . . .	Аўсяны	768	13241	108	18620
Шэпетаўская	337	5810	41	7070
Клембоўская	368	6345	40	6890
Красноўская	572	9862	73	12580
Канстанцінаўская . . .	Драждж.	871	15017	104	17930
Шэпетаўская	196	3377	27	4670
Клембоўская	318	5483	42	7240
Красноўская	443	7638	72	12410
Канстанцінаўская . . .	Соладавы	Падліч. не прад- ставілася магчым.		188	32410
Шэпетаўская	272	4689	34	5860
Клембоўская	481	8293	46	7930
Красноўская	498	8586	46	7930
Зав. малоч. к-ты	656	11309	65	11206
„Пролетарый“	526	9068	55	9482

Таблица 4 паказвае, што ўсе ўзоры мелясы змяшчаюць значную мікрафлору, якая ў адпаведных умовах можа мець адмоўны ўплыв на развіццё дражджэй. Пры мікрасакапіраванні большасць бактэрый уяўляла сабою коккі, кароткія тоўстыя палачкі і тонкія і доўгія палачкі. Гэты мікрасакапічны малюнак паўтараўся для бактэрый усіх узороў мелясы. Намі былі адсечаны паасобныя віды калоній і захаваны для далейшых вопытаў і для магчымасці іх больш дэталёвага вывучэння.

Для дэзінфекцыі мелясы мы павінны быті карыстацца такімі метадамі, якія прымальнны для дражджавой вытворчасці.

З гэтай мэтай намі правераны метады гарачай і халоднай ачышчэння мелясы, якія практыкуюцца на дражджавых заводах дэзінфектыраванне некаторымі хімічнымі антысептыкамі і, наканец фільтрацыя мелясавага сусла праз абясплодваючы эк-фільтр.

Для праверкі ўплыву таго ці іншага метаду дэзінфекцыі, ачышчаная меляса высывалася на цвёрдае асяроддзе ў чашках

„Петри“ і пасля вырошчвання ў тэрмастаце пры 30°C у працягу 48 гадзін, рабіўся падлік з'явіўшыхся як на паверхні, так і ў глыбіні слоя калоніі. З ліку хімічных антысептыкаў мы праверылі дзеянічанне фармаліна, серністай кіслаты і хлора. Акрамя таго быў праверан таксама метад меканічнага асаджэння калоі́дуай і ўцягнутых імі мікраарганізмаў, шляхам дабаўлення да сусла кізельгура.

Адначасова мы прарабавалі ўстанавіць нормы дабаўлення антысептыка, улічваючи цяжкасці адбываючыся ў далейшым пры неабходнасці іх удалення, каб не зрабіць угняцення пасеных дражджэй.

Для гэтага дэзінфектыраванню падлягалася меляса пры развядзенні 1:1 выходзячы з тых меркаванняў, што, так як для нармальнага браджэння патрабуецца 20-ци кратнае развядзенне застаючаяся колькасць антысептыка будзе такой малой па аднашэнню да ўсёй вадкасці, што чакаць якога-небудзь значнага угняцення дражджэй не прыходзіцца, тым больш, што па літаратурным паказаннім малыя дозы такіх антысептыкаў як фармалін, наадварот, стымуліруюць размнажэнне дражджэй.

Таблица 5.
Уплыў серністай кіслаты на зніштажэнне мікрафлоры мелясы

Назва мелясы	% серністай кіслаты	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%			
	Працягласць уздзейнічання	18 г	48 г	18 г	48 г	18 г	48 г	18 г
Канстанцінаўская . . .	{ колькасць	44	34	99	130	160	122	327
Клембоўская . . .	{ калоній	28	32	63	78	148	345	168

Так як пры дзеянічанні серністай кіслаты атрыман значны рост калоніі, іншыя мелясы не правярліся.

Таблица № 6.
Уплыў фармаліна на зніштажэнне мікрафлоры мелясы

Назва мелясы	% фармаліна	0,1%		0,12%		0,15%	
	Працягласць уздзейнічання	1 г	4 г	1 г	4 г	1 г	4 г
Шэпетоўская . . .		24	31	24	19	0	0
Клембоўская . . .		37	128	54	8	0	0
Красноўская . . .		246	62	62	48	0	0
Канстанцінаўская . . .		57	16	12	7	0	0

Таблица 7.

Нава мелясны		М е т а д а ч ы с т к і			
		Гарачая ачыстка	Халодная ачыстка	Дабау- ление кізель- гурда	Фільтра- цыя праз ак-фільтр
Канстанціяўская . . .	Колькасць калоній	3	254	136	—
Клембоўская . . .		2	469	81	—
Шэлетеўская . . .		7	185	121	0
Красноўская . . .		2	251	260	—

Методыка ачысткі прыменялася наступная: для праверкі дзеянічання серністага газа і фармаліна меляса разводзілася вадой, даліваўся пэўны процэнт антысептыкі і сумесь вытрымлівалася паказаную ў табліцах 5 і 6 колькасць гадзін, пасля чаго рабіўся пасеў на кубкі „Петры“.

Для праверкі ступені дэзінфекцыяруючага дзеянічання гарачай ачысткі, меляса разводзілася ўдвая вадой, награвалася да 50°C . дабаўлялася 10% суперфасфата ад вагі мелясы, пасля чаго кіслотнасць сумесі пры дапамозе сернай кіслаты, даводзілася да 2°D , і ўся сумесь награвалася да кіпячэння. Пасля адстойвання муші рабіўся пасеў. Пры халоднай ачыстцы ўвесь працэс быў такі-ж, як і пры гарачай, але меляса награванню не падпадала. Пры праверцы дзеянічання механічнага асаджэння, да мелясы, разведзенай удвая, дабаўлялася 2% кізельгурда і пасля поўгадзіннага перамешвання, уся сумесь адстойвалася. Для фільтрацыі-ж праз абясплоджваючы фільтр рабілася мелясавае сусла ў 20°Bалінга .

Табліцы 5, 6 і 7 паказваюць, што серністая кіслата не дае рэальных рэзультатаў ачысткі мелясы, прычым, як працяжнасць дзеянічання, так і колькасць кіслаты не забясьпечваюць яе дэзінфекцыі, а наадварот, пры вялікіх колькасцях кіслаты наглядаецца павелічэнне колькасці праастающих калоній. Зусім другі малюнак атрымоўваецца пры дзеянічанні на мелясу фармаліна. У гэтым выпадку як працягласць уздзейнічання, так і колькасць фармаліна вельмі ўпłyваюць на змяншэнне колькасці праастающих пасля гэтай аперациі, калоній. Ужо $0,12\%$ фармаліна вытвараюць пры 4-х гадзінным уздзейнічанні на мелясу амаль поўную яе дэзінфекцыю, а $0,15\%$ фармаліна—канчаткова забівае ўсю мікрафлору мелясы, ужо пасля ўздзейнічання яго ў працыгу 1 гадзіны. Вельмі добрыя рэзультаты атрымоўваюцца пры гарачай ачыстцы мелясы. Большасць, звычайна сустракаючыхся ў мелясе, бактэрый пры гэтым гінуть. Халодны метад ачысткі і механічнае асаджэнне мікраарганізмаў даюць зусім недастатковую ачыстку мелясы ад мікрафлоры і не могуць разглядацца як методы дастатковай яе стэрылізацыі.

Выключна дадатныя рэзультаты, як і трэба было чакаць, дае фільтрацыя мелясавага сусла праз абяспложваючы фільтр Зейца. Перавага гэтага метаду стэрэлізацыі заключаецца ў тым, што меляса, аслабаняючыся ад мікраарганізмаў і калоідаў, не падпадае нікаму змяненню, ні ў сэнсе ўздзейнічання высокіх тэмператур. Ні дабаўлення якіх-небудзь староніх вяшчэстваў. Аднак, пры гэтым метадзе маюцца і буйныя недахопы, а менавіта: 1) неабходнасць папярэдній фільтрацыі сусла праз звычайныя фільтры для таго, каб пазбегнуць хуткага загразнення абяспложваючага фільтра (можна праз фільтр-прэс), 2) меляса павінна быць разведзена хаця-б у 4-4½ разы, пры гэтым значна павялічваецца колькасць вадкасці, паступаючай на фільтрацыю:

Пры хларыраванні мелясы па метаду, прапанаванаму Р. В. Гівартоўскім, зніштажэння мікраарганізмаў дасягнуць не ўдалося. Мікрофлора, быўшая ў нашых узорах мелясы перанесла ў значнай ступені хларыраванне і пасля пасеву такой мелясы на цвёрдым асяроддзі выявіўся значны рост калоній. Не гледзячы на гэта мы ў далейшых вопытках усё-ж прымнялі метад хларыравання мелясы ў мэтах канчатковага высвятлення яго ўплыву на выхад і якасць дражджэй.

Такім чынам, мы застанавіліся на шчышчэнні мелясы гарачым метадам, фармалінам, хлорам і фільтрацыяй праз фільтр Зейца.

Так як вельмі часта завадскія дрожджы не дастаткова свабодныя ад староніх мікраарганізмаў і з'яўляюцца кірніцай заражэння брадзільнай вадкасці, то намі былі распачаты волыты па ачышчэнню і замацаванию дражджэй. Для гэтай мэты мы падвяргалі дрожджы падмалодкі, уздзейнічанню: кіслай бані, фармалінам і перманганата.

Падмалодка рабілася ў густым 24-х, 15-ці і 7-мі Балінгавым мелясавым сусле. Кіслая бані рабіліся дабаўленнем сернай кіслаты да 1,5° Д. і 2° Д. з вытрымкай у іх дражджэй 1 і 2 гадзіны і дабаўленнем малочнай кіслаты да 2° Д. і 3° Д. з такай самай вытрымкай у іх дражджэй, як і пры сернакіслай бане. Падкісленiu сернай і малочнай кіслатой падпадала мелясавае сусло у 12 Балінгаў і звычайная вадаправодная вада. Фармаліна намі дабаўлялася 0,15% ад узятай вадкасці, а перманганата---0,25% ад узятай вадкасці.

Пасля кожнай з паказаных аперацый дрожджы мікраскапіраваліся і рабіўся пасеў на цвёрдое асяроддзе ў чашках „Петри“, для высвятлення ступені чыстаты дражджэй.

Методыка падмалодкі дражджэй заключалася ў наступным. Падрыхтоўвалася па 200 куб. см. сусла канцэнтрацыі ў 24, 15 і 7° Балінгаў, ачышчанага гарачым метадам. У гэта сусла задавалася па 50 гр. прадажных дражджэй, правераных папярэдня пад мікраскопам і выявіўшых наяўнасць разнакаліберных клетак, 2-3 мёртвых клетак у поле зроку, кокаў і клетак мікадэрмы. Сусла з дражджамі змяшчалася ў тэрмастату праз 30° С. Праз

40—50 мін. пачыналася браджэнне, якое заканчвалася ўжо праз 3½—4 гадз.

Рэзультаты былі наступныя: дрожджы знаходзіўшыся ў 24-х Балінгавым сусле былі добра ўпітанымі, раўнамернымі, мёртвых клетак не было выяўлена, і не выяўлена таксама староніх мікраарганізмаў. Дрожджы быўшыя ў падмалодцы ў 15 і 7° Балінгавым сусле аказаліся добра ўпітанымі, раўнамернымі па велічыні, маючымі вакуолі; зредку сустракаліся ў поле зроку мёртвые клеткі, а так сама коккі і палачкі (па 1-2 у поле зроку) і мікодэрмы.

Пасевы на цвёрдае асяроддзе далі пры 24 Балінгавым сусле рост выключна дражджавых калоній, пры 15 і 7 Балінгавым акрамя дражджавых калоній выраслі паасобныя калоніі коккаў.

12-ці Балінгавае мелясавае сусла падкісялялася сернай кіслатой да 1½—2° Дэльбрука. У сусла задавалася 10% прадажных дражджей, якія вытрымліваліся ў гэтай бане 1-2 гадзіны. Пасля гэтага дрожджы правяраліся пад мікраскопам і рабіўся пасеў на чашках „Петри“. Рэзультат быў наступны: прэпарат з дражджэй падпаўшых апрацоўцы ў кіслай бані ў 1,5° Дэльбрука меў значную колькасць мёртвых клетак, 2-3 кокка ў поле зроку 1, зредку, палачкі. Прэпарат з дражджэй падпаўшых апрацоўцы ў кіслай бані ў 2° Д. даў значна большую колькасць мёртвых клетак, а таксама вялікую колькасць дэфарміраваных клетак (асабліва пры вытрымцы ў кіслай бані ў працягу 2-х гадзін). У адносінне коккаў і палачак малюнак атрымаліся такі-ж, як і пры апрацоўцы ў бані 1,5° Д. Пасевы на чашках „Петри“ далі ўсіх выпадках побач з ростам калоній дражджэй, рост паасобных калоній рухомых коккаў.

Вопыты з падкісленнем сусла малочнай кіслатой да 2 і 3° Д. далі такія-ж рэзультаты, як і пры падкісленні сернай кіслатой. Такія-ж рэзультаты атрымаліся пры правядзенні дражджэй праз падкісленую сернай і малочнай кіслатой ваду.

У вопытах праробленых намі з дабаўленнем да сусла 0,15% фармаліна, мёртвых дражджавых клетак выявілася такое мноства, што аб мятаэгоднасці гэтага метаду не прыходзіцца і гаварыць.

Нікай ачысткі не дала дабаўленне перманганата ў колькасці 0,25% ад вадкасці. Меўшыся ў прэпаратах да вопыту староніня мікраарганізмы, засталіся і пасля вопыту.

Такім чынам, найбольш радыкальным метадам ачысткі і ўмацавання дражджэй, трэба прызнаць метад іх падмалодкі ў 24-х Балінгавым сусле. Пры гэтым з прадажных дражджэй мы атрымліваем натуральную чистую культуру, добра насычаных дражджэй ужо праз 4-5 гадзін.

Скончышы з гэтымі палярэднімі вопытамі, мы прыступілі да вывучэння асноўнага пытання: ўплыву мікраарганізмаў мелясь на выхад і якасць дражджэй.

Для гэтай мэты мы карысталіся 10 літравай шклянкай з двумя адтулінамі, вульфаўскай шклянкай з ніжнім тубусам, цыліндрычнай капельнай лейкай і рэометрам для вызначэння колькасці прадуваемага паветра. Так як браджэнне адбывалася паралельна ў двух прыладах адначасова, то рэометры служылі галоўным чынам для регуліравання колькасці падаваемага ў абодва прылады паветра.

Дзесяцілітравая шклянкі, служыўшыя брадзільнімі чанамі, змяшчаліся намі ў вадзянью баню, температура якой падтрымлівалася ў 30° С. Вульфаўская шклянка служыла для прыточнага сусла, а капельная лейка—для сумесі раствора сернакіслага амонія і суперфасфата. Уся пасуда злучалася каўчуковымі трубкамі і правяралася на герметычнасць. Паветра, або напампоўвалася праз цыліндр, набітым слоем рыхлай ваты (для затрымання мікраарганізмаў), або ўсаставалася праз дапамозе вакуум—помпы, праз ватныя фільтры. Такім чынам, непасреднага судатыкання з акаляючым паветрам у нас нідзе не было. Перад пачаткам браджэння ўся пасуда і каўчук дэзінфекцыравалася спіртам.

Для ўсіх вопытных браджэнняў была адабрана адна меляса, якая такім чынам, не магла ўносіць якіх-небудзь змяненняў з бактэрыялагічнага боку. Тоє-ж самае было прароблене і з саліямі. Растворы як мелясы, так і соляй рабіліся ўесь час адноўльковымі.

Для кожнага браджэння мы бралі: мелясы—300 гр, разведзенай водой да 1150 куб. см, суперфасфата—30 гр і сернакіслага амонія—12 гр выцяжкі з якіх перамешваліся і давадзіліся водой да 110 куб. см. задаточных дражджей—45 гр, пракіпячо-

Характар вопыта	Серыя першая. Дрожджы без ачысткі				Серыя другая. Дрождж. падмол. у 240 Бал. сусле			
	Меляса без падмі- най ачысткі	Меляса ачыщаная гарачым методам	Меляса дэзінфекц. 0,15% фармаліна	Меляса прафільтраваная прэ эк-фільтр	Меляса без падмі- най ачысткі	Меляса ачыщаная гарачым методам	Меляса ачыщаная 0,15% фармаліна	Меляса прафільтра- ваная прэ эк-фільтр
Выход Дрождж. у %	24,3 25,0	25,5 26,2	23,4 25,7	26,3 26,57	24,3 24,0	24,0 24,3	26,7 27,5	22,5 22,9
Сярэдн. з вопыту	24,65	25,85	24,5	26,43	24,15	24,15	27,1	22,7

най і пры бактэрыйлагічных перасцярогах пералітай у шклянкі вады—4800 куб. см.


Суадносіны прытоку сусла па фазам намі было выбрана 1:2:2, прытоку сумесі соляй—2:1. Працягласць браджэння была роўна 11 гадз., працягласць прытоку сусла—8 гадз. і прытоку соляй—5 гадз. Пры пачатку браджэння ў шклянку з вадой спускалася 250 куб. см сусла і 20 куб. см соляй. Да пачатку прытоку дрожджы разброджваліся $1\frac{1}{2}$ гадз. пры слабым паветры. Даброджванне, зноў пры слабым паветры, працягвалася 2 гадз. Вyzначэнне выхадаў дражджей рабілася па метаду цэнтрафугавання ў старанна адградуяваных папярэдне, наважкамі дражджей, прабірках, пры выміярэнні ў канцы браджэння колькасці вадкасці ў шклянках. Усе вопытныя браджэніі праводзіліся з контрольнымі.

Працэсы браджэння былі падзелены на 4 серыі. У першай серыі ачышчэнню ад мікраарганізмаў падпадала толькі меляса. Дрожджы браліся завадскія, без іх папярэдняга ачышчэння і ўмацавання. У другой серыі дрожджы ачышчаліся і ўзмациняліся папярэднім 2-х гадзіннай падмалодкай у 24-х Балінгавым сусле. Меляса ачышчалася, таксама як і ў першай серыі. У трэцій серыі—дрожджы праходзілі серна-кіслотную баню ў 2° Д., у працягу 1 гадз.; меляса, як і ў першых двух серыях ачышчалася рознымі метадамі. Урашце ў чацвёртай серыі дрожджы зноў падмалоджваліся ў 24-х Балінгавым сусле, а меляса пасля ачышчэння гарачым способам ці фільтраваннем праз абязплоджваючы эк-фільтр, заражалася разводкай розных мікраарганізмаў, выдзеленых намі, як найбольш характарныя, у маючыхся ў нас узорах мелясы.

Серыя трэцяя. Дрож. прал.
праз кісл. баню

С е р ы я ч а ц в е р т а я

Меляса без папярэдній ачышчэнні		Меляса ачышчаная гарачым метадам		Меляса ачышчаная 0,15% формальну		Меляса прафільтрав. праз эк-фільтр.		Меляса хларраваная		Меляса ачышчаная гарачым метадам.		Меляса ачышчаная гарачым метадам.		Меляса прафільтраваная праз эк-фільтр.		Меляса прафільтраваная праз эк-фільтр.		Меляса прафільтраваная праз эк-фільтр.	
16,8	18,0	19,06	15,7	17,5		16,7		16,0		17,4		18,0		17,4		17,6		17,9	
17,0	17,25	19,06	15,2	18,7		16,1		16,7		17,6		18,0		17,5		17,5		17,95	
16,9	17,6	19,06	15,45	18,1		16,4		16,35											



З табліцы 8-ай відаць, што ачыстка мелясы і дражджэй ад старонніх мікраарганізмаў, робіць вельмі значны ўплыў на выхады дражджэй. Дезінфекцыя аднай толькі мелясы, таксама некалькі паліпшае выхады дражджэй, аднак не так значна, як гэта мае месца пры адначасовым ачышчэнні і ўмацаванні задатачных дражджэй аднак пры гэтым трэба адзначыць, што не ўсе метады ачышчэння мелясы даюць дацатны результат. Найлепшыя рэзультаты атрымоўваюцца пры фільтрацыі сусла праз абясплоджваючы эк-фільтр, пры якой меляса, як была паказана вышэй, не падпадае ніякім змяненням. Не келскія параўнаўча, рэзультаты атрымоўваюцца таксама пры ачышчэнні мелясы гарачым метадам. Дэзінфекцыя мелясы фармалінам не прыдатна таму, што нават той, надзвычайна малы процент яго, які маецца ў брадзільнай вадкасці, ужо значна ўплывае на развіццё непрыучаных да фармаліна дражджэй. Меншымі колькасцямі фармаліна мы не лічылі магчымым аперыраваць, таму, што пры гэтым не дасягаецца поўная стэрылізацыя мелясы. Хларыраванне з'яўляецца таксама мала прыгодным для мет ачышчэння мелясы ад мікраарганізмаў, пры якім мікрафлора мелясы выжывае. Прыпісваць у гэтым выпадку затрымку размнажэння дражджэй хлору—нельга, таму, што перад ужываннем меляса дэхларыравалася і сусла захоўвалася ў стэрильных умовах.

Зусім не здавальняючыя рэзультаты атрыманы, як відаць з табліцы 8-ай, пры апрацоўцы дражджэй кіслай баний. Пры гэтай аперацыі, відавочна, з аднаго боку дрожджы вельмі аслабляюцца, з другога ж боку—не ўсе староннія мікраарганизмы пагібаюць. У гэтым выпадку малюнак рэзка змяніяецца і робіцца супроцьлеглым усім раней атрыманым рэзультатам. Самая лепшая выхады, хоць і зніжаныя супроть контрольных, атрымоўваюцца пры апрацоўцы мелясы фармалінам і хлорам. Чым растлумачыць гэта з'явішча, мы пакуль што сказаць не можам.

Надзвычайна цікавы малюнак атрымліваецца пры заражэнні брадзільнай вадкасці, звычайна сустракаючыміся ў мелясе, мікраарганізмамі, якім да гэтага часу, у вытворчай практыцы, вялікага значэння не падавалі. Пры гэтым, ва ўсіх выпадках, наглядаецца значнае зніжэнне выхаду дражджэй, аднак яшчэ значны эффект атрымліваецца адносна якасці дражджэй. Дрожджы, брадзіўшыя ва ўмовах заражэння сусла рознымі відамі мікраарганізмаў, вылучанымі намі з нормальнай мелясы, ужо праз 2-3 гадз. пасля іх адпрэссоўвання пачынаюць расплывацца нават пры хатній тэмпературы. Акрамя таго трэба адзначыць, што інфекцыя заставалася нават пасля таго, як намі было праведзена некалькі браджэнняў без заражэння вадкасці і пасля звычайнага прамывання пасуды і ўсіх злучальных каўчукавых трубак спіртам. Толькі пасля вельмі дасканалай дэзінфекцыі пасуды і каўчуковых трубак, працяглым кіпячэннем, удалося зноў пазбавіцца ад паказаных вышэй мікраарганізмаў, пасля чаго захоўваючы дражджэй зноў устанавілася.

Вывады.

1. Найбольш падыходзячай канцэнтрацыяй вадародных іонаў пры мелясавым браджэнні ва ўмовах работы нашых дражджавых заводаў з'яўляецца pH блізкіх да 6.

2. Час задачы соляй (серна-кіслага амонія і суперфасфата) адразу ўсёй колькасці пры пачатку браджэння ці на працягу 2-3 фаз не мае істотнага ўплыву на пагадзіннае ўзрастанне дражджэй. Падача-ж цукровага жыўлення найбольш рацыянальна ў аднашэнні 1:2:2 у працягу 3 фаз.

3. Усе мелясы багаты мікрафлорай, паасобныя віды якіх сустракаюцца ва ўсіх узорах мелясы, нават у самых лепшых па якасці.

4. Найлепшымі метадамі ачышчэння мелясы ад мікраарганізмаў (яе дэзінфекцыяй) з'яўляецца: фільтрацыя праз абясплоджаючы эк-фільтр Зейца, гарачае ачышчэнне і ўрэшце апрацоўка мелясы 0,15%, ад колькасці вадкасці, фармалінам (способ мала прыдатны для практикі).

5. Найлепшим метадам умацавання і ачышчэння задатачных дражджэй ад староніх мікраарганізмаў з'яўляецца іх папярэдняя падмалодка ў густым 24-х Балінгавым сусле. Кіслая баня не канчатковая забівае староніх мікраарганізмы і вельмі аслабляе дражджавыя клеткі.

6. Ачышчэнне мелясы і дражджэй ад староніх мікраарганізмаў дзе некаторае павышэнне выхаду дражджэй, у лабараторных умовах на 2—5% у залежнасці ад метада ачышчэння мелясы. Найлепшыя рэзультаты атрымоўваюцца пры фільтрацыі мелясавага сусла праз абясплоджаючы эк-фільтр, потым гарачае ачышчэнне мелясы і ўрэшце хларыраванне. Пры дэзінфекцыі мелясы фармалінам наглядаецца затрымка размножання дражджэй.

7. Зараджэнне ў часе браджэння старыльнага мелясавага сусла культурай, звычайна сустракаючайся ва ўсіх мелясах мікраарганізму акрамя зніжэння выхаду дражджэй выклікае разкае пагоршанне іх якасці (захоўваемасці). Таксама трэба адзначыць надзвычайную важнасць стараннай і дасканалай дэзінфекцыі ўсёй пасуды і трубаправодаў (суслаправодаў) таму, што барацьба з гэтымі мікраарганізмамі надзвычай цяжкая.

Літаратура

Оскар Вогрызек.—Химия сахарной промышленности, 1922 г.

А. Гарден.—Алкогольное брожение, 1933 г.

Р. В. Гивартовский.—Доклад на заседании НТС Бродпрома РСФСР, 1932 г.

В. Куликов.—Биохимия и техника, 1930 г.

В. Куликов, Н. Разумов, Р. Гивартовский, И. Бобрик— Технология брожения, 1932 г.

С. И. Пронин.—Ферменты и их применение, в пищевой промышленности, 1931 г.

Н. Рона.—Практикум по физиологической химии, 1930 г.

М. С. Философов.—Дрожжи и их практическое применение, 1931 г.

Г. Фот—Руководство к производству спирта, выпуск II, 1932 г.

А. А. Фукс.—Руководство по производству спирта, 1933 г.

Н. Н. Иванов.—Методы физиологии и биохимии растений, 1926 г.

W. Неппеберг. Handbuch der Gärungsbakteriologie 1924 г.

W. Kiby. Handbuch der Presshefenfabrikation 1912 г.



А. А. ПРОХАРАЙ і Е. Л. КЛЯЧКІНА

РАФІНАЦІЯ КАНАПЛЯНАГА МАСЛА.

I. Сыравінная база і ўласцівасці прадукцыі пераработкі

Канапля ў СССР па свайму гаспадарчаму значэнню, як валакністая культура, займае трэцяе І, як маслічная,— чацвертае месца, а ва ўмовах БССР яна, як валакністая і маслічная культура, займае другое месца.

У многіх краінах канапля вырашчаецца выключна на валакно, а гэта значыць, яна там убіраецца ў стадыі няпоўнага выспявання, што не дae магчымасці атрымліваць семя.

Ва ўмовах СССР культура канаплі ў асноўным мае змешаны напрамак, які дae магчымасць атрымліваць даволі высокі збор валакна і семя. Канапля мае вялікі арэал свайго распаўсяджання. Яна распаўсяджана ад субтропічных краін і аж да раёнаў далёкай поўначы. Ва ўмовах СССР канапля месцамі даходзіць да 65° паўночной шырыні. Такому далёкаму распаўсяджанию канаплі на поўнач дапамагае наяўнасць яе адпаведных скораспелых форм. Аднак, не гледзячы на далёкае распаўсяджение на поўнач, канаплю ўсё-ж нельга лічыць паўночной культурай. Яна належыць да паўднёвых раслін кароткага дня, хаця рэакцыя на падоўжання дня ў ёй і праяўляецца даволі слаба. Найбольш распаўсяджаныя сарты рускай канаплі патрабуюць для поўнага выспявання суму тэмператур ад 1800 да 2400° .

У экалагічных адносінах канапля з'яўляецца даволі рознастайней раслінай, што звязана з яе велізарным арэалам распаўсяджання.

Канапля з'яўляецца надзвычайна патрабавальнай культурай у адносінах глебы. Па нямецкім даным, яе ўраджай забірае з 1 га плошчы азота 100 кг, фосфару 29 кг і калія 42 кг. Побач з гэтым, канапля з'яўляецца і такой культурай, якая для свайго належнага развіцця патрабуе, каб глеба мела даволі значныя запасы вільгаті.

У адпаведнасці з такімі біялагічнымі асаблівасцямі канаплі найбольш аптымальная ўмовы для яе належнага развіцця маюцца

у лесастэпавай зоне УССР, ЦЧО, Паўночным Каўказе і Верхнім Паволжы. Акрамя гэтых раёнаў наяўнасць значных масіваў высокаградлівых балотных глеб, а таксама мяккі і вільготны клімат складаючы даволі спрыяючыя ўмовы для паспяховага развіцця канаплі ў БССР і Заходній вобласці.

Пасейную плошчу пад канаплён мяркуецца да канца 2-й пяцігодкі (1937 г.) ва ўмовах БССР давесці да 30.000 га, пры сярэднім ураджайнасці семія 4,5 цнт з 1 га. Гэта паказвае, што канапля ва ўмовах БССР, хоць і не з'яўляецца ў асноўным маслічнай культурой, але пры такіх велізарных пасейных плошчах і змешаным напрамку культуры таварны збор яе семя ўсё-ж будзе складаць даволі значную сырэвінную базу для маслатлущавацца прымеславасці.

Такім чынам, пры культуры канаплі кропніцай для атрымання масла з'яўляецца зерне або семя. Аднак тое, што тэхнічна мы звычайна разумеем пад канапляным семем, гэта ў сапраўднасці не ёсьць семя, а „плод” — арашак, унутры якога знаходзіцца семя, шчыльна прылягаюча да сценак сваёй скарлупы. Нашы даследаванні па вывучэнню біахімічных уласцівасцей прадукцыі мясцовай канаплі паказалі, што ў яе пладах на долю скарлупы прыпадае 35—36%. Гэтая скарлупа ўтрымлівае вялікую колькасць хларафіла, смалістых і іншых вяшчэстваў, значная частка якіх у час пераработкі неабрушанаага зерня канаплі пададае ў масла і гэтым самым надае апошняму даволі брудны выгляд.

На Кёнігу хімічны састаў канаплянага семя прадстаўляецца ў наступным выглядзе: вады—9,02, азотаутрымліваючых вяшчэстваў—18,23, тлушчу—32,58, безазотнаэкстракцыйных вяшчэстваў—21,06, клятчаткі 14,97 і залы—4,24 проц. Апрача паказаных вяшчэстваў, зерне канаплі ўтрымлівае значную колькасць алкалоіда холіна, які абумоўлівае спецыфічны пах і смак гэтага зерня і прадуктаў яго пераработкі.

Калі хлорафіл канаплянага семя перад пераработкай разбурыць, напрыклад, вокісламі азота, то пасля прэсавання атрымліваецца масла светлажоўтага колеру. У залежнасці ад спосаба пераработкі цяпер на рынку адрозніваюць два сарты канаплянага масла: светлазялёнае, больш вадкае па сваёй кансістэнцыі — халоднага прэсавання, і цёмназялёнае, густое, з больш сільным пахам — гарачага прэсавання. Больш густая кансістэнцыя масла гарачага прэсавання абумоўліваецца з'яўленнем палімерызацыі, якая больш хутка адбываецца ў час і пасля пераработкі падагрэтай, чым халоднай, мязгі. Для спажывецкіх мэт насельніцтвам аддаецца большая перавага маслу гарачага прэсавання, таму што яно з'яўляецца больш устойлівым пры хаванні і больш прыемнае на смак.

Для тэхнічных мэт — аліфаварэння — скарыстоўваюцца абодва сарты масла, пры гэтым, з масла халоднага прэсавання аліфа атрымліваецца колерам лепш, чым з масла гарачага прэсавання, але гэта ў тым выпадку, калі тэмпература варкі трывмаецца не вышэй 120°C. Высыхаючыя ўласцівасці аліфа з масла халод-

нага пресавання і гарачага—аднолькавыя. Аліфа з канаплянага масла сохне больш марудна, чым з льнянога і, акрамя гэтага, яна дае больш грûбую плёнку, чаму і прымянеца пераважна для такіх грубых работ, як для афарбавання дахаў, фасадаў і інш. Для атрымання больш тонкай плёнкі канаплянай аліфи масла перад варкай патрабуе спецыяльнай апрацоўкі мінеральнымі кіслотамі і адсарбіруючымі матэрыяламі, што значна павышае яго цану, а апошняя ставіць пытанне аб мэтазгоднасці скарыстання такога масла для шырокіх тэхнічных мет. У хімічных адносінах канаплянае масла складаецца пераважна з гліцэрыва ліколевай кіслаты— $C_{18}H_{32}O_2$ (каля 70%), а потым, прыкладна ў аднолькавых колькасцях, з гліцэрыва алеінавай— $C_{18}H_{34}O_2$ і леноленавай— $C_{18}H_{30}O_2$ кіслот: гліцэрыва цвёрдых кіслот па Лідаву ў канапляным масле ўтрымліваецца каля 4,8%. Астатнія фізіка-хімічныя ўласцівасці канаплянага масла можна паказаць наступнымі лічбамі:

Удзельная вага пры 15 ⁰ C	0,925—0,928
Кіслотны казфіцент	1
Лік амылення	190—195
Ёдны лік	145—166
Неамыляемых вяшчэстваў	1,1
Тэмпература плаўлення тлушчавых кіслот	17—19
Точка застывания	14—16
Пачынае гусцеть пры	15
Пачынае зацвердзяваць пры	22

Гэтыя даныя выразна пацвярджаюць, што канаплянае масла належыць да групы высыхающих, чаму лічаць, што яно ў асноўным і павінна прымяняцца не для харчовых мет, а для задавальнення наяўных у нас велізарных малярных і іншых патрэб, якія звязаны з вытворчасцю аліфы.

Апрача галоўнага прадукта—масла,—пасля пераработкі канаплянага семя атрымліваецца другі прадукт—макуха. Канапляная макуха па хімічнаму саставу значна адрозніваецца ад льнянай, падсонечнай і інш. тым, што ўтрымлівае большую колькасць клятчаткі, чаму яна як кармовы прадукт стаіць значна ніжэй.

Наши доследы і практика работы Каракаўскага маслабойнага завода паказалі, што якасці масла і кармовую цэннасць канаплянай макухі можна значна павысіць, калі перад пресаваннем пёўную колькасць канаплянага семя абрушыць, скарлупу адлучыць, а ў пераработку пусціць тое, што ўласна называецца канапляным семем.

II. Дамешкі ў масле, задачы і метады яго рафінацыі

Мы вышэй адзначалі, што канаплянае масла, як належачае да групы высыхающих, павінна скарыстоўвацца для малярных і іншых патрэб, якія звязаны з вытворчасцю аліфы. Аднак, прымяочы пад увагу, што цяпер даволі значная колькасць, нават

больш высокая каснага тэхнічнага льнянога масла скарыстоў-ваецца на сельніцтвам для спажывання, нам прадстаўляеца, што для апошніх мэт усё-ж больш мэтазгодна ў першую чаргу скарыстоўваць канаплянае масла. Гэта думка грунтуеца на тым, што канаплянае масла ўладае горшымі тэхнічнымі якасцямі і што для палепшанне апошніх яно патрабуе спецыяльнай і даволі складанай апрацоўкі, якая значна павышае яго кошт, але пасля гэтага атрымліваецца прадукт, які ўладае значна лепшымі харчовымі якасцямі, чым неапрацаванае льняное масла. Значыць, для рацыянальнага скарыстання канаплянага масла яно патрабуе спецыяльнай папярэднай апрацоўкі. Неабходнасць гэтай апрацоўкі, як ужо адзначалася, абумоўліваецца тым, што не толькі канаплянае, але і наогул кожнае масла, здабытае прэсавым або экстракцыйным спосабам, заўсёды ўтрымлівае ў сабе пэўную колькасць розных дамешак, якія па свайму паходжанню ўласцівы самаму масланасенню, прадуктам яго раскладання і спосабам пераработкі. Нашы доследы па вывучэнню ўмоў хавання масланасення паказалі, што канаплянае семя значна менш устойліва пры хаванні, чым льняное. У выпадках хавання канаплянага семя з павялічанай вільготнасцю ад стандарта на 3-4% або нават і з нармальнай вільготнасцю семя, але пры павялічанай адноснай вільготнасці паветра, працес раскладання пачынаецца вельмі быстра і ізде ў рознастайных напрамках не толькі да раскладання яго безазотнаэкстракцыйных і азотных вяшчэстваў, але нават і тлушчу з вызваленнем тлустых кіслот.

Значыць, тая дамешкі, якія сустракаюцца ў масле, маюць розныя паходжанні.

Маслы звычайна ўтрымліваюць або могуць ўтрымліваць наступныя дамешкі: механічна-уважаныя выпадковыя вяшчэства, як, напрыклад, зямлістыя часцінкі; ваду, прысутнасць якой дапамагае ўтрыманню ў масле многіх іншых лабочных вяшчэстваў у форме эмульсіі; солі, а ў тым ліку мыла лёгкіх і цяжкіх металаў; бялковыя і слізістыя вяшчэства; камедзі і клятчатку; свабодныя тлустыя кіслоты; свабодныя гліцэрын; стварыны, вуглевадароды і пецетын; фарбуючыя і араматычныя вяшчэства; прадукты прагаркания, акіслення і палімерызацыі масла; сляды растварыцеля і інш. Треба ўсё-ж заўважыць, што не заўсёды і не ўсе гэтыя дамешкі прысутнічаюць разам у масле. Рацыянальна пастаўленай папярэднай ачысткай семя, правільным яго хаваннем, правільным правядзеннем працеса адгонкі растварыцеля (у выпадку прымянення экстракцыйнага спосаба) і г. д. можна не дапусціць з'яўлення ў масле тых або іншых з адзначаных дамешак. Аднак, атрымаць зусім чистае масла пасля выхада з прэсавой або экстрактараў, якое задавальняла-б пэўным запатрабаванням мно-гіх галін тлушчаперапрацоўчай вытворчасці ўсё-ж немагчыма. Треба адзначыць, што гэтыя запатрабаванні цяпер пры велізарным развіцці нашай прамысловасці, гіганцкім развароце будаўніцтва і росце матэрыяльна-культурнага ўзроўня працоўных, з'яўляюцца асабліва вялікімі і настойлівымі. Тому, для неадкладнага і па-

магчымасці поўнага задавальнення іх, у маслатлушчавай вытворчасці, следам за атрыманнем масла, павінна накладвацца аперацыя яго рафінацыі або, інакш кажучы, для палепшання якасцей сырога масла, шляхам вылучэння яго рознастайных дамешак, неабходна накладваць рад паслядоўных аперацый ачысткі.

Тыя маслы, якія прызначаны для харчовых мэт, патрабуюць самай дакладнай ачысткі, бо яны павінны быць зусім нейтральнымі, празрыстымі і не мець ніякага паху. Маслы, якія прызначаны для вытворчасці аліфатічнага лакаў, не павінны ўтрымліваць адстой, павінны быць празрыстымі і пры награванні не павінны даваць асадак. Для мылаварнай і парфумернай вытворчасці патрабуюцца маслы светлыя і без паху, здольныя захоўвацца доўгі час без раскладання. І, нарэшце, маслы, якія прызначаны для змазачных мэт, не павінны ўтрымліваць прадукты асмалення, свабодныя тлустыя кіслоты і інш. механічныя дамешкі.

Для дасягнення прад'яўляемых запатрабаванняў да масла, цяпер у тлушчавай прамысловасці прымняюцца надзвычайна рознастайныя спосабы ачысткі. Многія з гэтых спосабаў маюць сваёй мэтай у кожным канкрэтным выпадку вылучыць з масла пэўныя віды дамешак. Выбар спосаба абумоўлівадзца як мэтаю ачысткі, так і ўласцівасцямі самога масла. Найменш складанымі спосабамі рафінацыі тлушчаў і маслаў з'яўляюцца адстойванне, высальванне і фільтрацыя. Гэтымі спосабамі ўдаецца ў большай або меншай ступені, вылучыць з тлушчаў і маслаў механічна-уважаныя часцінкі.

Цяпер устаноўлена, што апрацоўка сырых маслаў вадой, адсорбірующим матэрыйам, а таксама слабымі растворамі шчолачы і некаторых солей з'яўляецца найбольш дакладным спосабам для вылучэння слізістых, бялковых і некаторых іншых вяшчэстваў з масла. Найбольш грунтоўным спосабам з'яўляеца апрацоўка масла моцнай сернай кіслатой, якая дае магчымасць поўнасці вылучыць такія непажаданыя дамешкі, як слізістыя, бялковыя і смалістая вяшчэствы. У адносінах гэтых складаных арганічных вяшчэстваў серная кіслата з'яўляеца акісліцельным сродкам. Побач з сернай кіслатай можна прымняць і іншыя акісліцелі, якія разбураюча дзеянічаюць як на бялковыя, слізістые і смалістая вяшчэствы, так і на фарбуючыя злучэнні, у выніку чаго цёмна афарбаваныя маслы становяцца светлымі. У сучаснай масларафінацыйнай вытворчасці значна радзей прымняюцца вастанавіцельныя рэакцыі, якія вастанаўліваюць фарбуючыя вяшчэствы і гэтым самым зніштажаюць уласцівую маслам афарбаванасць. Найчасцей асвятленне або адбелка маслаў дасягаецца спецыяльнім спосабам адсарбцыі фарбуючых вяшчэстваў тым або іншым адсорбёрам. Для вывучэння свабодных тлустых кіслот цяпер у масларафінацыйнай вытворчасці прымняюцца пераважна спосабы апрацоўкі масла едкімі і вуглекіслымі шчолачамі. Вылучэнне лятучых араматычных вяшчэстваў дасягаецца пры дапамозе спецыяльнага прыёма дэзадэрэцыі, або адгонкі гэтых вяшчэстваў пад вакуумам струменем перагрэтага пара.

III. Вылучэнне механічна-ўзважаных дамешак адстойваннем, высальваннем і фільтрацыей.

Цяпер кожны, нават самы невялікі маслабойны завод мае ў саставе свайго абсталівання адстойныя чаны. Часамі гэтая чаны служаць і хавальнікамі масла, адкуль яно выпускаецца на рынак, але найчасцей адстойванне праводзіцца ў спецыяльных адстойніках, і ўжо адстоене масла пераводзіцца ў бакі-хавальнікі. З усіх існуючых форм адстойных чанаў найбольш мэтаходна праводзіць працэс адстойвання ў высокіх адстойніках з канічным дном. У даным выпадку адстой механічна-ўзважаных вяшчэстваў (фуз) збіраецца ў ніжній канічнай частцы чана. Такія чаны, ў розных месцах па вышыні маюць пробныя кранікі, праз якія можна браць узоры масла, для таго каб мець магчымасць меркаваць аб ступені яго адстойвання на рознай вышыні чанаў. На скорасць асядання суспендзіраваных часцінак упłyвае рад фактораў і ў першую чаргу—велічыня саміх часцінак, розніца паміж удзельнымі вагамі механічна-ўзважаных часцінак і масла, а таксама вязкасць апошняга. Залежнасць паміж гэтымі велічынямі і скорасць працэса асядання вызначаецца вядомай форму-

лай Стокса $W = \frac{2R^2}{9\eta} g$, где W —скорасць асядання, R —радыус суспендзіраваных часцінак, D —удзельная вага суспендзіраваных часцінак, d —удзельная вага масла, g —паскарэнне свабодна падаючага цела і η —каэфіцыент унутранага трэння масла, (вязкасць). На вязкасць масла мы маем магчымасць упłyваць змяняючы тэмпературу яго адстойвання.

Таму па некаторых заводах адстойнікі маюць паравыя рубашкі, або змеевікі, для падагрэза масла. Рабіць падагрэу асабліва неабходна ў такіх выпадках, калі праводзіцца адстойванне цвёрдых тлушчаў, якія маюць больш высокую точку плаўлення; чым тэмпература памяшкання завода. Звычайна адстойванне цвёрдых тлушчаў праводзіцца пры тэмпературе 45—50° С або, інакш кажучы, адстойванне цвёрдых тлушчаў праводзіцца пры тэмпературе на некалькі градусаў вышэй, чым іх точка плаўлення. Аптымальная тэмпература для адстойвання вадкіх маслаў прымаецца ад 20 да 30° С. З прыведзенай формулы Стокса можна было бачыць, што асяданне адбываецца тым быстрэй, чым буйней суспендзіраваныя часцінкі. Вельмі дробная калоіdalная часцінкі не асядаюць на дно адстойнікаў нават пры адстойванні на працягу многіх дзён. А калі прыняць пад увагу, што трывалы масла ў адстойніках вельмі доўгі час як па тэхнічных, та і па эканамічных умовах работы заводаў нельга, то адлюст зразумела, што адстойванне, як тэхналагічны спосаб ачысткі маслаў, не дзе дастатковы добрых вынікаў. Атрымаль у дастатковай ступені празрыстае масла пасля адстойвання на працягу кароткага часу нельга. Для таго каб паскорыць працэс адстойвання і ў выніку атрымаль больш празрыстае масла, часта ўводзяць аперацию адсальвання. У якасці адсальваючых матэрыялаў прымяняюцца хло-

рысты кальцый, глауберава соль, а найчасцей звычайная паваренная соль. Гэтая соль дадаецца да масла ў форме тонка раздробленага парашка або ў форме насычанага раствора. Дадаваемая да масла соль можа мець дваякае прызначэнне: па-першое, звязваючы ўтрымліваемую ў масле ваду і асаджаючы яе на дно адстойных чанаў, разбурающца стойкія эмульсіі, што дапамагае выпадзенню калоідальных часцінак, па-другое,—як электраліт, яна можа дапамагаць каагуляцыі калоідных часцінак, а з формулы Стокса нам вядома, што з павелічэннем часцінк павялічваецца і скорасць іх асядання на дно. На практицы наших заводаў для правядзення адсальвання на 100 кг масла ўводзіцца 3-4 кг солі.

Як вядома, пасля адстойвання масла атрымліваецца асадак, які называецца фузам. У залежнасці ад таго, праводзіцца адстойванне з адсальваннем або без адсальвання, атрымліваецца фуз, які мае некалькі розны састаў.

Вельмі часта ўтрыманне масла ў неадсоленых фузах дасягае 80—95%. Для вылучэння некаторай часткі гэтага масла фузы спецыяльна апрацоўваючца звычайнай або салёной вадой, глухім або адкрытым парам у чане. У выніку адстойвання пасля такой апрацоўкі частка масла ўспlyвае і спускаецца праз бакавыя кранікі, якія знаходзяцца на адпаведных вышынях чана. Пасля такой апрацоўкі ў фузе застаецца масла ад 15 да 25%. Замест апрацоўкі вадой або парам часамі вылучэнне масла з фузаў вытвараецца пры дапамозе другаразовага прэсавання (разам са свежай мяടкай). Аднак трэба адзначыць, што замест прэсавання ўсё-ж больш метагодна вылучаць астачы масла з фузаў пры дапамозе экстрагавання, што звычайна мае месца на экстракцыйных заводах. Атрымліваючы пасля экстрагавання шrot, пры ўмове дастаткова поўнай адгонкі растворыцеля, па ўтрыманню пратэіна прадстаўляе высокачэны кармовы прадукт. У сучаснай тлушчавай вытворчасці фузы вельмі часта выкарыстоўваючыя на гаспадарчае мыла. Аднак трэба адзначыць, што атрымліваецца мыла даволі ніzkіх якасцей: яно з'яўляецца цёмна афарбаваным і вельмі часта мае непрыемны пах.

Пры ўсёй нескладанасці ачысткі маслаў ад механічна-ўзважаных дамешак, пры дапамозе спосаба адстойвання, яго ўсё-ж нельга лічыць адпавядочным сучасным запатрабаванням нашай маслабойнай вытворчасці. Цяпер алпроч адстойвання ачыстка маслаў ад механічна-ўзважаных дамешак на пераважней большасці маслабойных заводаў вытвараецца пры дапамозе фільтравання. З усёй вялікай колькасці метадаў фільтрацыі больш дасканалым, які дае лепшыя вынікі, з'яўляецца метад фільтрацыі праз фільтрпрэсы. Звычайна ў аснову разлікаў фільтруючых прыстасаванняў кладзецца формула Пуазойля, згодна якой аб'ём вадкасці, які праходзіць у адзінку часу праз плошчу A фільтруючага матэрыялу: $V = A \frac{\pi krg}{8l_1}$, дзе r—сярэдні радыус капілярных адтулін у фільтрующим матэрыяле, l—сярэдняя даўжыня .

капіляра, р—ціск, пад якім працякае фільтрацыя, η —казфіцыент унутрананага трэння фільтруючай вадкасці, k —казфіцыент пра- парцыянальнасці, які залежыць ад прынятых адзінак вымярэння. Для фільтрацыі масла пасля вылучэння яго з масланасення аддаецца перавага рамным фільтрпрэсам, рамы якіх маюць размер $0,7 \times 0,7$ або 1×1 м. Фільтрпрэсы з 30 рамамі па 1 кв. мт. могуць аблужыць 4 англо-амерыканскіх прэса. Колькасць вадкасці, якую можна пралупсіць праз фільтрпрэс, вызна-

чаецца: $Q = \frac{vd}{2m}$, дзе v —аб'ём камеры, d —шыльнасць асадка, m —утрыманне асадка ў вадкасці. Час, які патребны для фільтрацыі такой колькасці вадкасці $t = \frac{QH}{2pa^2(P-p)}$, дзе H —сярэд-

няе супраціўленне фільтрацыі, p —лік камер, a^2 —плошча фільтруючай паверхні адной камеры, P —р—розніца ціску вадкасці. Звычайна на 1 кв. м. фільтруючай паверхні можна пралупсіць у суткі, у залежнасці ад прыроды і якасцей масла, тэмпературы фільтрацыі, ціску і харктары фільтртканиі, ад 150 да 500 кг масла. З усіх адзначаных фактараў у працэсе фільтрацыі масла асабліва вялікае значэнне мае тэмпература. З павышэннем тэмпературы і паніжэннем вязкасці быстрата фільтрацыі ўзрастает. Аднак, бялковая вязчэсць, якія ўтрымліваюцца ў масле, з павышэннем тэмпературы і, асабліва ў прысутнасці вільгаці, пераходзяць у форму калоіднага раствора, дзякуючы чаму яны праходзяць праз фільтрпрэсную тканку і потым, пасля ахалоджання масла, зноў выпадаюць з раствора ў выглядзе муци. З другога боку, пры нізкай тэмпературы працэс фільтрацыі ідзе даволі марудна. Адсюль відавочна, што для атрымання патребных вынікаў на тэмпературныя ўмовы працэса фільтрацыі трэба зварачаць пэўную ўвагу, і яе аптымальная ўмова ў кожным конкретным выпадку ўстанаўліваць спецыяльным назіраннем.

Дзякуючы таму, што фільтруючы матэрыял у залежнасці ад шыльнасці аказвае пэўнае супраціўленне праходжанню вадкасцей і асабліва такіх вязкіх, якім з'яўляецца масла, то пры фільтрацыі прыходзіцца карыстацца дапамогаю ціску. Звычайна ціск ствараецца нагнітаельнымі або разражальными насосамі, а найчасцей—уласнай вагой слупа фільтруемай вадкасці. Ціск, пад якім патребна праводзіць фільтрацию, раўняецца 4—10 м вадзяного слупа. Практыка паказвае, што лепш праводзіць фільтрацию самацёкам (атрымліваецца больш чыстае масла), або, інакш кажучы, ствараць патребны для фільтрацыі ціск за раухнік розніцы вышыні распалажэння масляных чанаў і фільтрпрэсаў. Масляныя чаны, у такім выпадку, змяшчаюцца на самым версе вытворчага памяшкання (куды падаецца масла насосамі), а фільтрпрэсы ўнізе.

У тым выпадку, калі масла падаецца ў фільтрпрэс пры дапамозе насосаў, ціск у фільтрпрэсе не павінен перавышаць 4 атм. Каб не мець разрыва фільтрпрэсавай ткани і каб атры-

маць па магчымасці чыстае масла, патрабна паміж насосам і фільтрпрэсам уключаша ураўніцель ціску, што дае магчымасць унікнуць штуршкоў вадкасці ад насоса.

Па меры вядзення працэса фільтрацыі фільтрпрэсная тканка паступова зацигваецца слізістымі і іншымі вяшчэствамі, што прыводзіць да ўзрастання супраціўлення ў фільтрпрэсе і да змяншэння колькасці фільтруючага масла ў адзінку часу да такой ступені, што наступае момант неабходнасці разборкі і ачысткі фільтрпрэснай тканкі. У залежнасці ад ступені забруджанаасці масла ачыстку фільтрпрэснай тканкі прыходзіцца рабіць ад аднаго да шасці разоў у суткі.

Каб зменшыць размеры адыхода масла са шламамэтазгодна да фільтрпрэса падводзіць паветраную кампрэсарную лінію і перад разборкай рабіць прадуўку з ціскам паветра да двух атм.

Каб вылучыць з масла большую колькасць бялковых вяшчэстваў, часамі рэкамендуецца праводзіць двайную фільтрацию. У такіх выпадках першае фільтрацыя праводзіцца заразжа пасля выхада масла з прэсаў; атрыманы шлам зварочваецца ў жароўні, масла адстойваецца на працягу 3-4 дзён, за які час растварыны бялкоў выпадае ў асадак і яно зноў фільтруеца. Масла з асадка другога фільтравання вылучаецца способам экстракцыі або ўесь гэты шлам перадаецца для пераработкі на мыла. Адзначаецца, што два разы прафільтраванае масла асадка пры доўгім стаянні амаль не дае. Для поўнага вылучэння з масла бялковых і слізістых вяшчэстваў праф. Таланцуў рэкамендуе праводзіць перад фільтрацыей наступную апрацоўку: масла пасля выхада з прэсаў накачваецца ў чан, які мае паравую рубашку і канічнае дно са змеевіком; тэмпература яго даводзіцца да 90° , а потым па змеевіку прапускаецца востры пар пад ціском у 4 атм. на працягу 25—30 мін. Скандэнсаваная ўнізе вада спускаецца і па таму-ж самому змеевіку прапускаецца ад кампрэсара паветра да таго часу, пакуль не будзе дасягнута поўная прасушка масла. Звычайна аперацыя прадуўкі займае 1-2 гадзіны. Прасушанае масла фільтруеца пры тэмпературе 90 — 95°C і пасля ахалоджвання, нават пры доўгім стаянні, больш асадка не дае.

IV. Вылучэнне слізістых вяшчэстваў гідратацыей адсарбіручым матэрыялам і хімічнымі рэагентамі.

Няўстойлівасць сырога масла пры хаванні, а таксама значныя цяжкасці, якія маюць месца ў выпадку шчолачнай рафінацыі, цяпер тлумачацца прысутнасцю ў сырым масле слізістых, смалістых і інш. пабочных вяшчэстваў. Забрудняючыя вяшчэствы сырога масла пры яго рафінацыі абумоўліваюць утворэнне эмульсіі, якая прыводзіць да значнага павелічэння страт нейтральнага масла і раствора шчолачы, а таксама значна зніжаюць якасці тых тлустых кіслот, якія атрымліваюцца пры раскладанні саопстока, як галоўнага адыхода сырога масла. Недастаткова ведаючы фізічныя і хімічныя ўласцівасці забрудняючых вяшчэст-

важы маслаў нельга было ўстановіць танныя і тэхналагічна-здавальняючыя спосабы вылучэння гэтых вяшчэстваў з маслаў. Было вядома, напрыклад, што з сырых маслаў можна вылучыць слізістая вяшчэствы, якія значна затрудняюць прымяненне такіх маслаў у вытворчасці аліфаў і лакаў, калі дапусціць адстойванне гэтых маслаў у пэўных умовах на працягу некалькіх месяцаў, або калі гэтая маслы нагрэць да тэмпературы 270—300° С, а потым ахалодзіць. Вядома было і тое, што часткова слізістая вяшчэствы можна вылучыць з сырых маслаў шляхам апрацоўкі іх вялікай колькасцю адбелльных зямель. Аднак, для мяты рафінацыі сталовых маслаў гэтая спосабы аказаліся непрыгоднымі. Награванне да 300° не заўсёды дае належныя вынікі і да таго-ж такое мерапрыемства ў вытворчасці харчовых маслаў з'яўляецца недапусцімым. Апрацоўка сырога масла вялікай колькасцю слабаактыўных адбелльных зямель прадстаўляе сабой даволі дарагую аперацию. Толькі широка разгорнутая эксперыментальная работа ў розных галінах хіміі і, у прыватнасці вывучэнне калоідалльнай прыроды слізістых вяшчэстваў, прывялі да ўстанаўлення зусім нескладанага метада вылучэння гэтых вяшчэстваў з сырых маслаў. Гэты метад дае магчымасць вылучыць слізістая вяшчэствы простымі сродкамі і пры нязначных затратах у такой форме, якую паразаўніча лёгка адлучыць ад масла пры дапамозе фільтрацыі. Прынцып гэтага метада вылучэння слізістых вяшчэстваў з сырых маслаў устанаўлены амаль адначасова радам самастойна працуючых даследчыкаў у гэтай галіне. Даведзена, што слізістая і іншыя забрудняючыя вяшчэствы маслаў зусім лёгка перавесці ў форму, якая нерастава-рыма ў масле, калі яго апрацаўваць невялікай колькасцю вады пры невысокай тэмпературе. З'ява, якая адбываецца пры даным працэсе, мае характар утварэння малекулярных злучэнняў калоідаў з вадой. Яна аналагічна паглынанню вады пры крышталізацыі солей, або паглынанню вады жэлацінай. Інакш кажучы, мы тут маєм справу з гідратацыей. Каагуліраваныя вяшчэствы пры разгледжанні пад мікраскопам прадстаўляюцца зусім гемагеннымі. Замест чыстай вады на некаторых маслах даюць лепшыя вынікі каагуляцыі слабыя водныя растворы солей, шчолачаў і крухмалу. Колькасць патрэбнай вады, або адзначаных растворуў, для атрымання належных вынікаў вагаеца ў даволі широкіх граніцах, і яна залежыць ад прыроды і якасці масла.

Таму на практицы колькасць патрэбнай вады або раствораў у кожным канкрэтным выпадку павінна ўстанаўлівацца спецыяльным папярэднім доследам шляхам назірання над характарам асадкаў, якія атрымліваюцца ад дзеянасці розных колькасцей вады на маслы. Звычайна вады прыходзіцца даваць столькі, каб побач з цвёрдым асадкам каагуліраваных слізістых вяшчэстваў у масле знаходзіліся маленькія вадзяныя капелькі. Прысутнасць гэтых капелек лепш за ўсё назіраецца пад мікраскопам. Празмерна вялікая колькасць вады або раствораў і іншыя неадпавядаючыя ўмовы працэса прыводзяць да дэгідратацыі асадка

чаго нельга дзапускаць. Забрудняючыя вяшчэствы маслаў самі па сабе гідрафобныя, а таму скільны да ўтварэння эмульсіі тыпу вады ў масле. У прысутнасці, значных колькасцей шчо-лачы і іншых умоў гідрафобная форма калоідаў зусім лёгка ператвараецца ў гідрафільную, якая скільна стабілізуваецца эмульсію, ствараючы тып масла ў вадзе. Забрудняючыя вяшчэствы маслаў у стане гідрафільнасці зусім не скільны да гідратацыі з вадой. Па доследах Ayres і Clark'a вылучэнне слізістых вяшчэстваваў з сырога масла заключаецца ў наступным: калі 20 г, 2% раствора крухмала перамешваецца з 1000 г сырога масла пры тэмпературе 60° С да каагуляцыі, а потым масла вызвяляеца ад каагуліраваных часцін актрапагаваннем або якім-небудзь іншым спосабам. Працэс каагуляцыі праводзіцца ў спецыяльных чанах, якія маюць прыстасаванні для абагрэза і перамешвання, а таксама ён можа праводзіцца ў звычайных эмульсійных машынах. Адзначаныя аўтары ўказваюць, што негідрактраванае сырое хлапковое масла, якое мела 1,13% свабодных тлустых кіслот, патрабавала для сваёй нейтралізацыі 10 проц. раствора едкага натра ў 14,72° Б, пасля гідратацыі 2% растворам крухмалу яно было нейтралізавана да такай самай ступені вылучэння свабодных тлустых кіслот 8,9%, гэтага самага раствора едкага натра. Другі дослед, які быў праведзены гэтымі аўтарамі на тым самым хлапковым масле па вылучэнню слізістых вяшчэстваваў 1% чистай вады пры 83° С, паказаў, што яно нейтралізавалася да такай самай ступені свабодных тлустых кіслот усяго толькі 5,3% раствора едкага натра, і пры гэтым агульныя страты ад рафінацыі зменшыліся з 10,0 да 5,3%. ад вагі сырога масла. Значыць, папярэдняя гідратацыя даследованага хлапковага масла 1% чистай вады дала ў дальнейшым працэсе нейтралізацыі значна лепшыя вынікі, чым папярэдняя гідратацыя 2% растворам крухмалу. Акрамя гэтага, аўтары адзначаюць, што гідратараванае масла па такому спосабу значна лепш захоўваецца на працягу доўгага часу тым, што яно менш скільна да расщаплення і прагаркання.

Па W. Keiley хлапковое масла перамешваецца пры 37° С з 5--10% вады на працягу прыкладна 5 мінут, за які час большая частка калоідна раствораных забрудняючых вяшчэстваваў паспявае каагуліравацца. Пасля сканчэння каагуляцыі мешалка апарата астанаўліваецца, і сумесь астаўляеца на некаторы час у спакоі. Водны слой, які ўтрымлівае каагуліраваныя вяшчэствы, спускаеца, а масла пры некалькі павышанай тэмпературе, адбельваеца і фільтруеца. Адфільтраванае масла перакачваеца ў вакуум, у якім, пры адносна высокай тэмпературе, адганяюцца свабодныя тлустыя кіслоты.

Неміроўскі ракамендую рабіць папярэднюю апрацоўку масла сільна разбаўленымі растворамі электралітаў і ў прыватнасці 0,001--0,002% растворам едкага натра пры 30--50° С. Ён адзначае, што калі гідратацыю праводзіць пры гэтай тэмпературе даследна вyzначанай колькасцю вады, то слізістыя вяшчэствы

вылучаюца ў выглядзе зярністага асадка, які вельмі пёгка пад-
даецца адфільтраванню, асабліва калі дадаць невялікую коль-
касць кізльгура. Апрача гэтага, такая апрацоўка масла значна
змяншае яго кіслотнасць, што прыводзіць да выдатковання меншай
колькасці шчолачы пры нейтралізацыі і да атрымання больш
чystых тлустых кіслот саопстока.

Па метаду Metallgesellschaft забрудняючыя механічна размер-
каваныя або калоідна раствораныя вяшчэствы ў маслах і тлушчах
могуць быць вылучаны награваннем пры невысокіх тэмпературах,
але пад высокім вакуумам і наступнай фільтрацыей.

Для ўстанаўлення магчымасці і ўмоў вылучэння забруд-
няючых механічна-ўзважаных і калоідна-раствораных вяшчэстваў
канаплянага масла намі праведзена рад доследаў пры ўвядзенні
розных колькасцей чystай вады, 2% раствора крухмала і 0,05%
раствора едкага натра. Масла, якое вывучалася, было здабыта
гаражым прэсавым спосабам з дэфектнага (плеснявелага) семя
канаплі і таму мела кіслотнасць 12,5 мгр. Наважка масла для
кожнага доследа бралася ў 100 грам. Вада, раствор крухмала
і едкага натра ўводзіліся ў колькасцях 3, 6, 12 і 18% ад вагі
масла. Пасля ўвядзення вады або вышэйадзначаных раствораў
масла падагравалася пры інтэнсіўным перамешванні. Як ад дзеян-
насці вады, так і ад дзеяннасці вывучаемых раствораў хлоп'і
асадка пачыналі стварацца пры 30°C, потым быстра ўзбуйня-
ліся і асядалі на дно стакана пры 50-60°C. Найбольш быстра
і большая колькасць асадка выпадала пры ўвядзенні 12% вады
або вышэйадзначаных раствораў. Павелічэнне колькасці ўвадзі-
май вады і раствораў да 18% ніякіх пераваг на ўтварэнні
і выпадзенні асадка ў парашунні з 12% не дало. У доследах
з 3% чystай вады і раствора крухмала асадак не выпадаў
а ў доследах з 3% раствора едкага натра асадак хоць і выпадаў,
але зусім нязначны. Пры паўторнай гідратацыі апрацаванага масла
рознымі колькасцямі вады і раствораў асадак выпадаў толькі
у тых выпадках, калі яно першы раз было апрацавана 3 і 6%
вады і вывучаемых раствораў, і не выпадаў у тых выпадках,
калі яно першы раз было апрацавана 12 і 18% вады і раство-
рамі. Атрыманы асадак меў белы колер і ў асноўным складаўся
са слізістых і бялковых вяшчэстваў. Адлучэнне асноўной масы
асадка і вады рабілася адстойваннем і дэкантацией. Для канчат-
ковага адлучэння механічна-ўзважаных часцінак асадка масла
фільтравалася. Аднак, трэба адзначыць, што працэс фільтрацыі
у некаторых выпадках праходзіў даволі марудна. Для паскарэння
гэтага працэса можна рэкамендаваць праводзіць гідратацыю
не фільтраванага масла, а пасля першага адстою. Станоўчая
дзеяннасць фуза ў даным выпадку прадстаўляеца ў тым, што
асадак на тканцы атрымліваецца больш рыхлы, а ў выніку
працэс фільтрацыі праходзіць значна быстрей, і фільтрпрэсная
тканка, не гледзячы на большы асадак, усё-ж патрабуе менш
частай ачысткі. Кіслотнасць масла пасля гідратацыі не змя-
ніеца. Такім чынам, можна бачыць што слізістыя, бялковыя

механічна-ўзважаныя вяшчэствы, як найбольш непажаданыя дамешкі, могуць быць зусім лёгка вылучаны з канаплянага масла пры дапамозе нескладанага спосаба гідратациі слабым растворам шчолачы або чыстай вадой. Такой паліярэдній апрацоўкай сырога канаплянага масла, відавочна, можна поўнасцю задаволіцца ў такіх выпадках, калі гэтае масла прызначаецца для тэхнічных мэт.

Для высвятлення пытання, як гідратация канаплянага масла ўплывае на далейшы працэс рафінацыі, калі яно прызначана для харчовых мат, атрыманыя маслы пасля апрацоўкі ўсімі вышэй-апісанымі спосабамі гідратациі былі нейтралізаваны тэарэтычнай колькасцю воднага раствора едкага натра пры канцэнтрацыі ў 20° Б. Атрыманыя вынікі паказваюць, што кіслотнасць гідраціраванага масла зменшылася ў такой самай ступені як і негідраціраванага; працэс прымёўкі гідраціраванага масла для адлучэння саопстока адбываўся значна быстрей, чым негідраціраванага; страты пры нейтралізацыі праз адыход сырога масла ў саопсток і прымёўныя воды ў паасобных доследах з гідраціраваным маслам атрыманы на $2,12$ — $4,36\%$ (ад вагі масла) меншыя, чым у негідраціраванага масла; і нарэшце, колер масла, а таксама тлустых кіслот саопстока ад гідраціраванага масла атрымак некалькі лепш, чым ад негідраціраванага. Такім чынам бачым, што нашы доследы з канапляным маслам пацвярджаюць вышэйпрыведзеныя вынікі, якія атрыманы радам німецкіх аўтараў на хлапковым масле толькі ў частцы стварэння эмульсіі і больш лёгкага адлучэння саопстока ад нейтральнага масла, зменшаных размераў страт праз адыход сырога масла ў саопсток пры нейтралізацыі, атрыманні больш чистых тлустых кіслот саопстока, і не падцвярджаюць таго палажэння, што для нейтралізацыі свабодных тлустых кіслот гідраціраванага масла патрэбна ўводзіць значна меншую колькасць шчолачы.

Для надання маслу большай устойлівасці пры хаванні і змяншэння страт у выпадках яго рафінацыі праз паліярэдніе вылучэнне слізістых і іншых забрудняючых вяшчэстваў вышэйапісанымі спосабамі гідратациі некаторымі даследчыкамі рэкамендуюцца прымяняць цэлы рад іншых спосабаў. Так, напрыклад, Гаррэс пропануе рабіць апрацоўку сырога масла адсарбіруючымі матэрыяламі, якія прадстаўляюць сумесь адбелінай зямлі і актывізаванага вугля. Вольдае рэкамендую рабіць фільтрацыю сырога масла праз калёдзевыя мембрany, а атрыманы асадак слізістых і іншых забрудняючых вяшчэстваў канчатковая адлучаць цэнтрафугаваннем. Фірма Celite Products Co выпускае спецыяльныя прэпараты, якія вельмі добра адсарбіруюць слізістыя вяшчэствы з сырых маслаў, але з прычыны высокай цаны гэтыя прэпараты на практицы шырокага прымянея не атрымалі. Апрача фізичных спосабаў для вылучэння слізістых вяшчэстваў з сырых маслаў рэкамендуюцца прымяняць спосабы, якія заснаваны на дзеянасці хімічных агентаў. Так, Hebden вылучае слізістыя вяшчэствы з сырых маслаў апрацоўкаю іх пры звычайнай тэмпературы

0,01% суспензіі асноўнага танната алюмінія ў вадзе. Пры гэтым ён знайшоў, што ў выніку такой апрацоўкі вылучаючыца не толькі калоідна раствораны ў масле забрудняючыя вяшчествы, але і каля 50 проц. утрымліваючыхся ў масле фарбуючых вяшчестваў. Пры хаванні так апрацаванага масла яно было больш устойліва супроты прагаркания, чым неапрацаванае сырое масла.

Герман Больман для папярэдняй ачысткі маслаў, якія атрыманы з семя багатага лецетынам, прымяняе водны вокіс барыя. Калі перамяшашь 90 частак масла з 10 часткамі 0,1% раствора воднага вокіса барыя пры звычайнай тэмпературе памяшкання, то фасфацыды выпадаюць у асадак амаль поўнасцю.

Metallgesellschaft перад адгонкай свабодных тлустых кіслот маслаў над высокім вакуумам вызваляе гэтых маслы або іх місцэлі ад забрудняючых вяшчестваў разбаўленымі мінеральнымі кіслотаміз наступнай апрацоўкай адбелымі землямі або сумесцю адбелых зямель і актывізаванага вугля. Апрача гэтых спосабаў папярэдняй апрацоўкі маслаў перад рафінацыей у літаратуры, і асадліва замежнай, вядомы і цэлы рад іншых спосабаў. Аднак, праведзеная намі праверка большасці гэтых спосабаў на канапляным масле паказала, што ўсе яны ў парадунні з такім нескладаным спосабам як гідратацыя з дэкантацией асноўнай масы асадка і наступнай фільтрацыей, ніякіх пераваг на гэтым масле не маюць.

V. Вылучэнне слізістых, бялковых і іншых вяшчестваў канцэнтраванымі кіслотамі.

Самая дасканальная фільтрацыя і гідратацыя масла звычайна поўнасцю не вызваляе яго ад калоідна-раствораных і зусім слаба вызваляе ад фарбуючых вяшчестваў, прысутнасць якіх у маслах бывае вельмі часта не пажаданай. Каб атрымаць найбольш чыстае масла, рэкомендуецца яго апрацаваць канцэнтраванымі—сернай, солянай або мураўнай кіслотамі. Дзейнасць гэтых кіслот на прысутніці ў масле забрудняючых вяшчестваў састаіць з цалага раду момантаў. Па-першае, канцэнтраваныя кіслоты звязваюць прысутную ў масле ваду, дзякуючы чаму выпадаюць такія вяшчествы, якія ўтрымліваюцца ў яе растворы. Па-другое, канцэнтраваныя кіслоты дапамагаюць хаагуляці вяшчестваў, якія знаходзяцца ў калоідна-раствораным стане. Па-трэцяе, канцэнтраваныя кіслоты разбураюць эмульсіі і дзейнічаюць як акісліцелі, разбураючы такія складаныя арганічныя вяшчествы, як бялкі і слізі. У выпадках апрацоўкі масла, якое не ўтрымлівае ваду, працэс акісленія гэтых вяшчестваў працякае да такой ступені, што нават абуглівае яго. У залежнасці ад віда масла, ступені забруджанасці і прызначэння—парадак апрацоўкі кіслотамі можа быць розны. Нашы доследы паказалі, што ў адносінах канаплянага масла, якое прызначаецца для харчовых мат., гэты парадак прадстаўляеца ў наступным: добра адстоене або адфільтраванае масла змяшчаецца ў асвінцовы рафініровачны чан, які

мае прыстасаванне для перамешвання. У масла ўводзіцца тонкімі струменямі при перамешванні патрэбная колькасць той або іншай канцэнтраванай кіслаты, і пасля ўвядзення ўсёй прызначанай колькасці яе, перамешванне працягваецца ад адной да трох гадзін. Працэс апрацоўкі масла кіслотамі трэба праводзіць без падагрева. Тэмпература масла перад пачаткам апрацоўкі не павінна быць вышэй $15-20^{\circ}\text{C}$, а ў час апрацоўкі яна пад уплывам дзеяніасці кіслаты некалькі павышаецца. Высокую тэмпературу дапускаць нельга таму, што ва ўмовах апошній утвараюцца сульфакіслоты, якія пры наступнай прамыўцы масла вадой распадаюцца на ўвадзімую кіслату і тлустыя оксікіслоты. Гэтыя кіслоты застаюцца растворанымі ў масле, і пры далейшай нейтралізацыі, зразумела, прыводзяць да значна павялічаных страт нейтральнага масла. Перад тым, як трэба спыніць перамешванне, да масла ўводзіцца $3-4\%$ гарачай вады, а потым трэба дасць маслу адстойванне. Пры належным правядзенні апрацоўкі масла кіслатой, хлоп'і асадка ствараюцца даволі буйныя, якія лёгка адлучаюцца ад масла, а таму адстойванне заканчваецца даволі быстра, прыкладна, на працягу двух гадзін. У працэсе адстойвання масла разлучаецца на тры слой: верхні—рафініраванае масла, сярэдні—абугленыя вяшчэствы і ніжні—водна-кіслотны раствор. Ніжнія два слой спускаюцца, а верхні слой—рафініраванае масла—пераводзіцца ў прамыўны асвінцованны чан, да якога дадаецца, прыкладна, 20% гарачай вады. Уся гэта маса перамешваецца адстойваецца, вада спускаецца, і гэта паўтараецца да таго часу, пакуль проба на індыкатар не пакажа нейтральную рэакцыю, або калі, у выпадку серна-кіслотнай апрацоўкі, раствор хлорыстага барыя не будзе даваць асадка і памутнення. Пасля канчатковай прамыўкі маслу неабходна дасць некаторы час пастаяць, спусціць сабраўшуюся ваду, а потым, у залежнасці ад прызначэння, нейтралізаваць або высушыць і прафільтраваць праз гіграскалічны фільтруючы матэрыял.

Колькасць патрэбнай кіслаты для розных маслаў аbumоўліваецца ў першую чаргу ступенню іх забруджанасці. Праведзенныя намі доследы з канапляным маслам паказваюць, што найлепшы ёфект па ступені ачысткі атрымліваецца пры ўвядзенні 1% канцэнтраванай сернай кіслаты. Пры гэтай апрацоўцы кіслотны лік масла павялічыўся з $12,5$ да $12,8$ мг, або на $0,3$ мг КОН, а фактар асвятлення дасягнуў да $5,0$. Адыход сырога масла ў гудрон састаўляе $3,0\%$. Пасля нейтралізацыі гэтага масла тэарэтычны нормай раствора ўчолачы 20°B , пры тэмпературе працэса 60°C , кіслотны лік зменшыўся да $1,1$ мг, або ў параўнанні з нейтралізаваным маслам без паліярэдний апрацоўкі кіслатой больш--на $0,35$ мг; фактар асвятлення дасягнуў $16,4$, у той час як неапрацаванае масла кіслатой дала ўсяго толькі $1,8$. У выніку далейшай адбелкі гэтага масла 4% гумбрэна фактар асвятлення дасягнуў $22,5$, а ў выніку адбелкі гэтага масла 40% нямой актыўізаванай замлі фактар асвятлення дасягнуў $31,2$.

Страты пры нейтралізацыі праз адыход гэтага масла ў сапосток і прамыўныя воды зменышліся на 1,7% і пры гэтым тлустыя кіслоты саопстока атрыманы амаль зусім чистыя. Адсюль бачым, што папярэдняя апрацоўка перад нейтралізацыяй сырога канаплянага масла адным процэнтам канцэнтраванай сернай кіслаты забясьпечвае атрыманне пасля поўнай рафінацыі вельмі чистага масла і дастаткова чистыя тлустыя кіслоты саопстока. Калі парабаўніца прадукты поўнай рафінацыі пасля папярэдняй кіслотнай апрацоўкі масла з прадуктамі поўнай рафінацыі пасля папярэдняй гідратацыі, то першыя атрымліваючыя значна больш высокіх якасцей, чым другія. На падставе гэтага можна зрабіць вывад, што папярэдняя серна-кіслотная апрацоўка ў комплексе мерапрыемстваў поўнай рафінацыі з'яўляецца вельмі грунтоўным сродкам для ператварэння нізкаякаснага канаплянага масла ў высокаякасны харчовы прадукт і для атрымання высокаякасных адыходаў. Страты праз адыход нейтральнага масла ў саопсток і прамыўныя воды пры серна-кіслотнай апрацоўцы застаючы такімі самымі, як і пры гідратацыі, а таксама не змяншаецца і колькасць патрэбнай шчолачы для нейтралізацыі свабодных тлустых кіслот.

VI. Вылучэнне свабодных тлустых кіслот растворам шчолачы (нейтралізацыя).

Нейтралізацыя масла прадстаўляе сабой найбольш важную і складаную частку рафінацыі. Яна мае сваёй галоўнай мэтай вылучыць з сырога масла свабодная тлустая кіслоты пры найменшых стратах і гэтым самым палепшыць яго харчовыя і тэхнічныя якасці. Для выканання гэтай актуальнай аперацыі цяпер прапланавана і ўжо ўведзена ў практику масла рафінацыйной вытворчасці цэлы рад спосабаў, якія ў кожным асобным выпадку маюць сваёй мэтай даць найлепшы ёфект на асноўным прадукце рафінацыі пры найменшых затратах і атрымаць магчымы чистыя свабодная тлустая кіслоты саопстока, якія прадстаўляе сабой даволі цэнны адыходзячы прадукт у працэсе нейтралізацыі. З усіх гэтых спосабаў нейтралізацыі цяпер найбольшае распаўсюджанне ў практицы масла рафінацыйной вытворчасці заходненеўрапейскіх краін мае спосаб шчолачнай апрацоўкі і спосаб пэрагонкі з вадзяным парам пад зменшаным ціскам. На прадпрыемствах тлушчаперапрацоўчай прамысловасці СССР пакуль што прымяняецца выключна адзін спосаб шчолачнай рафінацыі. Выходзячы з гэтага і ўлічваючы, што канаплянае масла ў саставе ўсёй колькасці іншых маслаў, якія патрэбна рафінаваць, мае адносна невялікую ўдзельную вагу, намі была звернута ўвага на праработка ў адносінах гэтага масла выключна аднаго спосаба— шчолачнай рафінацыі. Як вядома, сутнасць гэтага спосаба заключаецца ў тым, што ў прызначаным для нейтралізацыі масле папярэдне вызначаецца колькасць вольных тлустых кіслот, а потым, пры пэўных умовах вядзення тэхналагічнага працэса, уво-

дэйца патрабная колькасць раствора шчолачы. Гэтая шчолач, злучаючыся з свабоднымі тлустымі кіслотамі масла, утварае хлоп'і мыла, якія пасля адстойвання асядаюць на дно адстойнікаў, або нейтралізатораў, адкуль адлучаючыца дэкантацыяй, а астаткі яго вымываючыца ўсплай вадой.

Побач з асноўным прадуктам—нейтралізаваным або, інакш кажучы, рафініраваным маслам, у выніку прымянення спосаба шчолачнай нейтралізацыі, атрымліваецца другарадны прадукт у выглядзе адыхода—саопсток, які апрача солей тлустых кіслот або мыла, утрымлівае ў сабе вылучаныя з масла забрудненія вішчэствы, а таксама значную колькасць нейтральнага масла і вады. Тут трэба адзначыць, што большасць пралануемых новых спосабаў нейтралізацыі масла іменна і засноўваецца на тым, каб вылучаць свабодныя тлустыя кіслоты з меншым утрыманнем забрудненых вішчэств або не мець страты апошняга праз амыленне і фізічнае паглынанне або ўцягненне саопстокам. Прыкладам аднаго з рада такіх спосабаў з'яўляецца ўжо адзначаны намі спосаб перагонкі свабодных тлустых кіслот масла вадзяным парам пад зменшаным ціскам, а прыкладам разыяналізацыі спосаба шчолачнай нейтралізацыі ў напрамку знішчэння яго некаторых недахопаў з'яўляючыца вышэйапісаныя спосабы папярэдній апрацоўкі масла, шляхам гідратацыі, або некаторымі хімічнымі сродкамі.

У якасці рэагентаў пры шчолачным спосабе нейтралізацыі масла прымяняецца: едкая і вуглекіслая шчолач, шчолачная землі, некаторыя шчолачна-рэагуючыя солі і інш. Але ў нашай заводскай практицы звычайнім рэагентам з'яўляецца едкая шчолач—каустычная сода, якая дааеца да масла ў выглядзе воднага раствора. Канцэнтрацыя гэтага раствора ўстанаўліваецца ў залежнасці ад віда і якасці масла, а таксама ў залежнасці ад умоў вядзення працэса. Тут трэба адзначыць, што канцэнтрацыя раствора шчолачы для нейтралізацыі патрабна тым большая, чым большую колькасць свабодных тлустых кіслот, фарбуючых і іншых забрудненых вішчэств або не мець страты апошняга праз амыленне і фізічнае паглынанне або ўцягненне саопстокам. Пры нейтралізацыі масла растворам шчолачы не адлавядаючай канцэнтрацыі вынікі атрымліваючыца нездавальняючыя. Вядома, што больш сільныя канцэнтрацыі раствора шчолачы даюць даволі буйныя хлоп'і, якія лёгка адлучаюцца ад масла, а больш слабыя канцэнтрацыі, наадварот, даюць дробныя хлоп'і, якія для свайго адлучэння ад масла патрабуюць значна большага часу. Аднак, сільныя канцэнтрацыі шчолачы больш актыўна ўпłyваюць на амыленне нейтральнага масла, павялічваючы яго адыход у саопсток. Дзякуючы гэтаму ў масларафінацыйнай вытворчасці вельмі часта слабым канцэнтрацыям раствором шчолачы аддаеца большая перавага, чым сільным.

Пасля канцэнтрацыі раствора шчолачы другім вельмі важным фактарам у масларафінацыйнай вытворчасці з'яўляецца тэмпература нейтралізацыі. Звычайна ў вытворчых умовах тэмпература

працэса ў залежнасці ад масла і канцэнтрацыі шчолачы вагаеца аад 30 да 95°C .

З павялічэннем тэмпературы, таксама як і з павялічэннем канцэнтрацыі раствора шчолачы, вельмі значна ўсільваецца дзеяннасць шчолачы на амyleneнне нейтральнага масла. Адлучэнне ўтвараючыхся хлоп'яў мыла ў больш цёплым масле адбываецца больш лёгка, і быстрей, чым у халодным. Падаграванне масла перад нейтралізацыяй і ў працэсе адстойвання дасягаецца пры дапамозе глухога пара, які пускаецца ў паравую рубашку, а таксама ў змененіі нейтралізатораў і адстойнікаў. У часе падагрева перад нейтралізацыяй масла старанна перамешваецца, каб не дапусціць мясцовых перагрэваў, якія прыводзяць да пагоршання якасцей масла.

Трэцім вельмі важным момантам у працэсе нейтралізацыі масла з'яўляецца пытанне колькасці ўвадзімай шчолачы. Мы ўжо вышэй адзначалі, што колькасць патрэбнай шчолачы вызначаецца кіслотнасцю сырога масла. Аднак, на практицы гэта тэарэтычная колькасць шчолачы амаль заўсёды павялічваецца ад 5 да 100%, што перш за ёсё абумоўліваецца ступенню канцэнтрацыі раствора шчолачы і пачатковай кіслотнасцю масла. Тут заўважаецца такая залежнасць, што чым меншая пачатковая кіслотнасць масла і больш сільная канцэнтрацыя раствора шчолачы, тым больш збытак да тэарэтычнай нормы яго трэба ўводзіць. Пэўны збытак раствора шчолачы прыходзіцца ўводзіць і таму, што некаторая колькасць яго выдаткуецца на амyleneнне нейтральнага масла, а потым яшчэ і таму, што некаторая частка яго, не паспявоючы далучыцца да свабодных тлустых кіслот, садзіцца на дно нейтралізатора і, такім чынам, застаецца ў нядзейным стане. Вось гэта той асноўны комплекс пытанняў, якія абумоўліваюць поспех у масларафінацыйнай вытворчасці яе галоўнага працэсу—нейтралізацыі і якія нам прадстаўляюцца неабходным вырашыць у адносінах канаплянага масла, здабытага гарачым прэсавым спосабам с дрэнна захаванага масланасення канаплі, чаму яно мела кіслотны лік 12,5 мг КОН.

Для вырашэння гэтага асноўнага комплекса пытанняў намі праведзены доследы па наступнай схеме:

Па пытаннях канцэнтрацыі праведзена серыя доследаў поўнага працэса рафінацыі растворам шчолачы ў 5, 10, 20, 30, 40 і 50°B .

Па пытаннях колькасці патрэбнай шчолачы праведзена серыя доследаў з кожнай вышэйадзначенай канцэнтрацыяй раствора на яго тэарэтычную норму і на збытак у 20, 40, 60, 80 і 100%.

І, нарэшце, па пытаннях вызначэння найбольш адпавядаючых тэмператур працэса нейтралізацыі праведзена серыя доследаў на ўсе вышэйадзначенныя канцэнтрацыі раствора пры адной тэарэтычнай норме са збыткам на 40 проц. ва ўмовах 30, 60, 90 і 30 з давядзеннем гэтай тэмпературы пасля нейтралізацыі да 60°C .

Кожны з адзначаных доследаў саправаджаўся наступнымі назіраннямі і вызначэннямі: быстраты і буйнасці ўтвараючыхся хлоп'яў мыла пры нейтралізацыі; быстраты і паўната асаджэння гэтых хлоп'яў мыла ў працэсе адстойвання масла; ступені нейтралізацыі масла; харктора прамыўкі масла; выхада нейтральнага масла і саопстока; ступені асвятлення масла пад упрыгожваннем працэса нейтралізацыі і інш.

Методыка правядзення доследаў састаяла ў тым, што пэўная наважка масла змяшчалася ў хімічны стакан, падагравалася на электрычнай бані пры перамешванні да патрэбнай тэмпературы, уводзілася прызначаная колькасць шчолачы пры вышэйадзначаных назіраннях, масла адстойвалася і вытвараліся патрэбная вызначэнне. Выход нейтральнага масла вызначаўся ўзважваннем пасля адлучэння ад саопстока, прамыўкі вадой і прасушкі. Кіслотны лік масла вызначаўся звычайна прынятым спосабам, а фактар асвятлення—каларыметрычным спосабам. Растворы каустычнай соды былі прыгатаваны на дастыльванай і пракіпчонай вадзе з прыняцем адпаведных мер, каб пазбавіца ад карбонатных і інш. пабочных злучэнняў.

Пераходзячы да аналіза атрыманага матэрыяла па даследаваному комплексу пытанняў, мы ў першую чаргу паглядзім, як упłyваюць розныя канцэнтрацыі раствора шчолачы ў розных тэмпературных умовах працэса на ступень нейтралізацыі масла.

Кіслотны лік канаплянага масла пасля нейтралізацыі:

Раствор NaOH у градусах Боме	Тэмпература працэса ў град. С			
	30	60	90	30–60
5	0,33	0,50	0,40	0,38
10	0,41	0,50	0,60	0,40
20	0,57	0,80	1,10	0,66
30	0,61	1,50	3,10	0,80
40	0,79	1,80	4,10	0,86
50	2,00	3,50	4,30	2,00

З гэтай табліцы можна бачыць, што з павелічэннем канцэнтрацыі раствора шчолачы і тэмпературы працэса нейтралізацыі ступень звязвання і вылучэння свабодных тлустых кіслот масла змяншаецца, а гэта значыць, кіслотнасць масла застаецца большая. З павелічэннем канцэнтрацыі раствора і тэмпературы працэса хлоп'яў мыла ствараюцца больш буйныя і ўстойлівяя. Гэтыя хлоп'яў пры тэмпературы 30° і 60° С у працэсе адстойвання асядаюць на дно, а пры тэмпературы 90° С падымаюцца на паверхню масла, утвараючы даволі шчыльны слой саопстока, які параўнаўча лёгка адлучаецца ад масла. Прамыўка масла вадой, зразумела, больш лёгка ўтвараецца ў тых выпадках, дзе

папярэдне больш старанна адлучаецца асноўнная маса саопстока. У адпаведнасці з харектарам працэса нейтралізацыі, а таксама з харектарам стварэння і адлучэння саопстока знаходзяцца і страты сырога масла. Найбольшыя страты масла ў працэсе нейтралізацыі і прамыўкі атрымліваюцца ад дзейнасці растворам шчолачы самай слабай канцэнтрацыі і пры нізкай тэмпературе працэса, а таксама ад дзейнасці раствораў шчолачы больш сільных канцэнтрацый і пры тэмпературе працэса 60° С. Значыць, пры дзейнасці растворам шчолачы слабай канцэнтрацыі размеры страт сырога масла змяншаюцца побач з павелічэннем тэмпературы працэса, а пры дзейнасці растворам шчолачы больш сільных канцэнтрацый размеры страт сырога масла павялічваюцца побач з павелічэннем тэмпературы працэса. У адпаведнасці з гэтым сярэднія страты сырога масла пры 30° С працэса састаўляюць 11,56%, пры мінімуме 10,33% ад дзейнасці растворам шчолачы ў 10° Б і максімуме 13,40% ад дзейнасці растворам шчолачы ў 50° Б. Сярэднія страты сырога масла пры 60° працэса састаўляюць 13,85%, пры мінімуме 11,91% ад дзейнасці раствора шчолачы ў 10° Б і максімуме 15—16% ад дзейнасці раствора шчолачы ў 50° Б. Размеры страт сырога масла пры 90° С, а таксама пры 30—60° займаюць сярэднія палажэнне паміж тымі размерамі страт, якія атрыманы пры 30 і 60° працэса. Пры гэтым трэба адзначыць, што размеры страт, атрымліваемых пры 90° працэса, знаходзяцца бліжэй да размераў страт, атрымліваемых пры 60° працэса, а размеры страт, атрымліваемых пры 30—60° працэса, знаходзяцца бліжэй да тых размераў страт, атрымліваемых пры 30° працэсе.

Апрача гэтага, мы ўжо адзначалі, што ў працэсе нейтралізацыі саопсток адсарбіруе даволі значную колькасць фарбуючых і інш. забрудняючых віշчэстваў масла, у выніку чаго яно становіцца больш празрыстым і светлым. Як упльываюць розныя канцэнтрацыі раствора шчолачы ў розных тэмпературных умовах працэса на гэты фактар, можна бачыць з наступнай табліцы.

Ступень асвятлення канаплянага масла пасля нейтралізацыі.

Раствор NaOH у град. Б	Тэмпература працэса ў град. С			
	30	60	90	30—60
5	1,9	1,7	1,7	2,0
10	2,4	1,9	1,8	2,4
20	4,1	3,2	2,4	3,8
30	3,5	2,0	2,0	3,1
40	2,6	2,0	2,0	2,3
50	1,9	1,8	1,7	2,0

Гэта значыць ступень, асвятлення масла павялічвашца побач з павелічэннем канцэнтрацыі раствора шчолачы ад 5 да 20° Б, а пры далейшым павелічэнні яе да 50° Б, а таксама пры павелічэнні тэмпературы працэса нейтралізацыі ад 30 да 90° С, ступень асвятлення масла змяншаецца. Найбольшая ступень асвятлення масла атрымліваецца ад дзейнасці растворам шчолачы ў 20° Б пры тэмпературы працэса 30° С.

Што-ж да пытання колькасці патрабней шчолачы пры увядзенні яе раствораў розных канцэнтрацый, то гэтая даная перш за ўсё можна бачыць з наступнай табліцы кіслотнасці нейтралізаціі масла.

Кіслотны лік канаплянага масла пасля нейтралізацыі.

Раствор NaOH у град. Б	Норма раствора	Збытак раствора ў процентах				
		20	40	60	80	100
5	0,77	0,58	0,50	0,47	0,35	0,25
10	0,64	0,52	0,50	0,50	0,40	0,31
20	1,45	1,30	1,10	1,00	1,95	0,85
30	3,05	1,55	1,50	1,40	1,00	0,95
40	3,30	2,80	1,80	1,70	1,50	1,30
50	4,90	4,00	3,50	3,20	2,70	1,70

Значыць, з павелічэннем канцэнтрацыі раствора шчолачы ступень вылучэння свабодных тлустых кіслот масла змяншаецца, а з павелічэннем збытка раствора шчолачы ступень вылучэння свабодных тлустых кіслот павялічваецца. Аднак, гэтае павелічэнне ад дзейнасці збытка шчолачы ў парабанні з яе тэарэтычнай нормай з'яўляецца зусім нязначным. У адпаведнасці з гэтым можна бачыць, што лепш нейтралізуецца масла ад дзейнасці растворам шчолачы слабых канцэнтрацый. Пры нейтралізацыі масла растворам шчолачы ў 10° Б атрымліваюцца зусім здавальняючыя вынікі на ступені вылучэння свабодных тлустых кіслот ад увядзення яе тэарэтычнай нормы са збыткам толькі на 20%. Апрача здавальняючых вынікаў на ступені вылучэння свабодных тлустых кіслот раствор шчолачы ў 10° Б дае даволі буйныя хлоп'і мыла, якія парабаўчыя быстра асядаюць на дно адстойніка або нейтралізатора, чым забяспечваецца даволі лёгкая і быстрая прамыўка гэтага масла вадой. Побач са ступенню вылучэння свабодных тлустых кіслот і характарам адлучэння саопстока, страты сырога масла пасля нейтралізацыі і прамыўкі прадстаўляюцца ў наступным выглядзе.

Страты сырого масла пасля нейтралізацыі ў процентах

Раствор NaOH у град. Б	Норма раствора	Збытак раствора ў процентах				
		20	40	60	80	100
5	10,20	11,87	12,57	13,61	14,80	14,97
10	10,30	11,72	11,91	13,36	14,67	14,96
20	11,52	12,68	14,97	17,35	18,50	19,58
30	11,10	11,82	14,90	16,88	17,90	19,98
40	11,72	13,00	13,63	15,20	16,21	18,29
50	11,15	13,34	15,16	16,31	17,32	18,33

З гэтай табліцы бачым, што з павелічэннем канцэнтрацыі раствора шчолачы і збытка ад яе тэорэтычнай нормы размеры страты сырого масла таксама павелічваюцца. Пры павелічэнне збытка раствораў шчолачы ў $5 \text{--} 10^{\circ}\text{B}$ на 100% страты масла павялічваюцца, прыкладна, адноўкава на 4,6%; а при павелічэнні збытка раствораў шчолачы больш сільных канцэнтраций на 100%, страты масла павялічваюцца да 8,9%. Калі гэтыя даныя страты масла паразунаць з вышэй разгледжанымі данымі кіслотнасці, то можна бачыць, што яны знаходзяцца ў простай сувязі, гэта значыць, побач з павелічэннем кіслотнасці павялічваюцца і страты. Адсюль выразна відаець, што пры нейтралізацыі масла растворам шчолачы высокай канцэнтрацыі мае месца адносна слабае вылучэнне свободных тлуштых кіслот і сільнае амыленне нейтральнага масла.

Што-ж да пытання ступені асвятлення масла пад уплывам дзейнасці даследваемых раствораў і збыткаў шчолачы, то гэтыя даныя можна бачыць з наступнай табліцы.

Ступень асвятлення канаплянага масла пасля нейтралізацыі

Раствор NaOH у град. Б	Норма раствора	Збытак раствора ў процентах				
		20	40	60	80	100
5	1,50	1,60	1,70	1,80	2,00	2,00
10	1,50	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20
20	2,00	2,50	3,20	3,80	4,60	6,00
30	1,60	1,85	2,00	2,20	2,40	2,80
40	1,60	1,85	2,00	2,40	2,80	3,00
50	1,60	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40

Гэта зіначыць, ступень асвятлення масла павялічваеца по-бач з павелічэннем збытка да тэарэтычнай нормы ўсіх раствору ю шчолачы і яе канцэнтрацыі ад 5 да 20° Б. Пры далейшым павелічэнні канцэнтрацыі да 50° Б ступень асвятлення масла змяншаеца. Адсюль—найбольшая ступень асвятлення масла атрымліваеца пры нейтралізацыі растворам шчолачы ў 20° Б.

Такім чынам, на падставе ўсяго вышэйразгледжанага матэ-рыяла па пытаннях канцэнтрацыі раствора і нормы шчолачы, а таксама тэмпературы працэса нейтралізацыі канаплянага масла, якое мае вялікую кіслотнасць, можна адзначыць, што найбольш аптымальныя ўмовы для нейтралізацыі гэтага масла ствараюцца прымяняннем раствора шчолачы ў 10 — 20° Б, пры ўвядзенні яе тэарэтычнай нормы са збыткам на 20 — 40% і пра-вядзенні працэса пры 30° С з падняццем тэмпературы пасля нейтралізацыі да 60° С.

VII. Вылучэнне фарбуючых вяшчэстваў адбелымі землямі.

Канаплянае масла пры нейтралізацыі хоць і асвятляеца ў даволі значнай ступені, але паколькі яно з'яўляеца надзвычайна інтэнсіўна афарбаваным, пытанне спецыяльнай апрацоўкі яго для вылучэння фарбуючых вяшчэстваў у працэсе поўнай рафінацыі набывае актуальнае значэнне. Спосабаў асвятлення маслаў у рафінацыйнай вытворчасці цяпер вядома цэлы рад. Галоўнейшыя з гэтых спосабаў можна падзяліць на дзве групы. хімічныя і фізічныя. Група хімічных спосабаў пераважна заснавана на тым, што маслы апрацоўвающеца такімі матэрыяламі, якія вылучаюць свободны кісларод, а апошні акісляе фарбууючыя вяшчэства, у выніку чаго масла становіца больш светлым. Да такіх спосабаў належыць апрацоўка маслаў перманганатам, біхроматам, паветрам і інш. Група фізічных спосабаў заснавана на тым, што маслы апрацоўвающеца такімі матэрыяламі, якія вылучаюць фарбууючыя вяшчэства фізічна—адсорбцыей. Да гэтых спосабаў належыць апрацоўка маслаў дравесным актывізаваным вуглем, касцяным вуглем, адбелымі землямі і інш. У масла-рафінацыйнай вытворчасці СССР з усіх вышэйадзначаных спо-собаў вылучэння фарбуючых вяшчэстваў з маслаў цяпер амаль выключна распаўсюджан адзін спосаб апрацоўкі маслаў адбелымі землямі. Такія землі, якія ўладаюць здольнасцю пасля некаторай апрацоўкі адсарбіраваць фарбууючыя вяшчэства маслаў, цяпер выявлены ў многіх краінах. Асабліва многа такіх зямель знаходзіцца ў розных месцах вялікіх прасторах нашага Савецкага Саюза. Значныя залежы высокаактыўных адбеленных зямель цяпер выявлены і на тэрыторыі БССР. Аднак трэба адзначыць, што прымысловая распрацоўка адбеленых зямель на тэрыторыі СССР пакуль што паставлена амаль толькі ў Закаўказі—Грузіі, дзе вырабляеца матэрыял флёрыдынавага тыпу пад называй гумбрин. Гэта зямля цяпер шырока прымя-

ніяцца ў нафтаперапрацоўчай прамысловасці і амаль на ўсіх масларафінацыйных прадпрыемствах тлушчавай прамысловасці. Адсюль ясна, што для вылучэння фарбуючых вяшчэстваў, пры рафінацыі канаплянага масла, нам прадстаўлялася неабходным перш за ўсё прапрацаваць гэты найбольш распаўсюджаны спосаб адбелкі гумбрынам. Перавага, якая ў тлушчавай прамысловасці аддаецца спосабу вылучэння фарбуючых вяшчэстваў пры дапамозе адсарбіруючых матэрыялаў, у парадкунні з іншымі спосабамі, грунтуюцца на тым, што гэты спосаб з'яўляецца менш складаным і даволі дзеяшовым. Эфектыўнасць данага мерапрыемства па палепшенні якасцей апрацаванага масла абумоўліваецца адсарбіруючай здольнасцю прымняемага матэрыяла, відам і харектарам паліяднейшай падрыхтоўкі масла, а таксама ўмовамі працэса адбелкі. Адсарбіруючая здольнасць адбелальных зямель абумоўліваецца іх прыроднымі ўласцівасцямі і харектарам падрыхтоўкі. Апрабаванні розных адбелальных зямель паказалі, што гумбрин без хімічнай апрацоўкі, а толькі пасля прасушки, тонкага памола і прасейвання, уладае даволі высокімі адсарбіруючымі здольнасцямі. Для правядзення гэтых доследаў намі была ўзята марка гумбрину найбольш тонкага памола, якая цяпер і прымняеца ў масларафінацыйной вытворчасці. Даведзена, што маслы больш лёгка вылучаюць свае фарбуючыя вяшчэства тады, калі яны з'яўляюцца свежымі, утрымліваюць невялікую колькасць свабодных тлустых кіслот, а таксама іншых механічна-уважаных і калоідна-раствораных вяшчэстваў. Даследванае канаплянае масла здабыта з дэфектнага семя, таму яно ў сырым стане было сільна забруджана і мела вялікую кіслотнасць. Для правядзення доследаў адбелкі гэтае масла было нейтралізавана растворам шчолачы $\text{u} 10^{\circ}$ В пры ўвядзенні яе тварэтычнай нормы са збыткам на 40% і правядзенні працэса нейтралізацыі пры 30° з далейшым давядзеннем гэтае тэмпературы да 60° С. Пасля нейтралізацыі масла было прымата гарачай вадой і прасушана. Так падрыхтаванае масла мела кіслотны лік 0,50 і фактар асвятлення 1, 9.

У працэсе адбелкі найбольш актуальнымі фактарамі, якія вызначаюць эфектыўнасць гэтага мерапрыемства, з'яўляюцца тэмпература і працяжнасць датычання масла з адсарбірующим матэрыялам. Такім чынам з гэтага выразна выяўляеца, што для атрымання належнага эфекта на ступені вылучэння фарбуючых вяшчэстваў, у выніку правядзення адбелкі масла адсарбірующим матэрыялам, прадстаўляюцца неабходным устанавіць: патрабную норму матэрыяла, найбольш аптымальну тэмпературу і працяжнасць працэса адбелкі. Для вырашэння гэтых пытанняў у адносінах вывучаемага масла намі праведзена серыя доследаў адбелкі з паслядоўна і роўнамерна ўзрастаючымі нормамі гумбрину ад 2 да 10% пры тэмпературы 60, 80 і 100° С, на працягу 20, 30 і 40 минут. Атрыманыя даныя гэтых доследаў можна бачыць з наступнай табліцы.

Ступень асвятлення канаплянага масла пасля адбелкі гумбрыйнам.

Працяжнасць працэса ў мінатах	Норма гум- брыйна ў проц.	Тэмпература працэса ў град. С		
		60	80	100
20 . . .	2	2,50	3,10	2,90
	4	3,80	4,00	4,00
	6	4,80	5,60	6,10
	8	6,00	7,00	7,80
	10	7,50	8,50	10,90
30 . . .	2	3,20	1,40	3,30
	4	4,50	4,70	4,80
	6	6,30	6,60	6,80
	8	7,10	8,51	8,72
	10	9,80	11,70	12,50
40 . . .	2	3,40	3,40	3,20
	4	5,00	5,80	4,20
	6	7,20	8,20	6,60
	8	8,80	10,60	8,80
	10	10,60	12,60	12,00

Матэрыял, змешчаны ў гэтай табліцы, выразна пацвярджае, што правільна вызначаная норма адсарбіруючага матэрыяла, тэмпература і працяжнасць працэса маюць сапрауды велізарнае значэнне ў справе атрымання належнага ефекта на ступені асвятлення рафініруемага масла. Мы тут бачым, што ступень асвятлення масла неперарыўна павялічваецца побач з роўнамерным і паслядоўным павелічэннем нормы адсарбіруючага матэрыяла, тэмпературы і працяжнасці працэса адбелкі ад 20 да 30 мінutaў. Пры далейшым павелічэнні працяжнасці дачынення масла з адсарбірующим матэрыялам да 40 мінutaў ступень асвятлення масла яшчэ больш павялічваецца толькі ў выпадках тэмпературы працэса ў 60 і 80° С, і пачынае змяншацца пры павелічэнні тэмпературы працэса да 100° С.

На падставе гэтых даных можна прызнаць, што для атрымання больш-менш светлагага канаплянага масла пры адбелцы гумбрыйнам яго норму неабходна ўносиць у размеры не менш 10% ад вагі масла, і тэмпературу працэса падтрымліваць каля 80° С на працягу 40 мінutaў.

Аднак, улічваючы, што такая вялікая норма гумбрыйна прыводзіць да атрымання даволі вялікіх страт нейтральнага масла праз яго маслаёмістасць і што адбеленае масла атрымліваецца ўсё-ж недастаткована светлым, нам прадстаўлялася неабходным правесці адлаведную серию доследаў адбелкі гэтага масла іншым,

больш высокаактыўным адсарбірующим матэрыялам. Для гэтай зямты была ўзята мясцовая найбольш высокаактыўная адбелльная гліна, якая мае назму нямой. Гэтая гліна пасля здабывання прасушки, памола і прасейвання праз сіта з 910 адтулінамі на 1 кв. см. была апрацавана сернай кіслатай у водным асяроддзі, з наступным кіпячэннем на працыгу б гадз. Пасля гэтага зямля была прымата водой да поўнага знікнення рэакцыі з хлорыстым барыем на сульфат іон, потым прасушана, памолата і прасеяна праз тое-ж самае сіта. Доследы праводзіліся на таксама падрыхтаваным масле, што і з гумбрыйнам. Атрыманыя даныя можна бачыць з наступнай табліцы.

Ступень асвятлення канаплянага масла пасля адбелкі актыўзаванай нямой гліней.

Працяжнасць працэса ў мінатах	Норма зямлі у проц.	Тэмпература працэса ў град. С		
		60	80	100
10	2	4,00	4,30	4,66
	4	6,50	6,66	7,50
	6	10,25	11,70	12,30
	8	21,00	26,60	19,60
	10	28,50	32,50	24,40
20	2	4,30	4,60	5,00
	4	7,30	8,00	7,70
	6	13,60	17,40	12,80
	8	22,10	31,70	20,50
	10	31,60	35,00	24,80
30	2	4,50	4,50	5,00
	4	7,40	7,60	8,00
	6	16,70	17,70	11,60
	8	27,00	29,00	20,60
	10	32,30	34,75	22,70
40	2	4,42	3,40	3,70
	4	8,10	6,70	6,14
	6	15,10	11,40	10,10
	8	26,25	27,00	19,30
	10	30,00	31,70	21,10

Гэта значыць, што побач з паслядоўным павелічэннем нормы адбелнай зямлі ад 2 да 10% ступень асвятлення масла неперавуна павялічваецца ва ўсіх умовах працэса адбелкі. Найбольш інтэнсіўна нарастаете ступень асвятлення пры павелічэнні нормы

зямлі ад 4 да 6 і 8 %. Апрача ўзрастайчых норм зямлі, ступень асвятлення масла знаходзіцца ў шчыльнай сувязі з тэмпературай і працяжнасцю працэса. Пры павелічэнні тэмпературы працяжнасць працэса скарачаецца. У адпаведнасці з гэтым мы бачым, што пры 60°C масла лепш асвятляеца, калі працэ адбелкі яго праводзіцца на працягу 30 мінут, а пры 80°C масла лепш асвятляеца, калі працэ адбелкі яго праводзіцца на працягу 20 мінут. З павелічэннем тэмпературы працэса да 100°C ступень асвятлення масла павялічваецца толькі ад дзеянасці невялікіх норм зямлі і калі працэ адбелкі працягваеца не больш 30 мінут. Больш вялікія нормы зямлі пры гэтай тэмпературе працэса даюць значна меншую ступень асвятлення. Апрача гэтага, працэ фільтрацыі для адлучэння масла ад зямлі ў гэтых варыянтах доследаў адбываўся значна марудней, што ўказвае на больш сільнае распыление часцінак зямлі.

Такім чынам, калі парадаўца матэрыялы першай і другой табліц, то можна бачыць, што актывізаваная нямая гліна ўладае значна больш высокай адсарбіруючай здольнасцю, чым гумбрый. Пры ўнясенні 10 % нямой гліны і правядзенні працэса адбелкі ў аптымальных умовах тэмпературы і працяжнасці перемешвання масла асвятляеца ў тро разы лепш, чым пры ўнясенні ў адпаведных аптымальных умовах 10% гумбрывна. Дзеянасць 10%. Нямой гліны забяспечвае нават больш высокую ступень асвятлення канаплянага масла чым апрацоўка яго сернай кіслатай і адбелка 4% гэтай гліны. Такая высокая ступень асвятлення гэтага масла да поўнага вылучэння фарбуючых вяшчэстваў, зразумела, як для харчовых, так і для тэхнічных мэт не патрэбна. Колер канаплянага масла атрымліваеца зусім здавальняючы, калі яго пасля нейтралізацыі апрацаваць зменшанай нормай нямой гліны ў два разы (5-6%).

Такім чынам, працэ адбелкі канаплянага масла нямой актывізаванай глінай праходзіць значна лепш, чым гумбрывам, і ў выніку атрымліваеца прадукт высокіх якасцей, які можа паспяхова скарыстоўвацца для спажывання і для спецыяльных тэхнічных мэт.

VIII. Вылучэнне араматычных вяшчэстваў і паліроўка масла.

Пасля адбелкі ў канапляным масле ўсё-ж астaeцца хоць і слабы, але характэрны пах, які можа ў некаторых выпадках перашкаджаць шырокаму прымяненню яго як для харчовых, так і для тэхнічных мэт. Гэта акаличнасць зварочвае ўвагу на неабходнасць вылучэння араматычных вяшчэстваў. Вылучэнне араматычных, або пахучых вяшчэстваў мае назvu дэзадэрэцыі. У вытворчасці харчовой рафінацыі дэзадэрэцыя маслаў і тлушчаў

дасягаеща апрацоўкай іх перагрэтым парам пад зменшаным цікам. Чым вышэй тэмпература пара, які прымяняеца для дэзадэрэцыі, тым менш яго трэба выдаткаваць, быстрей заканчваеца працэс і эканамічней работа ўстаноўкі. Звычайна карыстающа парам з тэмпературай 300 — 350°C , якая дасягаеца пры дапамозе спецыяльных параперагравацеляў.

Пры карыстанні парам для дэзадэрэцыі зварочваеца ўвага, каб вада, пітаючая кацельную ўстаноўку, не мела паху, бо пах вады перадаеца пару, а апошні пераносіць яго на дэзадэрэту масла. Пры падтрыманні ціску ў дэзадэратарам на ўзроўні 40 — 50 мм ртутнага слупа і тэмпературы масла каля 150°C , звычайна, працэс выпачкення паучых вяшчестваў заканчваеца на працягу 4 — 6 гадзін. Апрача ціску і тэмпературы працяжнасць працэса дэзадэрэцыі абумоўліваеца інтэнсіўнасцю паху сырога масла. У лабараторных умовах, пры тэмпературы каля 150° , працэс поўнага выпачкення паучых вяшчестваў нейтралізаванага і адбеленага канаплянага масла заканчваецца на працягу трох гадзін.

Пасля сканчэння дэзадэрэцыі масла ахалоджваеца ў адсутнасці паветра, бо пад упльвам апошняга яно зноў можа набываць спецыфічны пах. Працэс ахалоджвання можа праводзіцца ў дэзадэратарам, але найчасцей для гэтай меты прымяняеца спецыяльныя аппараты—маслаахаладжальнікі, якія прыстасаваны для работы пад вакуумам, а таксама маюць рубашку і змеевікі для ахалоджваючай вады. Звычайна працэс ахалоджвання ў гэтым апараце заканчваеца на працягу $1,5$ — $2,0$ гадзін.

Ахалоджанае масла часамі яшчэ фільтруеца для надання яму блеску. Аперацыя гэта ў масларафінацыі вытворчасці мае назыву паліроўкі. Аднак яна апраўдае сваё прызначэнне толькі тады, калі праводзіцца дастатковая ўважліва. Неабходнасць выключна ўважлівых адносін да гэтай аперацыі вызначаеца тым, што дэзадэрэразанае масла асабліва лёгка прысвайвае ўсякія пабочных паҳі. Найчасцей асноўнай прычынай набыція маслам пабочных паҳаў у працэсе паліроўкі з'яўляеца свежа вымытая фільтрпрэсная тканка, ад якой масла набывае мыльны пах. Каб не дапусціць гэтага паҳу і атрымаць больш чыстае масла, лепш за ўсё паліроўку праводзіць не праз фільтрпрэсную тканку, а праз фільтравальную палеру. Паколькі колькасць вылучаемага асадка ў даным выпадку зусім нязначная, падача масла ў фільтрпрэс вытвараеца ўласным напорам, для чаго дастатковая змясціць чан з маслам вышай фільтрпрэса на 3 — 4 метра. Каб паскорыць працэс фільтрацыі, паліровачныя фільтрпрэсы прыстасаваны для работы з падагрэвам масла.

Адпаліраванае або толькі дэзадэрэраванае масла перакачваеца ў прыёмныя чаны для захоўвання. Гэтыя чаны маюць прыстасаванні для падагрэва масла, і яны змяшчаюцца ў такім памяшканні, дзе можна лёгка падтрымліваць мерную тэмпературу паветра, якое павінна быць свабодным ад пабочных паҳаў.

IX. Заключение

Практика пераработка канаплянага семя паказала, што здабывае масла з'яўлеца сільна забруджаным механічна ўзважанымі, калоідна-растворанымі, фарбуючымі і інш. вяшчэствамі, якія значна перашкаджаюць яго рацыянальна скарыстоўваць.

Палепшанне якасцей раслінных маслаў у тлушчавай прамысловасці дасягаецца прымненнем адпаведных метадаў ачысткі, або рафінацыі.

З усіх вядомых метадаў ачысткі маслаў найменш складаным з'яўлеца адстойванне, пры даламозе якога ў асноўным дасягаецца вылучэнне такіх забрудняючых вяшчэстваў, якія знаходзяцца ў механічна-увзважаным стане. Аднак гэты метад здавальняючыя вынікі дае толькі тады, калі працэс адстойвання здабываеца на працягу даволі доўгага часу.

Каб паскорыць адстойванне цяпер на некаторых заводах дадаеца аперация адсальвання хлорыстым кальцем, сернікіслым натрам, а найчасцей хлорыстым натрам.

Не гледзячы на некаторое паскарэнне працэса адстойвання пры даламозе адсальвання, усё-ж гэты метад вылучэння механічна-увзважаных вяшчэстваў з масла з'яўлеца зацяжным, а таму яго нельга прызнаць адпавядающим запатрабаванням прамысловасці ва ўмовах нашай соцыялістычнай гаспадаркі.

У мэтах хутчэйшага давядзення асноўнай прадукцыі маслобойнай прамысловасці да спажыўкоў цяпер прызнана неабхідны метад адстойвання дапаўняць фільтрацыей праз спецыяльныя фільтрпресы. Пры гэтай камбінаванай ачыстцы кароткатэрміновым адстойваннем дасягаецца вылучэнне з масла грубых, а фільтрацыей больш дробных механічна-увзважаных часцінок.

Пасля вылучэння асноўнай масы механічна-увзважаных вяшчэстваў у масле астаетца другая вельмі непажаданая група калоідна-раствораных вяшчэстваў, якая прадстаўляеца пераважна слізістымі і бялковымі злучэннямі. Гэтыя вяшчэствы можна зусім лёгка вылучыць, калі свежа здабытае масла пасля кароткатэрміновага адстойвання апрацаваць 10—12% чыстай вады ці слабага раствора шчолачы, пры тэмпературе працэса 30—60°C.

Вада або раствор шчолачы дадаеца да масла пасля таго, як пачаўся працэс падаграва і пушчана ў рух мешалка апарата.

Пры дасягненні патребнай тэмпературы працэс каагуляцыі закачваеца на працягу 5—10 мінут, што вызначаеца з'яўленнем даволі буйных хлоп'яў, якія лёгка адлучаюцца ад масла.

Пасля сканчэння працэса каагуляцыі мешалка астанаўліваеца, масла адстойваеца пры падтрыманні аптимальнай тэмпературы каагуляцыі на працягу некалькіх гадзін; атрыманы водны асадак адлучаеца дэкантацией, а масла фільтруеца праз фільтрпресы.

Так апрацаванае масла значна паляпшае свае тэхнічныя уласцівасці, набывае большую ўстойлівасць пры хаванні і змяншаюца страты пры неабходнасці правядзення ў далейшым нейтралізацыі растворам шчолачы.

Для вылучэння масла з дэкантыванага асадка гідратацыі яго можна апрацоўваць такімі самымі спосабамі, якія цяпер прыняты для апрацоўкі фузы.

Даследванні апрацаванага асадка паказалі, што ён у асноўным складаецца са слізістых, цвёрдых механічна-ўзважаных і часткова каагуліраваных бялковых вяшчэстваў.

Сільная забруджанасць канаплянага масла калоідна-растварнымі, фарбуючымі і інш. вяшчэствамі, якія нават пры самай старанай фільтрацыі і гідратацыі поўнасцю вылучыць немагчыма, ставіць задачу аб уздзеянні на такое масла больш сільна ўплываючымі рэагентамі.

Даказана, што ў якасці такіх комплексна і даволі сільна ўплываючых рэагентаў з'яўляюцца канцэнтраваныя: серная, саліяная, мураўная і інш. кіслоты.

Параўнаўчае апрабаванне дзейнасці гэтых кіслот паказала, што на канапляным масле лепшы ёфект забяспечвае серная кіслата. Добра прафільтраванае масла патрабуе ўнясення гэтай кіслаты ў колькасці каля 1% ад вагі масла.

Працэс апрацоўкі патрэбна праводзіць ва ўмовах нізкай тэмпературы ($15-20^{\circ}$ С) і ававязкова пры інтэнсіўным механічным перамешванні масла. Такія ўмовы працэса забяспечваюць быструю каагуляцыю забрудняючых вяшчэстваў, пры нязначным павеліченні пачатковай кіслотнасці.

Страты масла ў выніку гэтай апрацоўкі састаўляюць каля 3%, а колер яго паляпшаецца ў пять разоў.

Пры неабходнасці скарыстання канаплянага масла для харчовых мэт наступную группу вельмі непажаданых злучэнняў састаўляюць свабодныя тлустыя кіслоты, якія ўтвараюцца ў даволі значных колькасцях пры хаванні семя і масла ў неадпавядаючых умовах.

Паспяховасць правядзення працэса вылучэння свабодных тлустых кіслот працэсам нейтралізацыю шчолаччу вызначаецца праўільным устанаўленнем канцэнтрацыі і нормы раствора шчолачы, а таксама тэмпературы працэса.

Вышэйзмешчаны аналіз матэрыялаў нашых доследаў з канапляным маслам, якое мела даволі вялікую пачатковую кіслотнасць паказвае, што найбольш алтымальная ўмовы для нейтралізацыі гэтага масла ствараюцца прымненнем раствора шчолачы ў 10° Б, пры ўвядзенні яе тэрэтычнай нормы са збыткам на 20—40% і правядзенні працэса пры 30° з падняццем гэтай тэмпературы пасля нейтралізацыі да 60° С.

Вылучэнне свабодных тлустых кіслот у гідратыраваным і апрацаваным серной кіслатай масле, у параўнанні з сырым, забяспечвае некалькі большую ступень нейтралізацыі, больш лёгкае адлучэнне саопстока, некалькі меншыя страты і значнае

палепшанне якасцей (асабліва пасля папярэдняй серна-кіслотнай апрацуўкі) тлустых кіслот саопстока, а таксама колера нейтральнага масла.

Эфекты ўнасьце вылучэння фарбуючых вяшчэстваў або адбелкі нейтралізаванага масла вызначаецца адсарбірующей здольнасцю і колькасцю адбелльнага матэрыяла, а таксама тэмпературай і працяжнасцю працэса адбелкі.

Пры ўнясенні роўнамерна ўзрастаючых норм ад 2 да 10% найбольш распаўсюджанага матэрыяла гумбрэна ў розных умовах тэмпературы і працяжнасці працэса адбелкі ступень асвятлення масла павялічваецца побач з павелічэннем нормы гумбрэна, а таксама тэмпературы і працяжнасці працэса, дасягаючы найбольшага эфекта асвятленне пры 80°C і 40 мінатах, а таксама пры 100°C і 30 мінатах.

Лічачы дасягнутую ступень асвятлення гэтага масла пад уплывам дзеяннасці нават 10% гумбрэна нездавальннюючай і што такая вялікая норма адсарбіруючага матэрыяла прыводзіць да вялікіх страт нейтральнага масла, паўстала неабходнасць апрабавання іншага, больш высокаактыўнага адсарбіруючага матэрыяла.

Змешчаны матэрыял адбелкі канаплянага масла мясцовай нямой актывізаванай глінай паказвае, што яна забяспечвае ў тро разы большую ступень асвятлення, чым гумбрэн. У адпаведнасці з гэтым яе норма ў 5-6% дае зусім здавальннюючу ступень асвятлення гэтага масла.

Працэс адбелкі нямой глінай неабходна праводзіць пры 80°C на працягу 20 мінут.

Нямая гліна ў норме 8—10% дае большую ступень асвятлення нейтралізаванага масла без папярэдняй апрацуўкі, чым адбелка 4% гэтай гліны нейтралізаванага масла пасля папярэдняй серна-кіслотнай апрацуўкі.

З усяго вышэйадзначанага вынікае, што ачыстка канаплянага масла пасля выхада з прэсаў на маслабойных заводах павінна вытварацца па схеме: кароткатэрміновае адстойванне, гідратызація вадой або слабым растворам шчолачы і фільтрацыя. Пры неабходнасці скарыстання гэтага масла для харчовых мэт паказаную схему ачысткі неабходна далоўніць нейтралізацыйным растворам шчолачы ў 10°B . при ўвядзенні яе тэарэтычнай нормы са збыткам на 20—40%, адбелкай дастаткова актыўным адсарбірующим матэрыялам і пры неабходнасці—дэзадэрациі.

Пры адсутнасці дастатковая актыўнага адсарбіруючага матэрыяла канаплянае масла перад нейтралізацыей трэба апрацаваць канцэнтраванай сернай кіслатой, якой дастатковая ўнесці калія 1%.

Такая схема частковай і поўнай рафінацыі забяспечвае грунтоўнае ператварэнне нізкаякаснага канаплянага масла ў высокаякасны прадукт, які цалкам задавальняе як тэхнічным, так і харчовым запатрабаванням.

Л. І. КЛЯЧКІН, З. С. ЭЙДЕЛЬМАН, Э. Г. ШЫНДЛЕР

АБ ЗНІЖЭННІ СТРАТ У ПАТАЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

Крухмала-патачным сектарам НДІ харчовой прамысловасці БССР, за перыйд красавік-ліпень 1934 г. на патачным заводзе „Красная Заря“ была праведзена работа па выяўленні страт.

Вывучаліся фільтра-прэсная станцыя і бараметрычны калодзеж. На станцыі ў асноўным выяўляліся: страты патаакі пры існуючых умовах работы і магчымасці давядзення гэтых страт да мінімальных размераў.

Фільтр-прэсная станцыя

На заводзе маецца пяць прэсаў: тры камерных і два рамных калі рабіліся доследы працавалі чатыры прэсы, у тым ліку толькі адзін рамны, другі рамны прэс не быў канчатковая змонтаваны для пуску ў работу. Фільтруючая паверхня кожнага з камерных прэсаў $10,8 \text{ m}^2$ (19 пліт), рамнага— $12,57 \text{ m}^2$ (21—23 пліт).

Агульная фільтруючая паверхня ўсіх прэсаў— 57 m^2 ($10,8 \times 3 + 12,57 \times 2 = 57,54 \text{ m}^2$).

Работа фільтр-прэсной станцыі вывучалася з пункту гледжання выяўлення наступных фактараў:

1. Вyzначэнне колькасці атрымоўваемай ф.-прэснай гразі на камерным і рамных прэсах, пры ўмове разборкі прэсаў без папярэдняга высаладжвання, г. зн. без папярэдняга пропуску вады праз прэс падлягаючы разгрузцы.

2. Вyzначэнне страт патаакі з граззю пры разборцы прэса ва ўмовах паказаных у пункце першым.

3. Вyzначэнне страт патаакі ў прамоях застаючыхся ў камерных і рамных прэсу пры высаладжванні, г. зн. папярэднім пропуску вады праз прэс, падлягаючы разборцы.

4. Вyzначэнне страт патаакі з граззю пры высаладжванні прэса (з прадуваннем і без прадування).

5. Вyzначэнне страт патақі ў астаючыхся ў прэсе прастохах пры ўжыванні прадування пасля высаладжвання.

6. На падставе папяредніх фактараў вызначэнне поўнай залежнасці паміж агульнымі стратамі і способамі ачысткі прэса.

7. Вyzначэнне магчымасці атрымання патақі з гразі шляхам яе апрацоўкі ў спецыяльнай пасудзе па-за прэсам.

1. Вyzначэнне колькасці гразі атрымоўваемай на прэсах пры работе без высаладжвання прэса

Доследы праводзіліся на работаючых 4-х прэсах. Колькасць атрымоўваемай гразі вызначалася такім чынам: у прэсу рассоўваліся рамы, астатак соку спускаўся абрата на прамежны зборнік гразі збіралася з 3-х, 4-х рам з розных месц па даўжыні прэса, адваражвалася і шляхам пераліку на ўсю колькасць рам вызначалася агульная колькасць гразі ва ўсім прэсу, пры гэтым колькасць гразі вызначалася за аднолькавыя адразкі часу работы прэсаў (гадзін 7—8).

У выніку праведзенай работы выявілася наступнае:

Камерны прэс у змену дае гразі ў сярэднім 50 кг.

Рамны " " " " " 78 кг.

Колькасць гразі за адзін і той-же час на кожным прэсус вельмі вагаецца. Больш падрабязныя даныя відаць з табліцы 1.

Табліца 1.
Колькасць гразі за змену ў кілаграмах

№ доследаў	Камерны прэс	№ доследаў	Рамны прэс
1	2	3	4
1	24,0	1	93,5
2	36,6	2	60,9
3	78,0	3	76
4	54,1	4	86
5	57,0	5	76
У сярэднім .	50	—	78

Ваганні колькасці гразі трэба аднесці выключна за лік якасці прапускаемага соку, залежачага ў сваю чаргу ад якасці пераапрацоўваемага крухмала. На жаль, устанавіць дакладную залежнасць і судлаведнасць паміж порціямі гразі, соку і крухмала не прадстаўляецца магчымым, паколькі работа на з-дзе вядзеца бесперапынна і сок розных затораў ідучых на фільтрацію папяредня зліваецца ў адзін агульны зборнік. Аналізы-ж крухмала паступаючага ў пераапрацоўку паказваюць разніцу ваганні ў адносініе вільготнасці і не крухмала (мязгі, пяскі і інш.).

У ніжэй пададзенай табліцы паказаны тры найбольш хара-
тэрныя аналізы крухмала.

Таблица 2.

№ № аналізу	Вільготнасць крухмалу ў % %	Некрухмал у % % да агульной масы	Некрухмал у % % да сухих вяжчэствав
1	34,03	0,32	0,48
2	23,22	0,66	0,86
3	31,26	0,86	1,20

Увага: Некрухмал у крухмале вызначаўся шляхам адфільтро-
вання асадку ад цукровага раствору, які атрымоўваўся пры гідролізе
крухмала ў малачке салінай кіслату ў колькасці і канцэнтрацыі
аналагічнай нормам ужываемым на патачным заводзе пры работе
канвертара (саліная кіслата молярністі 18-19° Боме ў колькасці 0,6%
да вагі абсолютно сухога крухмала).

Табліца 2—паказвае рэзкія ваганні якасці крухмала, што
безумоўна павінна выклікаць адпаведныя рэзкія ваганні ў коль-
касцях гразі здымаемай з прэсаў.

Агульную колькасць гразі атрымаем з разліку трохкратнай
прамыўкі 4-х прэсаў за суткі (у час вопыту), лічачы ў сярэднім
дзеяццю затораў па 2000 кг абсолютно сухога крухмала. Гэта
колькасць раўненеца: $50 \times 3 \times 3 + 78 \times 3 = 684 \text{ кг}$ сырой гразі.

2. Вызначэнне страт патакі з граззю пры работе без высаладжвання прэса

Страты патакі з граззю пры існуючай сістэме работы выяў-
ляюца ў наступным:

Таблица 3.

№ п. п.	Які проц.	Кольк. гразі з прэса ў змену у кг	% сухих вяжчэствав	% патакі у вільготнай гразі	Агульн. кольк. патакі, якія траціца на прэсе ў кг.	Сярэдні	Увага
1	2	3	4	5	6	7	8
1	к	36,6	48,83	31,68	11,6	—	
2	к	78	49,06	35,42	27,63	—	
3	к	41	47,02	31,96	13,38	—	
4	к	54,15	47,45	35,13	18,97	—	
5	к	60,9	46,2	35,13	21,43	18,6	Патака ў гразі вызначалася палірэметрыч- на па методу праф. Шчэр- бакова (хім. кантроль па- тачнай выт- ворчасці).
6	р	76	48,68	31,1	23,64	—	
7	р	57	48,8	35,7	20,34	—	
8	р	86	45,8	38,8	33,37	—	
9	р	76	47,9	35,6	27,05	25,88	
Сярэдні.		—	34,8	—	—	—	

Табліца дае сярэдні процент страты патакі, якая здымаецца з граззю—у 34,8%.

Калі ўлічыць атрымоўваемую за суткі колькасць гразі, выведзеную вышэй у 684 кг, мы атрымаем агульную колькасць страты з граззю патакі кожны дзень у 238 кг, што па аднашэнню да сярэдняй прапускнай здольнасці патачнага завода ў 20 тон у суткі складае 1,2%.

3. Вызначэнне страты патакі ў прамоях астаючыхся ў прэсу пры высаладжванні г. зн. пры папяреднім пропуску вады праз прэс, падлягаючы разборцы

Для таго, каб атрымаць больш патакі з фільтрпрэснай гразі намі праводзіліся вопыты па высаладжванні гразі цёплай водой (45—50° С) з давядзеннем апошніх прамояў зыходзячых з прэса да шчыльнасці 0—6° Бомэ. Пры гэтых улічвалася: працягласць высаладжвання, шчыльнасць апошніх прамояў, колькасць астатачных вод (промояў) у прэсу іх шчыльнасць і страты патакі з імі.

Даныя паказаны на табліцы 4.

Табліца 4

Страты патакі з астатакнымі прамоямі ў прэсу пры высаладжванні

№ последні які прэс	Працягласць высаладжвання у мінатах	Шчыльн. апош- ніх прамояў пры 45—50° С	Колькасць астатачных промояў у кг	Шчыльн. аста- такі прамояў на Бомэ	% % патакі у астатачных промоях	Страты патакі з астатачнымі промоямі ў кг.	Сярэдні	Увага
1 Рам.	85	0 Бомэ	198	4,4	9,97	20,34	—	Працягл. высаладж. рамнага прэса пры 0° Бомэ
2 .	99	2,7 ,	307	11,6	27,2	90,8	—	—
3 .	50	6 .	220	10,1	23,3	51,4	54,18	Апошн. пра- мояў— 85 мін. Пра- цягл. выса- ладж. ка- меры. прэса
4 Камер.	65	0 *	88	3,98	7,31	6,6	—	Працягл. высаладж. рамнага прэса пры 0° Бомэ
5 .	55	0 .	110	4,4	10,9	11,75	—	—
6 .	78	0 .	98	2	4,6	4,5	—	—
7 .	50	5 .	77	5,25	12	9,2	8,48	Працягл. высаладж. рамнага прэса пры гэтых умовах— 65 мін.
Сярэдн.	69	—	158	—	—	27,8	—	

З гэтай табліцы вынікае:

1. Працягласць высаладжвання розная для камернага і рамнага пресаў; пры аднай шчыльнасці апошніх прамояў (0° Бомэ); працягласць высаладжвання рамнага преса на 20 мін. у сярэднім больш чым для камернага.

2. Перыйд высаладжвання кожнага преса ў сярэднім перавышае гадзіну часу.

3. Колькасць астататочных прамояў у пресу не залежыць ад шчыльнасці, да якой даведзены апошнія прамоі.

4. Колькасць астататочных прамояў у рамным пресу значна большая чым у камерным (у сярэднім 241 кг прамояў для рамнага преса і 93 кг для камернага).

5. Шчыльнасць астататочных прамояў у пресу значна перавышае шчыльнасць апошніх прамояў выходзячых з преса.

6. Страты патакі з прамоямі ў рамным пресу большыя чым у камерным.

Увага: Павялічаная шчыльнасць астататочных прамояў можа быць растлумачана дапушчэннем аб няпоўным пракіненні вады праз усю таўшчыню фільтрпреснай гразі.

4. Вызначэнне страт патакі з граззю пры высаладжванні (з прадуваннем і без прадування).

Таблица 5

Страты патакі з граззю пры высаладжванні

№ последній	Які прес	Характар выса- ладжвання		Колькі вільготнай гразі ў кг	% патакі з грасі	Страты патакі з грассю ў кг	Увага
		1	2	3	4	5	6
1	Рам.	б. пр.	0	29,5	21,88	6,45	Рамны прес паказан літарай Р, камерны—літарай К. З прадуваннем літарамі з. пр. Без прадуванне літарамі б. пр.
2	*	з. пр.	0	76,3	28,80	22	
3	*	б. пр.	2,7	47,85	30,24	14,47	
4	*	б. пр.	6	54	32,25	17,28	
6	Кам.	б. пр.	0	19,2	21,02	4,03	
7	*	з. пр.	0	18	15,26	2,74	
8	*	з. пр.	0	36	22,17	7,98	
9	*	б. пр.	0	39,7	19,58	7,78	
10	*	б. пр.	5	32	27,07	8,66	
Сярэдн.		—	—	40,3	24,7	—	

Вывады

- Высалажванне зніжае страты патаці (пры параўнанні з табліцай 3 і 5).
- Прадуванне не мае вялікага ўплыву на зніжэнне страты патаці з граззю.
- Чым менш шчыльнасць алошніх прамояў, тым менш страты патаці з граззю.
- Страты патаці ў камерным прэсу менш чым у рамным.

5. Вызначэнне страты патаці ў астаючыхся прамоях пры ўжыванні прадування пасля высалажвання

У сувязі з вялікімі стратамі патаці з астатачнымі прамоямі пры высалажванні, намі быў праведзен рэд доследаў з прадуваннем прэсаў пасля высалажвання; пры гэтым мелася на ўвазе прадуванне давесці да мінімума колькасць астаючыхся прамояў у прэсу.

Вынікі гэтых доследаў відны з наступнай табліцы, дзе паказана працягласць высалажвання і прадування, шчыльнасць алошніх прамояў, улаўліваемая патаца пры выдуванні і страты патаці з астаючыміся водамі.

Таблица 6.

№№ доследаў	Ян прэс	Працяг, прадув. у минутах	Кольк. прамояў прадув., у кг	Кольк. астаючых ся прамояў у кг	% % патаці устаючых ся прамоях	Страты патаці устаючых ся прамоях у кг	Увага
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.	7	43	45	3,1	1,4	
2 ²⁾	•	6	45	40	4	1,6	
3 ¹⁾	•	12	71,5	11	15,9	1,9	
4 ¹⁾	•	10	70	5	9,8	0,5	
5	•	8	62	27	17,5	4,9	
Ср.	К.	8,6	58	25,6	—	2,1	
6 ²⁾	Р.	9	35	200	28,6	62,5	
7	Р.	7	42	140	12,9	18,9	
Ср.	Р.	8	38,5	170	—	40,7	

Увага: ¹⁾ У трэцім і чацвертым доследах было праведзена папярэднє прадуванне да высалажвання ў працягу 7—10 мін.

²⁾ У другім і шостым доследах прэс папярэдня прарваўся ў працягу 3 мін.

Вывады:

1. Прадуванне камернага прэса дае дадатны ёфект.
 2. Эфект прадування залежыць ад яго працягласці, якую можна лічыць дастатковай у працягу 10 мін.
 3. Прадуванне рамнага прэса дае незначны ўынікі.
 4. Палярэдніе прадуванне камернага прэса да высаладжвання не дае асаблівага ёфекту.
 5. Прарыванне прэсаў не дае істотных вынікаў, палягчаючы толькі выдаленне гразі з прэса.
- 6. Вызначэнне залежнасці паміж агульнымі стратамі і спосабамі ачысткі прэса**

На падставе даных палярэдніх табліц мы можам скласці параўнаўчую табліцу агульных страт на розных прэсах, пры розных спосабах іх ачысткі:

Таблица 7

Параўнаўчая табліца агульных страт на адным прэсу

Страты у кг	Без высаладжв.		Высаладжв. без прадування		Высаладж. з пра- дуваннем	
	Камер.	Рамн.	Камер.	Рамн.	Камер.	Рамн.
1	2	3	4	5	6	7
З граззю . . .	18,60	25,88	6,82	15,87	5,36	14,22
З астаючыміся пра- моямі . . .	—	—	8,48	54,18	2,1	40,7
Агульныя страты у кг . . .	18,60	25,88	15,30	70,05	7,46	54,92
У % . . .	100	100	82,2	270,6	40,1	212,2
У тым ліку з граз- зю 6% . . .	100	100	36,6	61,3	28,9	54,9

З гэтай табліцы відаць:

1. На камерным прэсу высаладжванне з прадуваннем дае значнае зніжэнне страт (агульны % страт—40,1 у тым ліку з граззю 28,9).
2. Высаладжванне без прадування не дае значнага ёфекту ў камерным прэсу 82,2 страт).

3. Агульныя страты на рамным прэсу пры высаладжванні значна павялічваюцца з прычыны затрымкі соку ў прэсоў замест звароту пры існуючых умовах прэса пры адначасовым зніжэнні страт з гразю (агульныя страты з прэсаў 270,6%, страты з гразю 61,3_{0/0}).

4. Прадуванне на рамным прэсу не дае значнага эфекту ў парыўнанні з работай без прадування.

Трэба адзначыць, што наша парыўнаучная табліца і вывады з яе былі складзены пры захаранні ўмоў практикуючыхся ў работе патачнага завода г. зн.:

а) пры работе без высаладжвання застаючыся ў прэсах сок звяртаўся зноў у прамежны зборнік;

б) пры высаладжванні застаючыся прамоі выліваюцца без выкарыстання;

в) гразь ва ўсіх выпадках выкідаецца без здабывання з яе патакі.

На падставе вышэйпаказанага можна зрабіць вывад:

Высаладжванне мэтазгодна ўжываць у практицы работы патачнага завода толькі пры ўмове зварота застаючыхся ў прэсу прамояў зноў у работу; пры гэтых умовах можна адмовіцца ад прадування паколькі страты з застаючайся гразью пры прадуванні зніжаюцца незначна.

Трэба аднак адзначыць, што паказаны метад работы (высаладжванне) звязан з вялікай затратай часу, калі аднай гадзіны на прэс, ці лічачы работы ліцці прэсаў (5-ы прэс ўжо пушчан у работу) агульная затрата часу ў суткі пры 3-х кратнай працыўцы кожнага прэса выражаецца ў $5 \times 3 = 15$ прэса-гадзін.

Паказаныя абставіны, а таксама і тое, што пры высаладжванні здабываецца ўсяго калі 50% страчваецца патакі, пастаўляла перад намі задачу прыменення другога спосабу здабывання патакі з гразі, шляхам яе прамывання па за прэсам у асобай пасудзе.

У гэтym напрамку і была праведзена намі лабараторная работа: вызначаныя порцыі аналізіраванай гразі, атрыманай з ф-прэсаў пры звычайнай работе без высаладжвання, нагружаліся ў шклянную пасуду цыліндрычнай формы, гразь залівалася водой у розных пропорцыях пры 50—60° С і ўся сумесь перамешвалася 10—12 мінут, пасля чаго яна заставалася ў супакоі на 8—10 гадзін для асаджэння гразі.

Празрыстую воду злівалі пры дапамозе сіфона і ў ёй вызнчалася паліярыметрычным шляхам колькасць здабытай патакі.

Даныя гэтых работ відаць з табліцы 8.

Таблица 8.

Здабыванне патақі з гразі шляхам прымывання яе ў пасудзе.

№ на чарзе	Кратнасць вады да вагі гразі	% патақі у гразі	% патақі у злітай вадзе	% здабытай патақі	Увага
1	2	3	4	5	6
1	2 кратн.	34,54	13,4	38,8	
2	3 .	34,56	10,5	53,3	
3	4 .	34,56	7,74	58,23	
4	4 .	31,1	7,0	50,00	
5	5 .	34,56	6,4	68,00	
6	6 .	.	5,6	75,5	
7	6 .	.	5,6	76,3	
8	6 .	.	6,2	85,3	
9	6 .	31,1	5,6	78,3	
10	6 .	31,1	5,7	80	
11	10 .	31,1	3,3	81	Сярэдні процент здабытай патақі пры 6-ци кратнай колькасці вады=79%.

Гэта табліца яскрава сведчыць, што здабыванне патақі з гразі шляхам апрацоўкі яе ў спецыяльнай пасудзе дae значна большы эфект, чым высаладжванне (79% супроць 50% пры шасцікратнай колькасці вады).

Гэты момант, а таксама адзначаная вышэй працягласць высаладжвання, дае нам падставу рэкамендаваць патачнаму заводу перайсці на прымыванне гразі ў спецыяльнай пасудзе (чанах) з паступовай фільтрацыяй праз асобны ф-прес.

Выходзячы з сярэдне выяўленай колькасці гразі ў 684 кг. у суткі удзельнай вагі гразі 1,2 і шасцікратнай колькасці вады можна лічыць дастатковым для гэтай работы наяўнасць 2-х ча-наў ёмістасцю 2 М³—кожны, а менавіта:

$$\text{Колькасць гразі за змену} = \frac{684}{3} = 228 \text{ кг.}$$

$$\text{Аб'ем гразі за змену} = \frac{228}{1,2} = 190 \text{ літраў.}$$

$$\text{Колькасць патрабнай вады} = 228 \times 6 = 1368 \text{ л.}$$

$$\text{Агульны рабочы аб'ем чана} = 1368 + 190 = 1558 \text{ л.}$$

Лічачы коефіцыэнт напаўнення 75% атрымае арэнтырованую ёмістасць—2000 літраў.

Улічваючы чарговасць работы неабходна паставіць 2 чаны з мешалкамі.

Суточная колькасць зліўных вод пасля адстоя гразі роўна арэнтырованча 75% (па лабараторным даным) ад агульной вагі патрабляемай вады пры яе шасцікратнай колькасці.

Выходзячы з сутачнай колькасці гразі ў 684 кг, атрымаем наступную колькасць зліўных вод за суткі:

$$\frac{75}{100} \times (684 \times 6) = 3000 \text{ кг.}$$

Страты патакі з бараметрычнай водой

Згодна тэхнічных разлікаў апаратуры патачнага завода „Красная Заря”, вытворанага крухмала-патачным сектарам, колькасць бараметрычнай воды атрымоўваемай пры сярэдній вытворчасці завода ў 21 тону патакі ў суткі выражаяецца ў наступным:

ад сіропн. вакуум-апарату —	455000 літр. у суткі
прадукт.	" — 275000 " "

Усяго: 730000 літр. у суткі.

Шматлікія аналізы гэтай воды па методу Прэйса (выпарванне і вызначэнне цукра па Берtrandу) паказалі сярэднюю колькасць цукру ў водзе — 10 млгр на 1 літр.

Прымаючы % рэдуцырующих вяшчэстваў патакі за 40, атрымаем страту патакі (у літры воды) $\frac{10 \cdot 100}{40} = 25$ млгр.

Сутачная страта патакі $= 25 \cdot 730000 = 18,2$ кг.

Гэта страта, залежачая ад ступені запаўнення вакуум апарату, прадстаўляе вельмі невялікі процэнт да ўсёй выпрацоўкі $\frac{21 \cdot 100}{18 \cdot 100} = 0,09\%$, таму пытанне аб змяншэнні гэтай страты не прадстаўляе практычна цікавасці, тым больш, што вада выкарыстоўваецца для патраб дрэжджавой вытворчасці.

ПОЗНЯК С. І., ГАРЭЛІК Л. Г.

МЕТАДЫ ПАВЕЛІЧЭННЯ ЭКСТРАКТЫЎНАСЦІ ХЛЕБА Ў КВАСАВАРЭННІ.

Хлебны квас з'яўляецца адным з лепшых ахаладжваючых, смакавых, слаба-алкагольных напіткаў.

Па метаду прыгатаўлення, сырэвіне і хімічнаму саставу ён у значнай меры набліжаецца да піва. Між тым да гэтага часу хлебны квас вырабляецца выключна саматужным спосабам, майстрамі самавольна мяніеца рэцептура і зусім не ўжываюцца тыя метады, якія па аналогіі з піваваранай вытворчасцю павінны быць цалкам пашыраны і на квасаварэнне. Працэсы соладара-шэння, сушкі соладу, ацукроўвання крухмалу і экстрагіравання харчовых вяшчэстваў у асноўным нічым не адрозніваюцца з тэарэтычнага боку ад тых жа працэсаў у піваварэнні, якія маюць многалетнюю, добра вывучаную тэарэтычную базу. Яшчэ да гэтага часу амаль усюды ўжываюцца метад прыгатаўлення хлебнага квасу з выпякаемага жытняга соладу з прымешкай ячменага соладу, жытняй і ячменной муки—хлеба. Заторны метад прыгатаўлення квасу, які з'яўляецца безумоўна больш рацыянальным і зусім падобны да метада вырабу піва, амаль нідзе яшчэ не ўжываецца. Між тым пры выпяканні хлябоў тэхніка вырабу квасу такая недасканалая, што страты даходзяць да 65% ад сухога вешчества і на гэтую акалічнасць зварочваюць яшчэ да гэтага часу мала ўвагі. Толькі ў некаторых работах закранаеца гэтае пытанне і пропануюцца метады змяншэння страт, а значыць, больш рацыянальнага расходавання сырэвіны (інж. Г. Денісенка „Еродильная промышленность“ 1932 г. № 5).

Гэтая работа мае на мэце паказаць, што пры квасаварэнні настойным метадам (з выпяканнем хлябоў) могуць быць цалкам прыстасаваны тыя тэарэтычныя прадпасылкі, якія ляжаць у аснове піваварэння.

I. Змена кіслотнасці цеста ў залежнасці ад тэмпературы замесу

З тae прычыны, што кіслотнасць замесу ў асноўным залежыць ад развіцця ў ім мікраарганізмаў, галоўным чынам малочна-кіслых бактэрый, тэмпературны рэжым замесу павінен адыгryваць выключна важную роль. Пры тэмпературах замесу, блізкіх да оптымума развіцця малочна-кіслых бактэрый, трэба чакаць большай кіслотнасці цеста, асабліва пры доўгачасным выстайванні замесу, якія практикуюцца на заводах. І наадварот пры тэмпературах, якія перавышаюць оптымум развіцця малочна-кіслых бактэрий, трэба чакаць змяншэння кіслотнасці цеста, а пры тэмпературах, якія перавышаюць максімальную для гэтых тэрмофільных бактэрый, можна чакаць, што зусім не будзе павялічыцца кіслотнасць нават пры доўгачасным вытрымліванні цеста, калі яно не будзе астываць. Аднак з тae прычыны, што асноўнай мэтай замесу з'яўляецца максімальнае ацукроўванне крухмалу межа перавышэння тэмпературы не можа быць бесканечнай, а вызначаеца тэмпературай алтымальнай, або ў крайнім выпадку максімальнай для дзеяння дыастаза. Значыць, межы даследвання дзеяння тэмператур абмяжоўваюцца. Намі правераны тэмпературы ў 30, 40, 60, 65, 70 і 75°, вышэй якіх дыастатычная дзеяннасць канчаткова спыняецца. Рэзультаты гэтых доследаў зведзены ў табліцы I.

Табліца 1.

Рэцептура цеста			Тэмпература замесу цеста	Вытрымка замесу ў гадзінах	Кіслотнасць у градусах па стандарт № 519
Жытняга соладу	Ячмен-нага соладу	Жытній муки			
182	28	70	30	1	7
182	28	70	45	1	6,55
182	28	70	60	1	5,5
182	28	70	65	1	4,75
182	28	70	70	1	4,25
182	28	70	75	1	4,00

Гэта табліца паказвае, што і ў даным выпадку тэмпература замесу цеста абумоўлівае кіслотнасць яго і, значыць, дае нам магчымасць рэгуляваць кіслотнасць па нашаму погляду. Пры гэтым, як відаць з табліцы № 2, працягласць выстайвання цеста павялічвае яго кіслотнасць толькі пры тэмпературах, пры якіх малочна-кіслая бактэрый яшчэ здольна да жыццяздейнасці. Ужо пры тэмпературы замесу ў 60° нарастанне кіслотнасці значна змяншаецца, а пры 70—75° ніякага нарастання наогул не наглядаецца.

Таблица 2

Рецептура цеста			Тэмпература замесу цеста	Працягласць вытрымкі ў гадзінах	Кіслотнасць
Жытніяга соладу	Ячменнага соладу	Жытній муки			
182	28	70	30	1	7,0
182	28	70	30	5	8,5
182	28	70	45	1	6,55
182	28	70	45	5	7,5
182	28	70	60	1	6,0
182	28	70	60	5	6,65
182	28	70	70	1	4,25
182	28	70	70	5	4,2
182	28	70	75	1	4,0
183	28	70	75	5	4,0

II. Уплыў тэмпературы замесу і працягласці выстайвання цеста на ацукроўванне крухмалу

З тae прычыны, што асноўная мэта папярэдний падрыхтоўкі матэрыялаў выяўляецца ў накаленні максімальна большай колькасці экстрактных вяшчэстваў, якія пасля павінны перайсці ў жыдкасць, неабходна стварыць найбольш спрыяючыя ўмовы дзеяння ферментаў і ў першую чаргу дыастаза. Гэтыя спрыяючыя ўмовы, як вядома, ствараюцца адпаведным тэмпературным рэжымам і кіслотнасцю. Упльвае таксама на максімальнае ацукроўванне крухмалу гушчыня замесу (зашіранне) і працягласць ацукроўвання. Між тым цеста пры квасаварэнні, ва ўмовах саматужнай вытворчасці, якая мае месца на большасці нашых заводаў, замешваецца зусім адвольна. Майстры—квасавары не ведаюць аптымальных умоў дзеяння рашчапляючых ферментаў, а ў значайнай колькасці выпадкаў замешваецца цеста і выпякаюцца хлябы цалкам і поўнасцю пекарамі, якія працуяць выключна эмпірычна. Тэмпература вады, якая ўжываецца для замесу цеста, як правило, не мераецца, а замешанае цеста памяшчаецца ў пасуду, далёка не заўсёды здольную захоўваць тую ці іншую тэмпературу замесу, у рэзультате чаго не атрымліваецца магчыма поўнага рашчаплення складаных арганічных вяшчэстваў (крухмалу, бялкі) і цеста закавшаецца нераўнамерна. Намі быў пастаўлен раб доследаў для выяснення аптымальных тэмпературных умоў ацукроўвання крухмалу і працягласці вытрымлівання цеста пры гэтых-жэ тэмпературах ва ўмовах густога замесу цеста, якія ўжываюцца на заводах.

Таблица 3

Рэцептура цеста			Тэмпера- тура замесу	Колькасць цукру на сухое вещча- ство ў % %
Жытняга соладу	Ячменага соладу	Жытний мукі		
182	28	70	30	49,89
182	28	70	45	56,93
182	28	70	60	61,9
182	28	70	65	62,25
182	28	70	70	62,91
182	28	70	75	58,35

Таблица 4

Рэцептура цеста			Тэмпера- тура замесу	Працяг- ласць вытрымкі	Колькасць цукру на сухое ве- щество ў % %
Жытняга соладу	Ячменага соладу	Жытний мукі			
182	28	70	30	1	49,89
182	28	70	30	5	69,02
182	28	70	45	1	48,93
182	28	70	45	5	65,62
182	28	70	60	1	61,9
182	28	70	60	5	46,06
182	28	70	70	1	62,91
182	28	70	70	5	63,51
182	28	70	75	1	58,35
182	28	70	75	5	44,15

Як відаць з табліцы № 3, ва ўмовах густога замесу (224 гр. вады на 280 гр. сухіх прыпасаў) аптымальная тэмпература дзеяння дыастаза трохі павышаецца, падобна таму, як мы гэта заўважаем пры густым заціранні ў пілававарэнай вытворчасці. Такім чынам ва ўмовах замесу цеста для квасаварэння аптымальная тэмпературай з'яўляецца 70°C , вышэй якой наглядаецца аслабленне дзеяння дыастаза.

Табліца № 4 паказвае, што працягласць выстайвання цеста мае значэнне, для павелічэння рашчаплення крухмалу толькі пры нізкіх тэмпературах. Пры тэмпературах-жа блізкіх да олты-

мума дзеяння дыястаза вытрымліванне цеста ў працягу аднае гадзіны з'яўляеца зусім дастатковым і далейшае вытрымліванне не дае значнага павялічэння экстрактыўных вяшчестваў, а затрымлівае толькі працэс вытворчасці.

III. Уплыў увядзення жытнай муکі ў рэцептуру замесу на колькасць цукру, які ствараеца ў цесце

Мэтазгоднасць увядзення ў рэцептуру замесу жытнай муکі як гэта практикуецца на ўсіх заводах, пакуль канчаткова нікім не даказана і наадварот на гэты конт ёсьць у некаторых спецыялістаў сумненні. Так, у сваёй працы, паданай НТС Бродпрома РСФСР, Н.С. Разумай даказвае, што прыбаўленне жытнай муکі, якая не дае ні арамату, ні колеру і зніжае на 50% лічбу свайго экстракту выцяжкі, немэтазгодна.

Між тым тонкі памол муکі забяспечвае лёгкасць уздзейння дыястаза на крухмал муکі, а, значыць, і лепшае ацукроўванне яго. З практикі пілаварэння вядома, што чым драбнейшы памол соладу, тым большая атрымліваеца экстрактыўнасць яго. У сувязі з неяснасцю гэтага пытання намі былі па스타ўлены доследы, у якіх мы ці мянялі колькасць прыбаўляемай жытнай муکі, замяняючы яе жытнім соладам, ці, астаўляючы першапачатковую колькасць жытнага і ячменнага соладу, замянялі колькасць жытнай муکі.

Табліца 5

Р е ц е п т у р а ц е с т а			Тэмпера- тура замесу	Працягл. вытрымкі цеста ў гадзінах	Колькасць цукру на сух. вешча- ство ў % %
Жытніага соладу	Ячменнага соладу	Жытнай мукі			
182	28	70	30	1	49,89
224	28	28	30	1	46,24
238	28	14	30	1	46,43
245	28	7	30	1	36,29
182	28	70	45	1	56,93
182	28	10	45	1	47,51
182	28	70	60	1	61,9
238	28	14	60	1	45,57
182	28	10	60	1	45,41
182	28	70	65	1	62,25
182	28	10	65	1	54,97

Як відаць з табліцы № 5, жытнія мука безумоўна павялічвае экстрактыўнасць замешанага хлеба, што асабліва відаць з до-

следаў, пастаўленых пры 30°C , у якіх мука замянілася такої-ж колькасцю жытняга соладу і нягледзячы на тое, што пры соладаращэнні адбываецца рашчалленне складаных аргамічных вяшчэстваў на больш простыя, водарастварымыя. Такім чынам павелічэнне экстрактыўнасці хлеба пры прыбаўленні ў рэцептуру жытний мукі трэба аднесці за лік дробнага памолу гэтай мукі, а, значыць, яе адносна большай даступнасці для дзеяння дыястаза.

IV. Уплыў перамешвання і тэмпературы экстрагіравання масы на павелічэнне экстракта асноўнага сусла.

З тae прычыны, што на нашых заводах, якія вырабляюць хлебны квас, часта не зварачваецца належная ўвага на размешванне масы ў час экстрагіравання, што прыводзіць да змяншэння экстракта асноўнага сусла, намі былі пастаўлены паралельныя доследы па экстрагіраванню растворымых харчовых вяшчэстваў пры непрарыўным і перыядычным размешванні экстрагіруемай масы. Гэтыя доследы паказалі, што пры непрарыўным размешванні экстракт асноўнага сусла ў пералічэнні на сухое вешчтво экстрагіруемай масы павялічваецца на 2-3% у адносінах да экстракта, які атрымліваецца пры перыядычным перамешванні ў лабараторных умовах. У вытворчых умовах эфект можна чакаць яшчэ большы, бо перыядычнае перамешванне ўручную не забяспечвае дастатковага датыкання масы да вады. Што датычыцца ўплыву тэмпературы, пры якой атрымліваецца найлепшае экстрагіраванне растворымых вяшчэстваў, то намі былі пастаўлены доследы па экстрагіраванні пры тэмпературах у $30, 40, 50, 60, 70, 75$ і 100°C . Рэзультаты зведзены ў табліцы 6.

Таблица 6

Тэмпература экстрагіравання	Экстракта асноўнага сусла на сух. вяшчтве.
30°	45,99
40°	46,42
50°	46,73
60°	47,54
70°	52,32
75°	43,78
100°	47,31

Як відаць з табліцы 6, найбольш адпавядаючай тэмпературой экстрагіравання растворымых вяшчэстваў з раздробленага хлеба з'яўляецца 70°C . При больш высокіх тэмпературах разультаты атрымліваюцца горшыя, магчыма з тae прычыны, што адбываецца клейстэрызыцыя крухмалу і зварачванне бялкоў,

што стварае ў сувязі з калоідным харктарам гэтых вяшчэстваў затрудненні доступу растварыцеля да экстрагіруемага вешчества.

Апроч паказаных вышэй доследаў, намі былі паставлены таксама пробы на частковую замену крахмалістых матэрыйлаў мелясай. Ва ўсіх выпадках атрыманы при гэтых квас аказаўся як па арамату, так і па колеру і канцэнтрацыі зусім здавальняючым і больш араматным, як квас, прыгатоўлены без мелясы. Што ж датычыцца смаку, то меляса пачынае адчувацца толькі пры прыбаўленні яе ў колькасці кала 40%. Апроч таго колькасць цукру, які звычайна дабаўляецца ў квас, адпаведна была зменшана з разліку ўтримання цукру ў мелясе, што прывядзе безумоўна да зніжэння сабекошту пры масавым вырабе такога квасу.

Вывады

З усяго сказанага вышэй вынікае:

Кіслотнасць цеста пры хлебным квасаварэнні, якая ў асноўным ўпłyвае на кіслотнасць самога квасу, залежыць ад тэмпературы замесу і вытрымкі цеста да запякання. Чым гэта тэмпература больш набліжаецца да аптымальнай для дзейння малочнайкіслай бактэрый ($47\text{--}50^{\circ}\text{C}$), тым больш адбываецца нарастанне кіслотнасці. Аптымальная тэмпература для ацукроўвання крахмалу забівае малочна-кіслую бактэрью, а значыць, перашкаджае закісанню цеста.

2. Найлепшай тэмпературай ацукроўвання цеста з'яўляецца 70°C , прычым скорасць рэакцыі пры гэтай тэмпературе такая значная, што дастаткова цеста вытрымліваць пры ёй толькі адну гадзіну. Больш працяглай вытрымкай, амаль не даючы павелічэння колькасці цукру, зацягвае працэс вытворчасці.

3. Уключэнне ў рэцептуру цеста жытній муکі дае павелічэнне колькасці растварымых вуглеводаў у выпечаным хлебе, што можна абысніць вялікай раздробленасцю матэрыйла (тонкі памол), а значыць, адносна лёгкай даступнасцю для дзейння дыястаза.

4. Непрарыўнае перамешванне раздробленага хлеба павышае экстрагіраванне растварымых вяшчэстваў на 2—3% супроты перыядычнага размешвання. Найбольш спрыяючая тэмпература для экстрагіравання з'яўляецца 70°C .

5. Прыбаўленне да замесу мелясы ў колькасці менш 40% павышае араматычнасць квасу і дае магчымасць зменшыць норму задачы цукру адпаведна колькасці цукру, які ёсьць у мелясе. Акрамя таго колер квасу, дзякуючы мелясе, атрымліваецца зусім нармальны і таму ніякіх дабавак паленага цукру (колеру) не патрэбна.

Такім чынам ход тэхналагічнага працэса вызначаецца наступным чынам:

Сыравіна ў колькасці 65% жытніга соладу, 10% ячменага соладу і 25% жытній муکі замешваецца з 80% гарачай вады

з тым, каб у замесе атрымалася тэмпература у 70°C . Цеста павінна аставацца пры гэтай тэмпературе адну гадзіну ў скрынцы з падвойнымі сценкамі, паміж якімі знаходзіцца ізалючы матэрыял (апілкі, торф, і інш.) для недапушчэння астывання цеста. Пасля цеста фармуеца ў хлебы і выпякаецца. Раздроблены астыўшы хлеб змяшчаецца у экстракцыйны чан з механічнай мешалкай і паірыйкай і заліваецца вадой у 70°C ; пры гэтай тэмпературы і робіцца экстрагіраванне.

Дабаўленне мелясь трэба рабіць пры замесе цеста ў колькасці 20—30% ад вагі сухіх матэрыялаў.

Урэшце лічым патрэбным яшчэ раз падкрэсліць, што метад вырабу хлебнага квасу на выпякаемых жытніх хлебах нават пры ўжыванні больш дасканалых метадаў работы, якія вынікаюць з праведзеных намі доследаў, усё-ж дае яшчэ значныя страты высокакаштоўнай хлебнай сырэвіны, а таму мы рекамендуем прадпрыемствам магчыма хутчай адмовіцца ад гэтага метада і перайсці да больш рацыянальнага і тэарэтычна аргументаванага заторнага метада.

БЕЗНОСІК С. М.

(З работ брадзільнай лабараторы
Навуковы кіраунік Позняк С. І.)

КАНСЕРВАВАННЕ ДРАЖДЖЭЙ.

I. Аб пастаноўцы доследаў па кансерваванні.

Пытанне кансервавання дражджэй, падоўжання перыяды іх натуранальнага захавання, акрамя тэарэтычнага свайго значэння, мае вялікае практычнае значэнне. Практычны бок выяўляецца перш за ўсё ў тым, што магчымасць доўгага захавання дражджэй вызваліла-б дражджавыя заводы ад неабходнасці рэгуляваць і абмяжоўваць свою вытворчасць, адпаведна запатрабаванням кожнага данага дня. Гэта дало-б заводам магчымасць бесперабойна працаваць, незалежна ад наяўных запасаў дражджэй на завадскіх складах і хавальнях. З другога боку, больш доўгае захаванне гарантавала-б спажывцу бесперабойнае снабжэнне ў выпадку тых ці іншых замінак у вытворчасці. Зразумела, што тым самым было-б вырашана і пытанне дальніх перевозак (пытанне плавання дражджэй у дарозе), бо рынак збыту часта знаходзіцца на даволі далёкай ад месца знаходжання дражджавых заводаў.

Для БССР, дзе вытворчасць дражджэй займае значнае месца, гэта пытанне мае надзвычайна вялікае значэнне, чым і выкліканы пастаноўка Навукова-даследчым інстытутам харчовай прамысловасці БССР работы па кансерваванні дражджэй.

Доследы праводзіліся намі ў трох кірунках, дакладней—пры трох розных відах кансервантаў.

У адной серыі доследаў кансервантамі з'яўляліся лятучыя вяшчэствы: спірт, серны эфір, нашатыр, хлараформ і сярністая кіслата.

У другой серыі кансервантамі з'яўляліся бензойная і саліцылавая кіслоты і бензойна-кіслы натр. Трэцяя серыя доследаў праводзілася з вуглекіслым газам.

Агульным для ўсіх гэтых трох серый было вытрымліванне даследуемых і контрольных дражджэй у закрытых эксікатараі і ў адносна адноўкавых тэмпературных умовах хавання.

Як відаць з змешчаных ніжэй табліц, доследы ў асноўным праводзіліся пры тэмпературах 35° і 23° . Тэмпература 35° выбрана намі як агульнапрынятая тэмпература пры контролі стойкасці дражджэй у лабараторных умовах, а тэмпература 23° — як блізкая да тэмпературы, пры якой транспартуюцца дрожджы.

Далей, момантам, які аб'яднае доследы (прауда не вельмі важным), з'яўляецца тое, што ва ўсіх выпадках даследваліся дрожджы аднаго і таго-ж завода, і тым самым была, хача-б адносна, гарантавана адноўкавая якасць дражджэй.

II. Доследы з лятучымі рэактывамі.

Дрожджы ў выглядзе бруска (вагою ў 100 грам) і ў выглядзе лапши (прапушчаныя праз мясарубку) змяшчаліся ў эксікатар на фарфаравых пракладках. На дно эксікатара налівалася жыдкасць рэактываў (у колькасці 100 кб. см.), дзеянне пароў якіх на захаванне дражджэй трэба было даследваць. Пасля гэтага эксікатар щыльна закрываўся пакрыўкай.

У табліцы № 1 даны рэзультаты рада доследаў з хімічнымі рэактывамі (табліца № 1 дадатак).

З паказанай табліцы відаць, што перш за ўсё, незалежна ад уплыву пароў таго ці іншага рэактыва, раней за ўсё распльываюцца дрожджы, прапушчаныя праз мясарубку. Значыць, дзеянне пароў рэактываў на дрожджы залежыць ад аўёма масы дражджэй. Расплыванне-ж хутчэй за ўсё адбываецца пад уплывам пароў нашатыра. Пры гэтым, аднак, часць клетак пад мікраскопам аказваюцца жывымі.¹⁾ Тоє-ж самае датычыцца і ўплыву пароў спірта на жыццяздольнасць клетак. Але тэрмін захоўвання дражджэй, у параўнанні з дзеяннем пароў нашатыра, значна даўжэйшы.

Дзеянне пароў эфіра і хлараформа ў параўнанні з дзеяннем пароў нашатыра трохі менш хуткае. Але нягледзячы на гэта не ўдалося знайсці пад мікраскопам ні адной жывой клеткі, г. зн. яны аказваюць тут свае атрутнае дзеянне.

Такім самым чынам праводзіліся дослед з сярністай кіслатай (сульфітацыя). Колькасць SO_2 у серністай кіслате, ўзятай для доследа, складала 7,2%. Як і пры папярэдніх доследах, дзеянне SO_2 аказалася і тут вельмі моцным, што прыводзіла таксама да хуткага расплывання дражджэй.

Да гэтай жа серыі належаць і доследы з талуолам і хлорнай вапнай, хача метад правядзення доследа трохі адрозніваецца ад папярэдніх.

¹⁾ Колькасць жывых клетак устанаўлялася афарбоўкай прэларата мециленавай сінкай.

Што датычыць талуола, то П. Рона¹⁾ адзначае, што талуол захоўвае ферменты ад бактэрыяльнага ўздзейння і сама распаду, але не аказвае на іх ніякага ўплыву.

Выходзячы з гэтага і быў паставлен дослед з талуолам. Дослед праводзіўся наступным чынам. У фарфараўай ступцы дрожджы расціраліся і змешваліся з 1% і з 2% талуола. У рэзультате дрожджы, змешаныя з 1% пры тэмпературы 35°, распльываліся праз 1 суткі, а пры тэмпературы 10°—през 4 сутак. Пры 2% талуола дрожджы пачыналі распльывацца ў самай ступцы.

Пры ўсіх памянёных да гэтых пор доследах распльыванне дражджэй ішло наогул так хутка, што патрэбы ў кантрольных дражджах не было; яны потым аставаліся без нагляду.

У доследзе з хлорнай вапнай (хлора 19%) апошняя насыпалася на дно экскатара ў колькасці 100 грам. Экскатар захоўваўся пры тэмпературы 10°.

Пры доследзе наглядалася паступовае пазеляненне дражджэй. Прэз 28 сутак пры разломе бруска аказалася незначае размягчэнне самой серцавіны бруска. Распльыванне наогул не наглядалася, як доўга дрожджы не знаходзіліся ў атмасферы хлора. Наадварот заўважалася паступовае падсыханне. Дрожджы-лапша, акрамя пазелянення, яшчэ растрэскаліся—падсохлі.

Пад мікраскопам клеткі гэтых дражджэй пасля 28 сутак аказаліся ўсе мёртвымі. Толькі ў прэпараце, прыгатоўленым з самой серцавіны бруска, дзе дрожджы яшчэ не паспелі пазелянець, знайдзена 20—25% жывых клетак. Проба такіх дражджэй на пад'ём цеста, як трэба было чакаць ніякіх рэзультатаў не дала.

Паўторны дослед з меншай колькасцю хлорнай вапны (50 грам) ніякіх істотных змен не даў.

Тэмпература ў 23° пры такіх-жэ доследах з хлорнай вапнай калі і зрабіла некаторую змену, то толькі ў адносінах больш хуткага падсыхання бруска дражджэй. Распльыванне не было. Пазеляненне дражджэй ішло хутчэй. І ужо праз 18 сутак астася нязменай по колеру толькі самая серцавіна бруска.

III. Доследы з бензойнай, саліцылавай кіслотамі і бензойна-кіслым натрам.

Як адзначалася раней, у якасці кансервантаў для дражджэй у другой серыі былі скарыстаны бензойная, саліцылавая кіслоты і бензойна-кіслы натр.

Распачынаючы пастановку доследаў з гэтымі антысептыкамі мы перш за ўсё выходзім з таго, што яны ўжываюцца ў якасці кансервантаў для вялікай колькасці розных харчовых прадуктаў. Пры гэтых мы не маглі не звярнуць увагі на неабходнасць

1) П. Рона „Практикум по физиологической химии“.

прытрымліваца пэўных норм іх ужывання, хаця, натуральна, у адносінах дражджэй норм, як такіх, не існуе.

Праф. К. Кардашоу¹⁾ адзначае, што бензойная і саліцылавая кіслоты, як і бензойна-кіслы натр, дазваляюца ў якасці кансервантаў ва ўсіх краінах са спецыяльнай адзнакай аб гэтym. Толькі ў некаторых краінах яны не дазваляюца для кансервавання экспартных прадуктаў.

У нас-жа для кансервавання бензойнай кіслатой устаноўлены наступныя нормы.

Агульнасасоўны стандарт на мармелад далускае бензойнай кіслаты не больш 0,07%.

Для поўфабрыкатаў з пладоў і ягад. Вучоны медыцынскі совет НК Аховы Здароўя РСФСР як часовую норму прызнаў далусцім бензойна-кіслы натр не больш 0,1%.

Што датычыцца саліцылавай кіслаты, то гранічная норма, устаноўленая НК Аховы Здароўя РСФСР, выражанаца ў 0,05% чистай саліцылавай кіслаты (але не тэхнічнай).

Гэтыя нормы мы і палажылі ў аснову. Нормы намі аднак трохі перавышаліся, выходзячы з наступных меркаванняў. Стандарт прадугледжвае прыбаўленне антысептыкаў у выглядзе солей. Мы-ж раствораем гэтыя солі і атрыманым растворам прымываєм дрожджы. А траба думачь, што дражджавая клетка па фізіялагічных уласцівасцях не ўсвайвае цалкам усёя колькасці растворанай солі²⁾. І вельмі магчыма, што растворы солей зусім не падпадаюць у плазму клеткі, а клетка толькі зверху абмывалася гэтым растворам. Гэтым, магчыма, часткова і тлумачацца адмоўныя рэзультаты, атрыманыя пры доследах з дражджамі, парашульна з іншымі харчовымі прадуктамі, якія кансервіруюца паказаным антысептыкамі.

Доследы з названнымі кансервантамі вяліся трывам: а) шляхам прымывання дражджэй растворам пэўнай канцэнтрацыі тae цi іншай солi; б) шляхам прапітвання абёртакай паперы для дражджэй гэтымі-же растворамі; в) шляхам авбёртвання прымых растворам дражджэй прапітанай тым-же раствором паперай.

Прымыванне дражджэй растворам праводзілася такім чынам. У вадаправоднай вадзе прыгатаўляўся раствор солі тae цi іншай канцэнтрацыі. У атрыманым растворы размешваліся дрожджы і пасля зразу-ж адпрэсоўваліся гідраўлічным прэсам (у мешках з дражджавых салфетак) пад даўленнем у 25 атмасфер.

Пры гэтым даўленні дрожджы вытрымліваліся мінут пяць. Адпрэсаваныя дрожджы фармаваліся ў брускі вагой у 100 грам. Фармаваныя брускі абверталіся звычайнай дражджавой абёр-

¹⁾ праф. К. Кардашоу:

а) Нормирование бензойной кислоты в консервированных продуктах.

б) Нормирование салициловой кислоты в консервированных продуктах.

²⁾ Колькасць антысептыка, які аставаўся ў прымых водах намі не вызначалася.

тачнай паперай. Гатовыя брускі як даследуемых, так і контрольных дражджэй¹⁾, змяшчаліся ў экскікатары і захоўваліся пры патрабнай тэмпературы. Пры гэтых экскікатары закрываліся не шчыльна для таго, каб выдзяляемая дражджамі вільгаць магла выходзіць парам, бо яна перашкаджае захоўванню дражджэй. Прамокшая папера, як гэта наглядалася, вядзе да больш хуткага расплывання дражджэй. (Табліца № 2 дадатак).

З табліцы 2 відаць, што захоўваемасць дражджэй, прымых растворам 0,05% бензойнай кіслаты, пры тэмпературе 35° нічым не адрозніваецца ад контрольных дражджэй. Вельмі незначнае павелічэнне захоўваемасці і пры тэмпературе ў 23°. На дражджах, прымых растворам 0,1% бензойнай кіслаты, перш за ўсё паяўляецца шмат плесені. Заметна некаторае павелічэнне захоўваемасці пры тэмпературе 35° і незначнае павелічэнне захоўваемасці пры тэмпературе 23°.

Дрожджы, прымых растворам саліцылавай кіслаты пры тэмпературе 35° не даюць ніякага павялічэння захоўваемасці пры тэмпературе 23° заўважаецца павялічэнне захоўваемасці ў параванні з контрольнымі, але зусім незначнае.

Аналагичны малюнак паўтараеца пры прымыцы дражджэй растворам 0,1% бензойна-кіслага натра. Пры тэмпературе 35° ніякага разыходжання ў тэрмінах захоўваемасці даследуемых і контрольных дражджэй не наглядаецца. Пры тэмпературе-ж у 23° можна заўважыць рост плесені пры некаторым павелічэнні захоўваемасці ў параванні з контрольнымі.

На другой серыі доследаў пры абвёртванні паперай, пропітанай растворам солі, дрожджы зусім не апрацоўваліся. Абвёртчная папера для дражджэй пропітвалася растворам тae ці іншай канцэнтрацыі паказаных вышэй солей. Пропітаная папера прасушвалася ў тэрмастаце. Гэтая аперацыя над паперай паўтаралася трох раз. Дрожджы браліся рабочыя, фармаваліся ў брускі па 100 грам і абвёртваліся ў пропітаную паперу. Контрольны-ж бруск дражджэй абвёртваўся ў паперу, не пропітаны растворам. Дрожджы пасля захоўваліся ў экскікатары з трохі адчыненай пакрыўкай (Табліца № 3 дадатак).

З табліцы № 3 відаць, што пропітванне паперы растворам 0,05% бензойнай кіслаты пры тэмпературе ў 35° ніякага павелічэння не дае. Нават больш нізкая тэмпература у 23° не паказвае колькі небудзь павялічанай захоўваемасці.

Не мяняюцца разультаты пры абвёртванні ў паперу, пропітаную растворам 0,1% бензойнай кіслаты, пры тэмпературы ў 35°. Пры тэмпературе ў 23° наглядаецца незначнае павялічэнне тэрміна захоўваемасці дражджэй. Гэта-ж з'ява паўтараеца і пры абвёртванні ў паперу, пропітаную растворам бензойна-кіслага натра. Саліцылав пры тых-же ўмовах дае больш значнае павялічэнне тэрміна захоўваемасці дражджэй.

1) З контрольнымі дражджамі рабліся тыя самыя працэдуры, з той толькі розніцай, што прымыка праводзілася чыстай водаправодай водой.

Трэцяя група доследаў гэтай серыі з'яўляецца злучэннем метада апрацоўкі I і II віда разам узятых. Тут у нас даследуемыя дрожджы прымываліся растворам і абвёртваліся ў паперу, прыпітаную тым-жэ растворам. Кантрольны бруск драждзей як і раней апрацоўваўся чистай вадаправоднай вадой і абвёртваўся у звычайную абёрточную паперу. Дрожджы захоўваліся пры тых-жэ ўмовах (табліца 4 дадатак).

Табліца 4, як гэта можна заўважыць, ізноў паўтарае тое, што наглядалася ў табліцах 2 і 3, г. зн. таксама некаторое падаўжэнне захоўваемасці пры тэмпературы ў 23°.

Адзначаныя адмоўныя рэзультаты атрыманы ў рабоце з антысептыкамі пры выкананні ўзаконеных і ўжываемых норм.

Мы-ж пробавалі ў парадку паўторных доследаў павялічыць таўшчыню, перашагнуўшы далёка за межы гэтых норм, г. зн. давёўшы растворы да канцэнтрацыі 0,15%. Тым не менш і гэта павялічаная канцэнтрацыя не дала колькі-небудзь значнага павялічэння захоўваемасці. Апошніе і дае права думачы, што дражджавая клетка пропушччае мала раствора гэтых солей, у сувязі з чым аўталітычныя ферменты, якія знаходзяцца ўнутры клеткі, як і плазма клеткі, не падпадалі ў гэтых выпадках пад дзеянне антысептыка.

IV. Доследы з вуглякіслатой (CO_2) (Табліца № 5 дадатак).

Зусім іншае месца ў рабоце займаюць доследы па кансерваванию драждзей вуглякіслым газам. Гэтая частка работы выдзелена намі ў самастойны раздел, дзякуючы тым цікавасцям, з якімі давялося сустрэцца ў працэсе пастаноўкі доследаў, і рэзультатам, якія былі атрыманы.

CO_2 да сённяшняга дня не знаходзіць сабе больш ці менш широкага ўжывання ў кансерваванні харчовых прадуктаў не таму, што яна не адпавядае патрабаванням кансерванта. Праф. Я. Нікіцінскі¹⁾ адзначае, што вуглякіслата адпавядае ўсім патрабаванням, якія прад'яўляюцца да кансерванта. Рад пастаўленых ім доследаў і доследы многіх іншых даследчыкаў, якія прыводзяцца ім, з асаблівай яскравасцю накіроўваюць шуканні ў гэты бок. Пытанне толькі ў спосабах ужывання вуглякіслаты і рэгулявання канцэнтрацыі яе.

Раней чым перайсці да апісання пастаўленых намі доследаў адзначым толькі, што праф. Я. Нікіцінскі адрознівае тры віды кансервавання пры дапамозе CO_2 : адзін від—хаванне харчовых прадуктаў у CO_2 ; другі від—як ён гэта называе „самакансерваванне”, г. зн. хаванне „жывых” прадуктаў (фрукты, ягады) у CO_2 , якая выдзяляецца імі ў працэсе дыхання, і, нарэшце, трэці від—некаторая камбінацыя першага і другога

¹⁾ Праф. Я. Нікіцінскі. „Хранение пищевых продуктов в углекислом газе“.

відаў разам узятых, г. зн. магчымае дабаўленне CO_2 да тae, якую прадукт сам выдзяляе ў працэсе дыхання. Пры гэтym, як відаць з прыведзеных ім доследаў, адным з рашаючых значанняў у гэтym працэсе мае вільготнасць прадукта. Доследы, паставленыя намі ў пэўнай меры супадаюць з вышэйпаказанымі метадамі кансервавання.

Дослед I. У драўлянны скрынкі, абложаны ўнутры паперай, укладваліся дрожджы і закрываўся пакрыўкамі. Усе швы скрынкі заліваліся смалою і парапінам. Скрынкі з дрожджамі захоўваліся пры тэмпературы жылога памяшкання ($15-17^\circ$). Праз 15 сутак, калі былі адчынены скрынкі, аказалася, што зверху дрожджы былі пакрыты плесенню, мелі непрыемны пах і па кансістэнцыі—мяккія. Пад'ём аказаўся змачна ніжэйшым, як у дрожджах да выпрабавання. Пад мікраскопам сустракаецца шмат мёртвых дражджавых клетак і кароткая рухомая палачка.

Дослед II. CO_2 з'яўляецца мяшанай. Акрамя CO_2 , якая выдзяляецца самім дрожджамі ў працэсе дыхання, была яшчэ задана CO_2 у выглядзе газа.

У матэрыйальная слойкі ў адзін кгр. апускаўся бруск дражджей у 100 грам. Слойкі напаўняліся CO_2 і шчыльна закрываўся каўчуковымі коркамі. Слойкі таксама захоўваліся пры тэмпературы жылога памяшкання ($15-17^\circ$). На 13 суткі дрожджы аказаўся зусім мяккімі. Пад'ём аказаўся ніжэйшы, як у дрожджах да выпрабавання. Пад мікраскопам знайдзена $20-25\%$ мёртвых клетак. Треба адзначыць, што мяркуючы па знешняму выглядзу (а дрожджы ўсе былі пакрыты пузырамі) і па спецыфічнаму прыемнаму паху, які выходзіў з слойкі, у дражджах адбывалася бражанне.

Дослед III. Бруск дражджей памяшчаўся ў эксікатар, напоўнены CO_2 . Тут-же ў другі эксікатар памяшчаўся кантрольны бруск дражджей. Эксікатары захоўваліся пры тэмпературе 10° . Дослед паказаў, што бруск кантрольных дражджей праз 10 сутак пакрываўся плесенню, а праз 24 сутак стаў мяккім.

Дрожджы ў атмасферы CO_2 вялі сябе іначай; плесень, да таго яшчэ незначная, паявілася толькі на 32 суткі. На 52 суткі дрожджы вельмі пачынелі, а на 55 суткі бруск стаў мяккім.

Агульнае ў гэтых доследах (даследуемыя і кантрольныя дрожджы) тое, што як толькі закрываюцца эксікатары ў іх пачынаецца кандэнсацыя вады („паченне“) на сценках эксікатара. Вада пачынае сцякаць на дно. У канцы доследаўмы маєм на дне эксікатара слой вады прыблізна ў 2 сантиметры. Гэтая акалічнасць вядзе да таго, што дрожджы неабходна укладваць на пракладках, каб яны не датыкаліся дна і сценак эксікатара, іначай сама вада, якая выдзяляецца і канцэнтруеца ў працэсе падсыхання дражджей, разжыжае іх.

Заключэнне

На падставе гэтых, нават не зусім поўных, доследаў можна прыйсці да вываду, што перш за ўсё мы маём справу з вельмі капрызным „жывым” арганізмам. Кансерваванне пры гэтым павінна насіць зусім іншы характар у парабінні з кансерваваннем іншых „жывых” прадуктаў. Розніца выяўляецца, галоўным чынам у тым, што ва ўсіх амаль выпадках, калі справа ідзе аб захаванні прадуктаў у „жывым” стане (фрукты, ягады), задача ў асноўным заключаецца у дастатковым ахоўванні яго ад дзеяння мікраарганізмаў, якія робяць яму шкоду, садзейнічаюць яго разлажэнню. Што датычыцца дражджэй, то кансерваванне павінна быць накіравана не столькі на ахоўванне ад мікраарганізмаў, якія пападаюць зне сколькі ад самаразлажэння—аўтоліза клеткі. Гэта, безумоўна магло быць дасягнута пры максімальным абрацімым падаўленні дзеяньасці аўталітычных ферментаў дражджэй. Гэтаму, як траба было чакаць, больш за ўсё адпавядае вуглекіслата. Калі да гэтага дабавіць, што CO_2 , як кансервант, у злучэнні з больш ніzkай тэмпературай хавання дала, калі не здавальняючыя, то ў кожным разе абнадзейваючыя разультаты, то стане зразумелым, што пытанне ўпіраецца у тэхніку кансервавання.

У асноўным, як нам здаецца, пытанне ўпіраецца ў першую чаргу ў удаленне вільгаці, якая выдэяляецца дражджамі.

Усё гэта дае нам права сказаць, пасля праф. Я. Нікіцінскага, што ў даным выпадку, пры кансерваванні дражджэй, наша ўвага павінна быць накіравана на CO_2 .

Таблица 1

Назва кансер- вання	Метод кан- сервування	Температу- ра хавання	Дрожджи ў виглядзе бруска	Дрожджи, прарушчаныя праз мясарубку	Мікрабіолагічныя данні
			Час захо- вання	Знешній вигляд і кан- систенція дрожжей	Знешній вигляд і кан- систенція дрожжей
Серни эфір нашатыр (25%)	Дрожджи ў екскіаторах	80°	72 годз.	Распыліся	22 гадз. распыліся
Хларофін		22°	"	"	4 "
Спирт (ректифі- кат)		48°	"	"	22 "
Серністая кіль- та (-7,2%)		6 сутак	"	"	72 "
		43 годз.	"	"	21 "

У препаратах ні-
на жывых клетак

Мёртвых клетак
величина множи-
стю. Жывыя вельмі
зернистыя

Не аднае жывой
клеткі ў препа-
рате

У препаратах мно-
гі мёртвых кле-
так

У препаратах вели-
чина мёртвых
клетак

Таблица 2

Назва кансер- ванта	Метод консер- вации	Температу- ра хранения	Действующие дрожжи			Контрольные дрожжи		
			Час заху- бания	Знешні выгляд і кансистенція пражджей	Час заху- бания	Знешні вигляд і кансистенція пражджей		
Бензойная кислота	Прамилья 0,05% раствором	35°	4 сутак	Др. мягкий	5 сутак	Распылиться		
	"	23°	7 *	Распылиться	6 *	*		
	Прамилья 0,1% раствором	35°	7 *	Плесень-мяккий	4 *	*		
	"	23°	11 *	Шмат плесни-мяккий	7 *	Мяккий		
Салициловая кислота	"	35°	5 *	Др. мягкий	5 *	Распылиться		
	"	23°	9 *	*	7 *	*		
Бензоина-кислы натры	"	35°	5 *	*	5 *	*		
	"	23°	8 *	Плесень-др. мягкий	6 *	Мяккий		

Таблица 3

Название кислородсодержащих ванн	Метод кансер-ванны	Температура ванны	Длительность дражажей		Контрольная дражажи	
			Час заходи-вания	Знешний вид и кансистенция дражажей	Час закуп-киания	Знешний вид и кансистенция дражажей
Бензойная кислота	Папара, пропитаная 0,05% раствором	35°	5 суток	Распылится	5 суток	Распылится
"	"	23°	7 "	Др. мягкий	6 "	Др. мягкий
"	Папара, пропитаная 0,1% раствором	35°	5 "	"	4 "	Распылится
"	"	23°	10 "	"	8 "	"
Салициловая кислота	"	35°	5 "	"	4 "	"
"	"	23°	10 "	"	5 "	"
Бензофенон-кислота	"	35°	5 "	"	5 "	"
"	"	23°	8 "	"	6 "	Др. мягкий

Таблица 4

Название кансервента	Метод консервирования	Темпера- тура хавания	Дальнейшее хранение		Контрольные сроки	
			Час захоудания	Знешний вид и консистенция праждений	Час захоудания	Знешний вид и консистенция праждений
Бензойная кислота	Прамытый лист паперу, пра- пітанью 0,05% растворам	35°	4 сутак	распыляется	4 сутак	распыляется
	"	23°	10 "	"	7 "	"
	"	35°	6 "	"	6 "	"
	"	23°	11 "	др. мяккая	8 "	др. мяккая
Сапічавая кислота	"	35°	5 "	"	4 "	распыляется
Бензойна-кіслы натр	"	35°	5 "	"	4 "	"
	"	23°	10 "	распыляется	8 "	мяккая

Таблица 5

Название	Метод	Темпера- тура	Падём дражажей	Час захо- вания	Знешни выгляд і канюстиниця	Мікрабіотагіч- ная даньня
кансерванта	кансервавання	хавання	Да доследа	У час доследа	дражажей	
Буглекіслата (CO_2)	Дрожджы, уло- жаны ү драу- льны скрынкі	15 – 17°	55'	90' (праз 15 сутак)	15 сутак	Плесень— маккі
	Дрожджы ү ма- тёрыянных Слоіках	"	80'	105'	*	Маккі
	Дрожджы ү экс- катара	10°	66'	98' (праз 20 сутак)	32 55	Слабы налёт плесені, брусоқ маккі

Ю. РЭВЕНКА і В. ЛЯСНОЎСКАЯ

ДА ПЫТАННЯ АБ АПТЫМАЛЬНАЙ ТЭМПЕРА- ТУРЫ БРАЖЭННЯ ПЛАДОВА-ЯГАДНЫХ ВІН.

Побач з палепшаннем дабрабыту працоўных мас на аснове разгорнутага соцыялістычнага будаўніцтва нашай краіны і калектывізацыі сялянскіх гаспадарак, з кожным годам узрастаюць залатрабаванні на ўсе прадметы шырокага спажывання. Узрасло таксама ў значнай меры і патрабаванне слабаалкагольных напіткаў, якімі з'яўляюцца сталовыя вінаградныя і пладова-ягадныя віны. Гэта ў сваю чаргу выклікала неабходнасць арганізацыі цэлага раду прадпрыемстваў для пераапрацоўкі пладоў і ягад на пладовыя віны як па лініі мясцовай, так і па лініі цэнзавай прымесловасці.

Некаторыя прадпрыемствы, як, напрыклад, плодавінны завод „Спартак“ Белбродтрэста ў гор. Орши, пераапрацоўваюць вельмі значную колькасць пладоў і ягад, даводзячы пераапрацоўку да 1.200 тон сырэвіны ў год, і выпускаюць штогод да 33.000 дэкалітраў пладова-ягадных він. Аднак, гэтая колькасць і асабліва якасць выпускаемых він далёка не задавальняюць існуючых патрабаванняў нават для мясцовага спажывання.

Адсутнасць навукова распрацаванай тэхналогіі пладова-ягаднага вінаробства, якой, дарэчы кажучы, і да гэтага часу мала займаюцца навукова-даследчыя інстытыты, прымусіла практыкаў-майстрап шырока скарыстаць без папярэдній праверкі у мясцовых умовах даныя, запазычаныя з замежнай літаратуры, а таксама ўжываць методыку вінаграднага вінаробства. Гэтая акалічнасць выклікала разнабой ва ўжыванні метадаў апрацоўкі сырэвіны і ў сваю чаргу стварыла рознахарактарнасць і рознасортнасць выпуску гатовай прадукцыі (што ў значнай мере павялічвалася яшчэ і слабай кваліфікацыяй майстраў).

Віялагічныя працэсы ў плодавіннай прымесловасці адыгрываюць рашаючую ролю. Ад правільнага ходу бурнага бражэння залежыць як даўгата апрацоўкі, так і галоўным чынам якасць віна. Ад тых умоў, у якія мы паставім дрэджжавую клетку,

залежыць яе жыццядзейнасць і праца з дольнасцю. Галоўнейшым жа фактам развіцця дражджавых клетак у вінным сусле ёўляеца тэмпература навакольнага асяроддзя, асабліва ў пачатку бражэння.

Правільна выбраная тэмпература збражвання паскарае вытрымку сусла ў брадзіцы, павялічвае прадукцыйнасць завода, чым значна паскараеца работа па догляду бродзячага віна, змяншаюча траты па натуральнай усушцы сусла. Асаблівае значэнне у пладова-віннай прамысловасці мае скарачэнне тэрміну вытрымкі віна, бо ў гэтым выпадку пры тых жа затратах на капітальнае будаўніцтва можна значна павялічыць прапускную здольнасць брадзільных аддзяленняў, а значыць і павялічыць прадукцыйнасць усяго завода. Усё гэта урэшце упłyвае на сабекошт віна, змяншаючы яго.

Правільна выбраная тэмпература таксама дапамагае працяканню толькі патрэбных біяхімічных працэсаў, што паляпшае якасць гатовай прадукцыі.

Не гледзячы на тое, што ў пладовым вінаробстве трэба ававязкова ведаць аптымальную тэмпературу, на сёняшні дзень няма ўстаноўленага погляду на гэтае пытанне і розныя заводы праводзяць бражэнне пры розных і непастаянных тэмпературах.

Канчатковаму выясненню пытання аб аптымальнай тэмпературе умоў бражэння пладова-ягадных він, пры якой у самы кароткі тэрмін віно становіцца годным для ўжывання, не пагаршаючи сваёй якасці, і была прысвечана даная работа. Яна праведзена па заданию Навукова-даследчага інстытута харчовай прамысловасці пад непасрэдным кіраўніцтвам навуковага кіраўніка пладова-гароднага сектара Інстытута т. Вечара А. С.

Методыка доследу.

Методыка прадугледжвала вывучэнне ўплыву тэмпературы на бражэнне сусла з 14° да 36° па С з інтэрвалам у 2° .

Дослед праводзіўся ў бутэльках белага шкла, ёмістасцю па 3 літры, заткнутых ватнымі пыжамі, над двумя асноўнымі відамі сырэвіны, найбольш пашыранымі ў Беларусі: яблочным суслам, атрыманым з яблык „антонак“, і ягадным суслам, атрыманым з ягад журавін.

Сусла бағравалася пры дапамозе вадзяных ванн з пастаяннай тэмпературай вады. Для вадзяных ванн скарыстаны былі простыя дзеравянныя ражкі, ёмістасцю каля 1,5 гкл.. Вада да патрэбнай і пастаяннай тэмпературы падагравалася электрычнымі кіпяцільнікамі тыпа „БОНOM“. Такое прыстасаванне пры наяўнасці тэрмометра ў кожнай ванне патрабавала менш клопат па регуляванню тэмпературы, а вадзяная ванна прадстаўляла сабою прымітыўны тэрмостат з досьць удобным спосабам регулявання тэмпературы. На самой сусле, якое было апушчана ў ваду пэўнай тэмпературы, не ўпływałі змены тэмпературы паветра, наадварот яно аддавала лішак цяпла, атрыманы

у выніку дзейнасці драждэй пры рашчапленні малекулы цукру на спірт і вуглекіслату і па сваёй тэмпературы дабліжалась да тэмпературы вадзяных ванн.

Устаноўка сусла зроблена з разлікам атрымаць найбольш тыповае віно. Прычым паколькі і па гэтаму пытанню няма яшчэ ні пэўнага погляду, ні пэўнага стандарта і кожны завод выпускае фактычна свой тып віна, які штогод мяняецца, рашано было па яблычнаму суслу кіравацца найбольш установіўшымся і выпрацаваным на заводзе „Спартак” тыпам яблычных він, а іменна: віно спіртуознасцю $12-13^{\circ}$, цукраватасцю $2-4\%$, кіслотнасцю натуральнай.

З гэтай прычыны цукраватасць яблычнага сусла была даведзена да 280 грам у 1 літры шляхам прыбаўлення цукровага пяску (сахарозы) у сок без жаднага разбаўлення валою.

Хімічны састаў журавінных він, якія выпускаюцца беларускімі заводамі, вар'іруе яшчэ ў большай меры, як яблычныя віны. У прыватнасці спіртуознасць іх хістаецца ад 12 да 18° , а цукраватасць ад 10% у першым выпадку да 5% у другім. Пры закладцы доследаў рашано было ўстановіць сусла з разлікам атрымаць віно яблычнага тыпу, г. зн. спіртуознасцю ў 13° з трохі павялічаным утрыманнем цукру ў гатовым прадукце даводзячы яго да 8% . Такім чынам цукраватасць журавіннага сусла пры закладцы была даведзена да ўтрымання 300 грам у адным літры таксама шляхам прыбаўлення цукровага пяску.

Яблычнае сусло было застаўлена з натуральнай кіслотнасцю; кіслотнасць соку была зменшана толькі вытворча-няўхільным разбаўленнем у выніку ўнісення ў сусла цукру, а кіслотнасць журавіннага сусла змяншалася праз разбаўленне вадою з таким разлікам, каб было атрымана сусла з утрыманнем 1,1 грама кіслаты ў 100 куб. санм. у пералічэнні на лімонную кіслату.

Сок як з яблык, так і з журавін быў атрыман з свежых пладоў ураджаю 1933 г. у вытворчых умовах у вінным цэху завода „Спартак” звычайнім шляхам, г. зн. пасля сартыроўкі яблык, мойкі, драблення і аціскання на гідраўлічным прасе. Перад устаноўкай сусла было зроблена хімічнае даследванне соку, прычым сок з пладоў і ягад ураджаю 1933 г. меў наступны састаў па аналізу на 27.XI.1933 г.

Назва соку	Цукер гр. у 100 к. с.	Удзельная вага	Кіслата гр. у 100 к. с.	Сухі аста- так	У в а г а
Яблычны „анто- наўка“	8,11	1 040	0,85	10,53	Кіслотнасць яблычна- га соку выражана ў яблычн., а кіслотнасць журавіннага соку ў лі- моннай кіслате.
Журавінны асен- нікага збору . . .	2,93	1.0242	2,25	6,25	

Трэба сказаць, што выходзячы з аналізу, а таксама і з опыта перапрацоўкі журавін на віно на заводзе „Спартак”, журавіны асенняга збору менш прыгодны для перапрацоўкі як вясенняга збору, бо маюць меншую колькасць цукру і фарбавальных вяшчэстваў.

Закладка сусла і правядзенне доследаў рабілася пры трайной паўторнасці па наступнай схеме:

Тэмпературы	Сусла журавін	Сусла антонаўкі
14°	3 бут.	—
16°	3 "	3 бут.
18°	3 "	—
20°	3 "	3 бут.
22°	3 "	—
24°	3 "	3 бут.
26°	3 "	—
28°	3 "	3 бут.
30°	3 "	—
32°	3 "	3 бут.
34°	3 "	—
36°	3 "	3 бут.
Усіго . . .	36 бут.	18 бут.

Падаем разлікі па састаўленню сусла журавін. Пры кіслотнасці соку журавін у 2,25% для атрымання сусла кіслотнасцю ў 1,1% неабходна сок разбавіць водой у $2,25:1,1=2,04$ разы, такім чынам для таго, каб саставіць 250 л. сусла неабходна узяць $250:2,04=123$ літ. соку. Кожны літр сусла павінен мець 300 грам цукру. Такім чынам усё сусла павінна мець $250 \times 300 = 75.000$ гр. цукру. Але сам сок мае свайго цукру $123 \times 2,93 = 3,6$ кгрг. Выходзіць, што траба дабавіць цукру $75 - 3,6 = 71,4$ кгрг. Ад уніжэння цукру павялічыцца аб'ём соку ў 0,6 раза ад колькасці ўнесенага цукру, г. зн. $71,4 \times 0,6 = 42,8$ літр. з акругленнем на 43 літры. Такім чынам для састаўлення сусла неабходна дабавіць воды $250 - (123 + 43) = 84$ літ.

Паколькі журавінны сок мае мала бялковых вяшчэстваў і, акрамя таго, з прычыны вялікай кіслотнасці вельмі моцна разбаўляецца (у 2,04 разы), у сусле астаетца надта мала азоцістых вяшчэстваў. Для павялічэння апошніх было дабаўлена на кожны літр сусла па 0,4 гр. хлорыстага амонія. Гэта дапамагала больш інтэнсіўнаму развіццю дражджэй, а значыць і лепшай іх працаздольнасці.

При састаўленні яблычнага сусла была дабаўлена нехапаючая колькасць цукру непасрэдна ў сок у колькасці 280—81,1==
=198,9 гр. на кожны літр соку. Дабаўлянчы азоцістых вяшчэстваў нетраба было.

Для ўзбуджэння бражэння ўзята разводка чистых культур вінных дражджей расы „Іоганізберг“ з калекцыі „Одэскага наўкава-даследчага вінаробчага інстытута імя Тіміразева“. Колькасць унесеных дражджей чистых культур (бродзячага сусла) складала 2%.

У час бражэння сусла праводзіўся штодзённы і кругла сутачны нагляд за ходам бражэння і падтрыманнем пастаянных тэмператур. Кожную пяцідзёнку праводзіўся контроль ходу бурнага бражэння шляхам вызначэння спіртуознасці сусла, агульной кіслотнасці і ўдзельнай вагі. Прычым нарастанне спірту паказана ў наступнай табліцы:



Табліца 1
Нарастанне спірту пры бражэнні пры розных тэмпературах

Назва він	Д н і м е с я ц а								
	6/XII	11/XII	16/XII	21/XII	26/XII	31/XII	5/1	10/1	15/1
Журавіна 140.	2.0	4.0	6.7	7.5	9.0	9.7	10.0	10.4	10.6
· 16 .	2.7	5.0	6.9	7.4	10.0	9.8	10.0	9.8	9.8
· 18 .	3.5	6.15	8.2	8.2	9.8	10.6	10.6	10.4	10.4
· 20 .	4.2	7.4	9.3	9.3	11.3	12.2	12.3	12.3	12.7
· 22 .	4.5	8.8	10.2	10.0	11.5	12.6	12.7	12.7	12.7
· 24 .	4.7	7.8	10.0	9.5	10.8	11.1	11.3	11.1	11.1
· 26 .	4.3	8.2	10.0	10.2	10.2	10.5	10.8	10.6	10.8
· 28 .	4.6	7.8	10.0	10.0	11.1	10.4	10.6	10.4	10.6
· 30 .	4.7	7.4	8.8	9.0	9.5	9.0	9.5	9.3	9.3
· 32 .	4.0	6.2	7.5	7.7	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8
· 34 .	4.1	6.2	6.4	6.7	6.5	6.4	6.8	6.8	6.8
· 36 .	3.5	5.0	5.0	4.8	5.1	4.8	5.2	5.0	5.1
Антонаўка 16°.	4.2	7.7	9.7	10.8	12.5	13.3	14.0	—	—
· 20 .	4.3	9.2	11.3	12.1	13.7	14.4	14.9	—	—
· 24 .	4.5	10.4	11.9	12.7	13.7	14.0	14.2	—	—
· 28 .	4.3	10.8	12.1	12.3	12.5	12.5	12.9	—	—
· 32 .	4.5	10.4	10.8	11.1	11.1	11.0	11.2	—	—
· 36 .	4.2	7.8	7.7	7.5	8	8.2	8.6	—	—

Як відаць з табліцы, алтымальны тэмпературай для інтэнсіўнасці і сілы бражэння (інтэнсіўнасцю бражэння мы называем скорасць нарастання спірту, а сілай бражэння ці вярней сілай дражджей—здольнасць дражжавой клеткі ствараць найбольшую колькасць спірту) трэба лічыць тэмпературу 20° для антонаўкі і 22° для журавіны па С. При гэтых тэмпературах як журавінае, так і яблычнае сусла брадзіла найбольш інтэнсіўна, ства-

рылася максімум спірту. Яблычнае сусла ўжо на 27 дзень пасля закладкі стварыла 14.9° спірту пры 20° тэмпературы, а журавінае на 31 дзень пасля закладкі стварыла пры 20 і 22° па 12.7° .

Гэта ў вытворчых умовах дазволіла б зрабіць першую пераліку, а значыць спыніць вытрымку він пры павышанай тэмпературы ўжо не чацвертым тыдні. Усе астатнія тэмпературы пры адхіленні як у бок павышэння, так і ў бок зніжэння далі максімум нарастання спірту ад $5,1$ да $11,1^{\circ}$. Прычым, як ясна паказвае адпаведны графік, усе вышэйшыя тэмпературы яўна затрымліваюць бражэнне.



ЖУРАВІНА

Умоўныя знакі:	14°
-----	22°
-----	28°
-----	34°

АНТОНАЎКА

Умоўныя знакі:	16°
-----	20°
-----	28°
-----	36°

Трэба сказаць, што на інтэнсіўнасць і чыстату бражэння мае асаблівае значэнне першапачтовая тэмпература сусла. Як паказвае табліца, нарастанне спірту 14 і 16° за першую пяцідзёнку было вельмі незначнае, значыць размнажэнне і жыццяздейнасць дражджэй была слабая, што давала магчымасць развівашца іншым, непажаданым для нас мікроарганізмам, як, напрыклад, плесені, гнілотнымі бактэрыям і г.д., якія больш свабодна пераносяць ніzkую тэмпературу. Наадварот, больш высокія тэмпературы ў інтервалах ад 20 да 32° паказалі сплачкатку даволі інтэнсіўнае нарастанне спірту, што паказвае на дружны

пад'ем дражджэй. Гэтая акалічнасць ставіць перад прамысловымі прадпрыемствамі задачу абавязковага падагравання сусла перад унясеннем дражджэй, асабліва позняю восенню, калі з надыходам халадоў першапачатковая тэмпература соку даходзіць да 80°C.

Як і трэба было чакаць сусла антонаўкі брадзіла больш інтэнсіўна і тэмпература 20° закончыла бражэнне на 10 дзён раней адпаведнай тэмпературы журавіннага віна, таму яблычнае віно было пераліта раней журавіннага.

Для таго, каб на канечны прадукт не ўплывала даўгата вытрымкі сусла ў брадзілы пры павышанай тэмпературы, віно ўсіх варыянтаў доследаў аднаго сорта было пераліта ў адзін дзень пасля заканчэння бражэння большасці варыянтаў.

Пры бражэнні састаў сусла карэнным чынам мняеца, пры чым за лік цукру сусла, які складае асноўную масу экстракта і павышае ўдзельную вагу сусла, ствараеца спірт, які мае адваротны ўплыў на ўдзельную вагу, у значнай ступені паміжуючы яе. Такім чынам цікава было прасачыць як мняеца ўдзельная вага сусла пры бражэнні. Гэта змена паказана ў наступнай табліцы 2.

Табліца № 2

Назва він	Д									
	6/XII	11/XII	16/XII	21/XII	26/XII	31/XII	5/I	10/I	15/I	
Журавіна 14° . . .	1.1090	1.1020	1.0875	1.0810	1.0734	1.0684	1.0650	1.0644	1.0630	
. 16 . . .	1.1122	1.1061	1.0951	1.0900	1.0835	1.0804	1.0791	1.0791	1.0785	
. 18 . . .	1.1030	1.0991	1.0873	1.0820	1.0778	1.0763	1.0757	1.0763	1.0758	
. 20 . . .	1.1021	1.0652	1.0504	1.0441	1.0375	1.0354	1.0330	1.0319	1.0312	
. 22 . . .	1.0925	1.0563	1.0440	1.0383	1.0335	1.0315	1.0304	1.0305	1.0307	
. 24 . . .	1.0931	1.0728	1.0612	1.0592	1.0582	1.0578	1.0576	1.0575	1.0579	
. 26 . . .	1.0941	1.0550	1.0464	1.0469	1.0468	1.0468	1.0470	1.0474	1.0471	
. 28 . . .	1.0905	1.0536	1.0489	1.0490	1.0489	1.0486	1.0490	1.0494	1.0489	
. 30 . . .	1.0919	1.0610	1.0573	1.0580	1.0564	1.0574	1.0580	1.0572	1.0583	
. 32 . . .	1.0961	1.0785	1.0775	1.0776	1.0784	1.0787	1.0777	1.0774	1.0784	
. 34 . . .	1.0974	1.0859	1.0855	1.0860	1.0867	1.0873	1.0867	1.0868	1.0863	
. 36 . . .	1.1095	1.1080	1.1079	1.1086	1.1094	1.1096	1.1094	1.1097	1.1098	
Антон. 16° . . .	1.0778	1.0535	1.0387	1.0320	1.0241	1.0185	1.0130			
. 20 . . .	1.0770	1.0442	1.0289	1.0232	1.0154	1.0112	1.0083			
. 24 . . .	1.0715	1.0343	1.0207	1.0161	1.0130	1.0125	1.0112			
. 28 . . .	1.0741	1.0337	1.0249	1.0242	1.0238	1.0236	1.0217			
. 32 . . .	1.0703	1.0359	1.0334	1.0345	1.0349	1.0337	1.0340			
. 36 . . .	1.0765	1.0571	1.0563	1.0574	1.0577	1.0567	1.0543			

Удзельная вага вызначалася вагамі Мора-Вестфала.

Змены кіслотнасці ў залежнасці ад тэмпературных умоў бражэння сусла паказаны ў наступнай табліцы:

Табліца 3

Варыякты	Д . н . і									
	6/XII	11/XII	16/XII	21/XII	26/XII	31/XII	5/I	10/I	15/I	
Журавіна 14° . . .	1.12	1.13	1.12	1.18	1.16	1.15	1.12	1.13	1.15	
. . . 16 . . .	1.14	1.15	1.13	1.13	1.15	1.16	1.13	1.15	1.15	т а
. . . 18 . . .	1.13	1.13	1.12	1.13	1.13	1.12	1.12	1.13	1.13	
. . . 20 . . .	1.13	1.12	1.10	1.10	1.13	1.15	1.13	1.12	1.10	т а
. . . 22 . . .	1.13	1.13	1.12	1.15	1.15	1.15	1.13	1.12	1.13	
. . . 24 . . .	1.14	1.15	1.16	1.16	1.15	1.16	1.15	1.13	1.15	
. . . 26 . . .	1.13	1.13	1.10	1.10	1.12	1.13	1.13	1.15	1.15	
. . . 28 . . .	1.13	1.13	1.13	1.18	1.15	1.12	1.15	1.15	1.16	
. . . 30 . . .	1.12	1.12	1.10	1.13	1.12	1.13	1.12	1.13	1.16	
. . . 32 . . .	1.12	1.12	1.13	1.13	1.12	1.15	1.13	1.15	1.16	е р а
. . . 34 . . .	1.15	1.15	1.13	1.16	1.13	1.15	1.15	1.15	1.15	п
. . . 36 . . .	1.13	1.13	1.15	1.18	1.15	1.13	1.13	1.15	1.16	
Айтон 16° . . .	0.72	0.72	0.74	0.72	0.71	0.71	0.72			
. . . 20 . . .	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74			т а
. . . 24 . . .	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72			т а
. . . 28 . . .	0.72	0.72	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70			п е р а
. . . 32 . . .	0.72	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.70			
. . . 36 . . .	0.72	0.72	0.74	0.74	0.74	0.72	0.74			п е р а

Як відаць з табліцы, значных змен кіслотнасці сусла ў час бражэння не наглядалася. Кіслотнасць сусла аставалася даволі стабільной, а нязначная павелічэнні ці змяншэнні кіслотнасці ў парабаўляемых пяцідзёнках можна тлумачыць недакладнасцю вызначэння кіслотнасці, бо ўстановіць дакладна камец рэакцыі афарбованага сусла было досыць трудна.

На падставе даных канчатковага аналізу можна адзначыць, што ў журавінным віне пры сярэдніх тэмпературах ад 16 да 28° кіслотнасць у канцы бражэння і вытрымкі віна зніжана нязначна, а ў яблычным віне кіслотнасць зніжана па ўсіх варыяктах і ў значна большай меры, як у журавінным віне. Гэта яшчэ не дазваляе зрабіць вывод, што менш кіслотнае яблычнае сусло з пераважнай колькасцю яблычнай кіслаты больш скільна к кіслотапаніженню, як журавіннае сусло з пераважнай колькасцю лімоннай кіслаты, таму што неабходна мець на ўвазе дабаўку NH_4Cl пры састаўленні журавіннага сусла.

Пасля сканчэння бурнага бражэння большасці варыяктаў па кожнаму сорту віна асобна была зроблена пераліўка (віно знятая

з дражджавога асадка) і віно пастаўлена ў склеп на захаванне. Тэмпература ў склепе хісталася ад 10° у зімовы час захавання да 16° у летні. У час вытрымкі ў склепе ў тыя варыянты віна, у якіх у значнай ступені выбрадзіў цукер, была зроблена дабаўка цукру. Ён падсыпаўся з такім разлікам, каб атрымаць журавіннае віно цукраватасцю 8% і яблычнае віно цукраватасцю 50%.

Паколькі ў канцы бурнага бражэння цукру аставалася ў меншай колькасці як 5% толькі ў яблычным віне варыянтау 16° 20° , то фактычна цукер падсыпаўся толькі ў варыянты антонаўкі 16° на нехапающую колькасць цукру, а іменна: 0,2% і ў варыянт 20° на 1,3%.

Для таго, каб прасачыць як упłyвае на вытрымку віна захаванне яго пры высокіх тэмпературах, адна паўторнасць усіх варыянтаў віна пасля падсыпкі цукру і разліва ў бутэлькі ёмістасцю 0,6 літра с завязанымі коркамі была пастаўлена ў агульную вадзяную ванну тэмпературай 50° . Пры гэтай тэмпературе віно вытрымлівалася 21 дзень, пасля чаго было пастаўлена ў склеп на захаванне.

У склепе віно захоўвалася 2 месяцы з 15/II да 15/IV, калі былі ўзяты пробы для правядзення канчатковага аналізу і дэгустацыйнай ацэнкі.

Вынікі канчатковага аналізу паказаны ў табліцы № 4.

Вывады

На аснове атрыманых даных можна зрабіць наступныя вывады:

- 1) Правільны працэс бражэння патрабуе дакладнага ведання аптымальнае тэмпературы бражэння для данай сырвіны.
 - 2) Аптымальнае тэмпературы бражэння як для яблычных так і журавінных він трэба лічыць 20° — 24° .
 - 3) Далейшай задачай з'яўляецца ўстанаўленне аптымальнай тэмпературы для кожнага віда сырвіны асобна.
 - 4) Віно, якое найбольш інтэнсіўна брадзіла пры паказаных аптымальных тэмпературах, хутчэй аформілася і ўрэшце з'явілася з лепшымі якаснымі паказчыкамі.
 - 5) Для правільнага ходу бражэння рашающую ролю адыгрывае першапачатковая тэмпература, а таму неабходна сусла перад закладкай дражджэй падаграваць.
 - 6) Агульны ход змены кіслотнасці журавіннага сусла з'яўляецца іншым, як для яблычнага сусла, (а таксама і вінаграднага), кіслотапаніжэнне пры вышэй апісаных умовах састаўлення сусла амаль не наглядаецца, што неабходна мець на ўвазе.
 - 7) Вытрымка він пры высокай тэмпературе 50° (мадэрзызація) сябе не апраудала ні на яблычным, ні на журавінным сусле.
- Пагоршанне якасці віна пры вытрымцы ў высокіх тэмпературах звязана перш за ўсё са стратай значнай колькасці спірту, зменай смаку і колеру. Смак набывае „вараны“ прысмак. З прычыны частковай карамелізацыі інвертнага цукру чырвоны колер журавіннага віна страчвае сваю яркасць і набывае карычневы адценак, а таксама страчвае інтэнсіўнасць сваёй фарбоўкі, дзякуючы разбурэнню часткі фарбуючых вяшчэстваў.

Tackling 4

Вынікі канчатковага аналізу він пасля вытрымкі

Барынды		Yarshingra Bara	Кіңдерхану арынын, км.	Lýyed r.p. Y 100 km.	Sekrepark r.p. 100 km.	Дегустацыйнан азенка	
Журалына	140					Чырвонас, салодкае, слаба спіртуоз-барханис- тас, апалесцире	Итәнсүна-чырвонас, салодкае, слаба спіртуоз- нас, барханстае, апалесцире.
Жаралына	140	1.0788	9.57	1.270	0.920	—	23.17
IV	16	1.0694	1.052	1.152	0.840	—	21.24
1—3 IX	18	1.0725	8.69	1.152	0.900	1.8	21.86
	20	1.0223	11.77	1.0778	0.660	6.29	10.09
	22	1.0295	12.05	1.191	0.842	8.8	11.7
	24	1.0318	11.32	1.171	0.836	9.2	12.09
	26	1.0423	10.35	1.191	0.886	11.6	14.54
	28	1.0448	9.91	1.212	0.848	12.2	15.06

Дагестанский язык

Дегустационная ацина									
Номер партии	Барыкты	Yazchhara	Gulpr	Kicnotrauchu aryzhan. P.D. Y 100 kgm.	Ulykpr p.D. Y 100 kgm.	Kicnotrauchu aryzhan. P.D. Y 100 kgm.	Gektpart p.D. Y 100 kgm.	Gektpart p.D. Y 100 kgm.	Gektpart p.D. Y 100 kgm.
Журнална	30°	1.0552	8.64	1.227	0.820	—	17.35	17.35	17.35
1-3 IX	Журнална	32	1.738	8.15	1.264	1.110	18.8	22.09	Intensivna-ружовая, пах натуральным, апапесириуе, сладковатая, слаба спиртуозна, бархацистae
		34	1.0969	6.01	1.280	0.860	—	27.07	Intensivna-ружовая, пах нармальны, мутнае, салодка, слаба-спиртуозна, бархацистae
		36	1.1013	5.55	1.227	0.860	—	28.07	Ружовая, мутнае, салодка, кислотнасъ павышана, пах нармальны, бархацистae
	Журнална ма- дрызан. 140	1.0682	9.91	1.205	0.873	17.6	21.17	Карычневата-ружовая, мутнае, прыкра салодка, кислотнасъ павышана, слаба	
		16	1.0780	10.00	1.175	0.954	20.0	23.77	Ружовая з бурым адцением, слабаспиртуознае, хис- лапатае, павышана цукраватасъ, бархацистae, слабаважучы кампотны прымакам
		18	1.0751	9.15	1.178	0.998	19.2	22.75	Ружовая з бурым адцением, спиртавы пах, мут- нае, салодкае, слабаспиртуознае, бархацистae э кампотным прымакам
		20)	1.0308	11.95	1.105	0.873	9.2	12.01	Грана-ружовага колору, спиртавы пах, павухое, гарманчнае, киславате, кампотны прымак
		22)	1.0302	11.95	1.105	0.836	9.2	11.73	Чыронае, апапесирие, слаба спиртавы пах, гар- манчнае, цукраватасъ, жедкавате, прымак макэры

Лопшиші грызаны варыянты 200 220

Дэгустацыйная ашэнка

Натра ашартий	Варнанты	Yare	Yarenphez	Концентрации				Kонцентрации натынх. р.п. 100 кмс.	Лукепр. р.п. 100 кмс.	Kонцентрации натынх. р.п. 100 кмс.	Лукепр. р.п. 100 кмс.	Kонцентрации натынх. р.п. 100 кмс.	Лукепр. р.п. 100 кмс.	
				Chapt	Chapt	Chapt	Chapt							
1—3	Журавліна ма- дэрзазав.	1.0318	11.95	1.108	0.880	9.2	12.27	Чырвонае, алалесіруе, гарманічнае, кіспаватае, пүкрапатасы нарманльная, жыдае, мадеры прысак	—	—	—	—	—	
IX	24	1.0464	10.00	1.131	0.948	12.8	15.5	—	—	—	—	—	—	
“	26	“	1.0477	9.74	1.145	0.929	12.8	15.76	—	—	—	—	—	
“	28	“	1.0572	8.4	1.139	0.975	14.8	17.83	—	—	—	—	—	
“	30	“	1.0769	7.34	1.214	0.894	19.2	22.65	—	—	—	—	—	
22—29	IV	32	“	1.0854	5.93	1.176	0.914	20.8	24.41	—	—	—	—	
“	34	“	1.1083	4.80	1.183	0.917	27.2	30.04	—	—	—	—	—	
“	36	“	1.12.69	0.738	0.306	5.0	6.98	Кіспаватае, залацистас, жойтага колеру, натураль- ны яблычны пах, благароднае, бархацистас	Кіспаватае, залацистас, жойтага колеру, натураль- ны яблычны пах, благароднае, бархацистас	Кіспаватае, залацистас, натуральны яблычны пах, пай- сухе, спиртуознае	Кіспаватае, саломена, жойтага, натур. яблычны пах, насычаное вулекислатой	Кіспаватае, жойтага, прыемни яблычны пах,	Кіспаватае, жойтага, гарманічнае, жыдае	—
16/V	Антонаука 16°	1.0106	1.0106	0.738	0.306	5.0	6.98	—	—	—	—	—	—	
“	20	1.0112	15.55	0.738	0.374	5.0	7.91	—	—	—	—	—	—	
“	24	1.0081	15.16	0.724	0.387	4.4	7.01	—	—	—	—	—	—	
15/V	“	28	1.0142	13.82	0.731	0.412	5.4	8.22	—	—	—	—	—	
14/V	“	“	“	“	“	“	“	“	“	“	“	“	“	

Варынты		Yasenphara		Cinif		Kisimkhacun araynsh. p. y 100 cm		Kisimkhacun martyan p. y 100 cm		Llykyp p. y 100 cm		Kisimkhacun 1 n. y souter. kisimkhacun 1 n. y souter.		Grecpkr p. y 100 cm.		Дагустацийная ацэнка		
14/V	Антонаўка 320	1.0106	14.97	0.669	0.462	4.8	7.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—3	*	36	1.0187	12.14	0.793	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX																		
17/V	Антонаўка ма. чарызав. 160	1.0101	14.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16/V	*	20	1.0115	14.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15/V	*	24	1.0129	13.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	*	28	1.0175	13.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14/V	*	32	1.0278	8.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23/V	*	36	1.0483	7.66	0.684	0.429	12.8	15.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

З М Е С Т

Стар.

С. Позняк.—Уплыў фізіка-хімічных фактараў і мікрафлоры мелясы на выхад і якасць дражджей	3
А. А. Прохараў і Е. Л. Клячкіна.—Рафінацыя канаплянага масла	20
Л. І. Клячкін, З. С. Эйдельман, Э. Г. Шындлер.—Аб зniжэнні страт у патачнай вытворчасці	51
С. Позняк і Гарэлік Л.—Методы павелічэння экстрактыўнасці хлеба пры квасаварэнні	61
С. М. Безносік.—Кансерваванне дражджей	69
Ю. Рэвенка і В. Лясноўская.—Да пытання аб аптымальнай тэмпературы бражэння пладова-ягадных він	82

Вышлі з друку наступныя работы наукоўца-даследчага інстытута харчовай прамысловасці

1. Генін. Цыркінд — „Атрыманне фарбы з журавінных выжымкаў”, 15 стар. 1932 г., цана 25 кап.
 2. А. А. Прохараў — „Гарчыца, як сырэвіна для масла-тлушчавай прамысловасці БССР”, 34 стар. 1933 г., цана 90 кап.
 3. „Новыя віды вытворчасці і сырэвіны ў харчовай прамысловасці”, вып. № 1, 63 стар. 1934 г., цана 90 к.
 4. „Аб унядрэнні актыўраваных вугляў у харчовай прамысловасці”, вып. № 2, 46 стар. 1934 г., цана 1 р.
 5. Віленскі Б. Захарыч „Спосабы масавага хавання яблык”, вып. № 3, 64 стар. 1934 г.
 6. Семенюк М.— „Дынаміка ільну і канапель”, вып. № 4, 65 стар. 1934 г., цана 1 р. 20 кап.
 7. Рацыяналізацыя вытворч. працесаў і контроль вытворчасці, вып. № 5, стар. 108, 1935 г., цана 2 руб.
 8. Рафінацыя гарчычнага масла і адбелънныя землі БССР, вып. № 6, 148 стар. 1934 г., цана 2 р. 20 к.
 9. „Новыя віды сырэвіны для харчовай прамыловасці (равень, тапінамбур, цыкорыя, гарчыца, мексіканскі тамат)”, 63 стар. 1934 г., цана 2 р.
 10. Ярмашэвіч Я.— „Прамыловасці—тэхнічную бульбу”, 52 стар. 1934 г., цана 70 кап.
 11. Ярмашэвіч Я.— „Што можна зрабіць з кляновага, бярозавага соку”, 29 стар. 1934 г., цана 60 кап.
 12. Марон, Генін і Лясноўская— „Равень, яго развяздзенне і ўжыванне ў кандытарскай прамыловасці”, 44 стар. 1934 г., цана 1 р.
- Паказаныя работы можна атрымаць у магазінах БДВ і БАКТа

Знаходзяцца ў друку і выходзяць у бліжэйшы час

13. Прохараў, А. А.— „Біахімічныя ўласцівасці маслічных культур”.
14. Марон Г.— „Асновы тэхн. хім. кантроля перапрацоўкі пладоў”.
15. Ярмашэвіч Я.— „Жалуды і іх скарыстанне”.
16. Вечар А. С., Марон Г. Х., Лясноўская В.— „Прамыловыя сарты яблык”
17. Ярмашэвіч Я., Турак С. О., Шыперка Э.— „Цыкорыя і тапінамбур— новыя віды сырэвіны для харчовай прамыловасці”.
18. Ярмашэвіч Я.— „Зборнік важнейшых пастановаў Урада аб сырэвінай базе бульбаапрацоўчай прамыловасці”.
19. Герасімаў А. С.— „Як падрыхтаваць жывёлу да мясаластравак”.
20. Ярмашэвіч.— „Бульба, як кармавая культура”.
21. Вечар, Зарахыч.— „Дзікарастуць іх скарыстанне”.

Подрыхтавана да друку

22. Турок С.— „Гародніна і яе перапрацоўка”.
23. Прохараў А. А.— „Гідрогенізацыя гарчычнага масла ў працесе перапрацоўкі”.
24. Прохараў А. А.— „Атрыманне кармавога жмыха ў працесе перапрацоўкі гарчыцы”.
25. Прохараў А. А.— „Вытворчасць маргарына з гідрыванага гарчычнага саломаса”.
26. Клячкін Л. І., Науменко М. А.— „Мальтозная патака з бульбянай мязгі”.
27. Вечар А. С.— „Рабіна як сырэвіна для харчовай прамыловасці”.
28. Мінковіч.— „Абрушванне канаплянага насення”.
29. Становішча і перспектывы развіція гароднія, маслабойнай, мясной, бульбаапрацоўчай, пладовай, малочнай прамыловасці.
30. Кугель Р., Левітман Х. Асвятленне і ачыстка патакі, прыгатаванай з бульбы.
31. Клячкін Л., Шындалер Э. Вывады вывучэння ашукравання крухмала на з-де „Чырвоны Золак”.

-3056

Цана I р. 50 RLST



000000049016

